

**У нумары:**✓ **Мы завёмся
беларусы**

Каманда Мінскай вобласці атрымала Ладдзю Пераможцы на Рэспубліканскай алімпіядзе па беларускай мове і літаратуры

➤ 5

✓ **Радасць і горыч
вяртання**

Выйшаў у свет двухтомнік Адама Бабарэкі

➤ 7

✓ **Прэм'еры
і юбілеі**


“Сядзіба муз” і “Тэатральная пятніца” адзначаюць Міжнародны дзень тэатра



➤ 10-12

✓ **Дзівоснае
спраўджанне
мары**

Экспедыцыя па Магілёўскім абласным музеі імя Паўла Масленікава



➤ 14

✓ **Вясна пачынаецца
з кірмашу:
пункцірам
па выстаўцы**

На XIV Нацыянальнай кніжнай выстаўцы-кірмашы “Кнігі Расіі” высветлілі, што такое сучасны рускі раман, і ўручылі прызы за халтуру

➤ Дадатак “Кніжны свет”

Касцёр, якому ніколі не згаснуць

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Калі не ведаеш, адкуль родам Аляксей Зарыцкі, не абавязкова зазіраць у даведнікі ці энцыклапедыю. Дастаткова ўзяць у рукі ягоныя “Выбраныя творы” ў двух тамах і адшукаць верш “Лепшая вуліца”. Знайсці гэтае выданне не так і цяжка, бо хоць двухтомнік і пабачыў свет у 1981 годзе, ён захавалася не толькі ў буйных кнігасховішчах: як-ніяк, а наклад — нават не верыцца! — восем тысяч асобнікаў. Верш жа мае менавіта такую, а не іншую назву таму, што на ўсё жыццё для Аляксея Аляксандравіча самай лепшай засталася вуліца, адкуль ён пайшоў у вялікі свет жыцця. Адбылося гэта 22 сакавіка 1911 года ў Хоцімску, а вуліца адметная тым, што больш нідзе такую не напаткаеш:


*Барабанаўка-вулка,
Дзе былінкай з настырняга зерня
Я ўзышоў на забытай усімі зямлі,
Была спакон веку
ў Смаленскай губерні,
А суседнія вулічкі
ўжо ў Магілёўскай былі.*

Таму і “калыхалася мерна калыска: // То з Расіі ды ў Беларусь, // То ў Расію з Беларусі”. Гэта і дазволіла А. Зарыцкаму прызнацца — ці то ўсур’ез, а можа, і з мудрай усмешкай, што ніколі не пакідала яго: “Змалку лёг я на правільны курс // І з яго не саб’юся”.

Не абавязкова, праўда, у гэтым вытлумачэнні шукаць інтэрнацыянальную падсветку. Правільнасць і ў іншым: А. Зарыцкі стаў адным з тых, хто, патрапіўшы на хвалю рэвалюцыйных пераўтварэнняў, здолеў цягам часу выдатна раскрыць свае магчымасці. Але, хоць і нарадзіўся ў Хоцімску, ранняе маленства правёў пад Жлобінам, потым жыў у Рагачове. У школе пасябраваў з Аляксандрам Сінічкіным — будучым паэтам Алесем Жаўруком. Так і з’явіліся піянеры-сатырыкі Кіка і Кока, якія выпускалі газету “Смех і слёзы” і са сцэны дэкламавалі свае сатырычна-гумарыстычныя куплеты.

Пасля пераезду з бацькамі ў 1927 годзе ў акруговай газеце “Камуніст” выступіў са сваім першым надрукаваным вершам. Разам з Алесем Жаўруком, Васілём Віткам, Сяргеем Грахоўскім, Міколам Лобанам, Хвядосам Шынклерам уваходзіў у мясцовае аддзяленне “Маладняка”, якім кіраваў Міхась Лынькоў, ён жа галоўны рэдактар “Камуніста”.

Наперадзе ж было сяброўства з Аляксандрам Твардоў-



скім, які, дарэчы, аказаў на яго значны ўплыў. Адбылося гэта падчас вучобы на нямецкім факультэце Маскоўскага інстытута замежных моў, пасля заканчэння якога быў пакінуты асістэнтам на кафедры нямецкай мовы. Збіраўся ўсур’ез заняцца славянскімі мовамі, спецыялізавацца на гісторыі рускай мовы.

Ды прызвалі на армейскую службу, быў літработнікам дывізійнай газеты. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны — на фронце, удзельнічаў у баях пад Масквой, потым на Волхаўскім і Ленінградскім франтах як літрататар-перакладчык, інструктар армейскага палітаддзела. У далейшым стаў адным з самых знакамітых беларускіх перакладчыкаў. Па-беларуску пераўвасабляў творы Адама Міцкевіча і Генрыха Гейне, Ёгана Гётэ і Поля Верлена, Шандара Пецёфі і Франсуа Віёна, Івана Франка і Максіма Рыльскага...

Кажучы назвай кнігі яго выбраных перакладаў, сапраўды ішоў “У свет па песні”. Ішоў, да месца згадаць зборнік ягоных успамінаў і крытычных артыкулаў, “За словам-падарункам”.

Аднак для ўсіх нас, ягоных чытачоў, найперш гэтым, вобразна кажучы, словам-падарункам сталі кнігі паэзіі “Дняпроўскае рэха”, “Арліная крыніца”, “Світанскія сады”, “Мая асяніна”, “Каля вячэрняга кастра”, “Трывожная гасця” і іншыя. Будучы пранікнёным лірыкам, А. Зарыцкі ў сваіх паэмах раскрыўся як эпік, што лішні раз сведчыць пра шматграннасць ягонага таленту. Як і тое, што пісаў прозу і нават выдаў на рускай мове зборнік аповяданняў “Вересковы мед”.

Ёсць у Аляксея Аляксандравіча верш “Палескі вечар”. Вельмі даўно напісаны, яшчэ ў 1937 годзе. Ды, як гэта калі-нікала бывае, тое, што з’яўляецца зпад пяра тады, калі паэт толькі самасцвярджаецца як творчая асоба, не проста вытрымлівае выпрабаванне часам, а з агледзін яго, гэтага часу, успрымаецца адным з найбольш значных ягоных мастакоўскіх набыткаў. У

кожным разе, цудоўны майстра паэзіі і не менш цудоўны знаўца яе Аляксей Пысін адносіў гэты твор “да ўзораў сапраўднай паэзіі”. Істотны момант: да паэзіі ў цэлым, а не толькі ў дачыненні да напісанага А. Зарыцкім. І не адной паэзіі беларускай.

Верш “Палескі вечар” хочацца прыгадаць і з іншай нагоды. У ім асабліва адчувальна прысутнасць самога паэта. Урэшце, у гэтым і свайго роду заканамернасць: чым твор больш значны, па-мастацку дасканалы, тым у большай ступені паўстае ў ім і сам аўтар, зліваючыся ў адно цэлае са сваім лірычным героем, а герой гэты захапляецца пабачаным, удыхаючы яго ў сябе, прапускаючы праз сябе:

*Палескі вечар выйшаў на раку,
Брыдзе па ціхіх берагах паволі,
Спявае недзе дзеўчына ў садку,
Рахманы вол прылёт каля таполі.*

*Гай засынае, спіць дрымуць бор,
І Прыпяці Дняпро шырокі сніцца.
Гарыць над самай кручю касцёр,
Рыбацкі казанок над ім дыміцца.*

Пасля гэтай страфы ідзе яшчэ адна. Але менавіта чацвёртая, заключная, пры пэўнай яе дэкларатыўнасці прываблівае не менш, чым тыя, у якіх гучыць паэтава захапленне прыродай, дзе ён так хораша і непаўторна перадае аднасць чалавека з ёю, а разам з тым выяўляе і сваю ўласную лучнасць з тым, што вечнае. Менавіта гэтыя заключныя радкі цяпер, калі мы згадваем А. Зарыцкага, захапляемся яго талентам і перагортваем старонкі ягонага жыцця, набываюць асабліва глыбокі сэнс. Паядноўваючы сабой дзень учарашні і сённяшні, дазваляючы сягнуць і ў заўтрашняе, яны надзіва яскрава сведчаць аб прысутнасці Аляксея Аляксандравіча сярод нас, нагадваюць, што ён жывы сярод жывых:

*Хацеў бы я на гэтай
кручы стаць*

*Кастром,
што пахне дымам і смалою,
Каб над ракой*

*то полымем шугаць,
То іскрай узлятцаць малою.*

Не згасае літаратурны касцёр А. Зарыцкага. Бо ўсё лепшае, напісанае гэтым таленавітым майстрам слова, незалежна ад таго, у якім жанры ён працаваў, высокая мастакоўская проба. Таму і будучы заўсёды запатрабаваны ягоныя кнігі тымі, хто любіць родную мову, беларускую літаратуру. Тымі, хто ўпэўнены, што духоўнасць — гэта акурат тое, што робіць чалавека чалавекам.

Пункціры

✓ Дні культуры Венгрыі пройдуць у Беларусі летам 2011 года. Вялікая цікавасць прадстаўнікоў нашых двух народаў адно да аднаго выявілася ў чэрвені 2010 года, падчас правядзення ў Венгрыі Дзён культуры Беларусі. Гэта і стала падставай для падрыхтоўкі новага сумеснага мерапрыемства.

✓ Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь, ЗАТ “Другі нацыянальны тэлеканал” і ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне” абвясцілі аб правядзенні Сёмага Нацыянальнага тэлевізійнага відэаконкурсу “Тэлеваршыня”. Конкурс праводзіцца па 21 намінацыі. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца ў другой палове красавіка 2011 года.

✓ Помнік абаронцаў беларускага дойлідства першай паловы XVI стагоддзя, царква-крэпасць Раства Прасвятой Багародзіцы ў вёсцы Мураванка Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці будзе прэзентаваць на ўнясенне ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Падрыхтоўку дасье па гэтым аб’екце плануецца завяршыць у канцы 2011 года.

✓ Падведзены вынікі рэспубліканскага літаратурнага конкурсу “Дзеці пішуць для дзяцей!” Гэта першы літаратурны конкурс для дзяцей-сірот, дзяцей-інвалідаў, які правёў Беларускі дзіцячы фонд. На конкурс з усеі рэспублікі было даслана больш як 600 работ. Работы 26 дзяцей былі адзначаны як пераможцы ў намінацыях “Проза”, “Казка”, “Паэзія”, “Публіцыстыка”.

✓ Нацыянальная кінастудыя “Беларусьфільм” завершыла работу над хранікальна-дакументальным фільмам “Зямля і неба”, прысвечаным Язэпу Драздовічу. Драздовіч праславіўся як пачынальнік касмічнай тэмы ў беларускім выўленчым мастацтве, таму космас з’яўляецца асноўным драматычным стрыжняем стужкі. Аўтар сцэнарыя і рэжысёр — Ірына Волах.

✓ Грузінскія артысты балета выступяць на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь падчас чэрвеньскіх гастроляў. Тбіліскі тэатр прывязе некалькі спектакляў, сярод якіх будзе славуата “Лаўрэсія” ў пастаноўцы Вахтанга Чабукіяні. Для беларускага глядача рыхтуецца сюрпрыз — сумеснае выступленне ў спектаклях грузінскіх і беларускіх артыстаў.

✓ Выстаўка французскай мастачкі Франсуазы Лімузі “Вада і скала” пачала сваё вандраванне па Беларусі з арт-цэнтра Марка Шагала ў Віцебску. Асноўнай тэмай творчасці Лімузі з’яўляецца прырода. Некалькі пейзажаў напісаны ёю спецыяльна для беларускага праекта. Пасля Віцебска выстаўка накіруецца ў Гомель, а восенню будзе дэманстравана ў Мінску.

✓ Незвычайная скульптура-фантан будзе ўсталявана ў цэнтры Маладзечна да рэспубліканскага фестывалю-кірмашу “Дажынкi-2011”. Прысвечаная самаму светламу чалавечаму пачуццю — каханню, — яна будзе складацца з дзвюх фігур: юнака і дзяўчыны, якія абменьваюцца купальскімі вяночкамі. Аўтар праекта — сталічны скульптар Уладзімір Жбануа.

✓ Да шанавання народных свят далучаюць жыхароў сталіцы мінскія музеі. Шырока “Гуканне вясны” было адзначана ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, а 26 красавіка запрашаюць клікаць вясну супрацоўнікі філіяла Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь “Дом-музей І зезда РСДРП” і філіяла Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы “Вязынка”.

Падрыхтавала Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Людміла Кебіч:

«Мне пашанцавала на калег...»

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

— Людміла Антонаўна, начальніцтва — справа заўжды цяжкая. Тым больш, калі падначаленыя — творцы. Аднак, у кожнага моцнага кіраўніка ёсць свае рэцэпты поспеху. А якія яны ў вас?

— Заўважыла, што кіраваць творчым калектывам атрымліваецца пясхова ў тым выпадку, калі кіраўнік сам творчы чалавек, сам умее нешта ствараць не горш за іншых. Дарэчы, не люблю слоў “начальнік”, “кіраўнік”. Наша беларускае “старшыня” — самае тое, старэйшы сябрук, значыць. Я лічу, што кіраванне ў пісьменніцкім асяроддзі дапушчальна толькі дэмакратычнае. Старшыня ж адзін — кім бы ён ні быў — не здолее дабіцца поспеху. Побач з ім павінны быць калегі-паплечнікі. Мне пашанцавала на калег — намесніка, сакратара і бухгалтара. Яны з’яўляюцца маімі галоўнымі дарадцамі і праваднікамі творчых ідэй, працуюць самааддана і натхнёна. Гэта Браніслаў Ермашкевіч, Ала Нікіпорчык і Анатоль Апанасевіч. Шматлікія творчыя

Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі — адно з самых дзейных. Мы папрасілі яго старшыню, Людмілу Кебіч, раскажаць пра тое, як удаецца ёй кіраванне, і падзяліцца бліжэйшымі планами творчага аб’яднання.

справы дапамагае вырашаць Савет аддзялення, у склад якога ўваходзяць аўтарытэтных пісьменнікі Алена Руцкая, Ірына Фамянюкова, Мар’ян Дукса, Пётр Сямінскі.

Пісьменнікі, як і ўсе творчыя людзі, вельмі чулівыя, ранімыя, безабаронныя ў жыцці. Магчыма, таму, што бачаць гэтае жыццё інакш, чым астатнія, прапускаюць яго праз прызму ўласнага непаўторнага таленту. Старшыня мусіць памятаць і пра гэта.

— Ці ўдаецца гродзенскім пісьменнікам налаodziць трывалыя кантакты з абласным кіраўніцтвам?

— У нас добрыя стасункі і трывалы сувязі з Гродзенскім абласным выканаўчым камітэтам, у прыватнасці, з упраўленнем ідэалагічнай работы і ўпраўленнем культуры. Адраджэнне выпуску літаратурных альманахаў на Гродзеншчыне (сёлета выйшаў другі нумар альманаха “На Нёманскай хвалі”), вандроўкі па

літаратурных мясцінах і сустрэчы з насельніцтвам раёнаў, удзел у семінарах, святах і мерапрыемствах, прысвечаных памятным датам у гісторыі краіны, правядзенне конкурсаў сярод моладзі і шмат іншых нашых прапаноў знаходзяць разуменне і шчыра падтрымліваюцца абласным кіраўніцтвам. Ужо практычна вырашана пытанне пра зацвярджэнне абласнога літаратурнага конкурсу імя Цёткі, пра які Гродзенскае аддзяленне хадайнічала перад кіраўнікамі аблвыканкама. Думаю, гэтая з’ява будзе яшчэ адным доказам нашага плённага супрацоўніцтва на карысць росквіту рэгіянальнай літаратуры, якую, дарэчы, прадстаўнікі мясцовай улады з задавальненнем спасыгаюць, цікавяцца ёю, таму і падтрымліваюць.

— Якія найбольш адметныя падзеі ў жыцці Гродзенскай пісьменніцкай арганізацыі адбыліся ў гэтым годзе?

Раісы Данілаўны, у які ўваходзяць выбраныя вершы розных перыядаў.

Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі рыхтуецца да ўдзелу ў Міжнародным фестывалі рускай паэзіі, які адбудзецца ў Брэсце і ў маі 2011 года. Ужо абмяркоўваюцца кандыдатуры двух маладых і двух ужо вядомых паэтаў, якія стануць спаборніцамі за перамогу з лепшымі паэтамі іншых рэгіёнаў.

У ліпені гэтага года гродзенскія пісьменнікі стануць гаспадарамі свята з нагоды 135-годдзя Алаізы Паішкевіч (Цёткі). У планах гродзенцаў таксама ўдзел у святкаванні юбілею Максіма Багдановіча, да якога плануецца выданне зборніка вершаў паэтаў Гродзеншчыны, прысвечаных Багдановічу.

Навіны літжыцця: Гродзеншчына

Званне “Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі” атрымала гродзенская пісьменніца Марыя Шаўчонак. З гэтай нагоды Марыю Сіланцеўну ўшаноўвалі на мерапрыемстве, прысвечаным Сусветнаму дню паэзіі.

7 красавіка ў Гродзенскім абласным навукова-метадычным цэнтры народнай творчасці прайдзе творчы вечар праікаі Пятра Сямінскага. На вечары будзе прадстаўлена новая кніга пісьменніка “Счастье всегда впереди”.

На першым тыдні красавіка на базе Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ адбудзецца пасяджэнне абласнога каардынацыйнага савета, у які ўваходзяць усе старшыні

грамадскіх аб’яднанняў вобласці. Пісьменнікі раскажуць прысутным пра свае справы і дасягненні.

На другую палову красавіка заплававана паездка групы пісьменнікаў, членаў Гродзенскай абласной арганізацыі СПБ, у Слонім на прэзентацыю альманаха “На Нёманскай хвалі” і з візітам у Музей пісьменнікаў Слонімічыны, створаны пры мясцовай бібліятэцы.

У маі спадняецца 85 гадоў Раісе Байковай. Яна — старэйшая паэтэса Гродзенскага аддзялення СПБ. Рыхтуецца вечарына, прысвечаная юбілею, і прэзентацыя новага зборніка

Прэзентацыі

Кніга з легендарнай абіцелі

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА, фота Кастуся Дробава.

Прэзентацыя кнігі адбылася ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. І гэта невыпадкова. Кніга — практычна навуковае выданне. Ёмісты фаліят, выкананы на мелаванай паперы і аздоблены шматлікімі фотаздымкамі, уяўляе сабой своеасаблівую, унікальную па канцэпцыі і пабудове энцыклапедыю, дзе ўсе артыкулы замацаваны на адной цэнтральнай падзеі — падзеі перанясення мошчаў святой апякункі Беларусі з Кіева-Пячэрскай лаўры ў Полацкі манастыр. Падзея была нешараговай для жыцця Расійскай імперыі. Ініцыятарамі і галоўнымі дзейнымі асобамі выступалі члены царскай сям’і. У акце веры бралі ўдзел тысячы людзей, дзясяткі населеных пунктаў краіны рыхтаваліся да ўрачыстай сустрэчы мошчаў Еўфрасінні Полацкай на шляху да яе роднага горада і яе роднай абіцелі. Магчыма, гэта было апошняе шырока адзначанае свята імперыі, якое спалучалася з радасцю і спадзяваннямі.

Прадстаўляючы кнігу “Полоцкое радованіе”, настаяльніца Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ігумення Еўдакія (Ляўшук) распавяла прысутным пра падзвіжніцкае жыццё святой Еўфрасінні і пра ўзнікненне задумы сабраць як мага больш гістарычных сведчанняў пра падзеі далёкага 1910 года. Рас-

Полацкі Свята-Еўфрасіннеўскі манастыр з самага заснавання свайго быў цэнтрам асветніцтва і далучэння да кніжных ведаў. Узнікненне пры абіцелі ўжо ў наш час выдавецтва — з’ява заканамерная. Кнігі манастырскага выдавецтва, напісаныя і падрыхтаваныя манахіямі і паслушніцамі, ужо шырока вядомыя і ў Беларусі, і за яе межамі. Адну з найбольш адметных сваіх работ, “Полоцкое радованіе” — юбілейнае выданне, прысвечанае 100-годдзю перанясення святых мошчаў прападобнай Еўфрасінні з Кіева ў Полацк, сёстры прывезлі ў Мінск, каб прэзентаваць.



працоўшчыца канцэпцыі выдання манахіня Сергія (Бульчык) угадала пра тое, як збіраўся матэрыял для кнігі, як па крупінках даводзілася аднаўляць храналогію падзей, лёсы людзей. Пра пошукі фотаздымкаў тых часоў. Выступалі на прэзентацыі таксама фотамастак Уладзімір Суцкігін і рэфэрэнт Мінскага

Епархіяльнага ўпраўлення Генадзь Шэйкін. Заклучным акордам прэзентацыі стала ўручэнне ігуменняй Еўдакіяй экзэмпляра кнігі ў падарунак бібліятэцы.

На здымку: ігумення Еўдакія перадае ў дар кнігу “Полоцкое радованіе” дырэктару бібліятэкі Наталлі Бязрозкінай.

Вечарыны

«Чыталі жанчыны вершы...»

Вольга ГЛУШЧАНОК

Гэтым вершам Лізаветы Палеес было адкрыта свята жаночай паэзіі, якое падрыхтавала Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Яно прайшло ў бібліятэцы № 5 г. Мінска.

Прывітальнае слова ўдзельніцам свята, жанчынам-паэткам, а таксама ўсім прысутным агучыў старшыня Мінскай пісьменніцкай арганізацыі, сакратар праўлення СПБ Міхась Пазнякоў.

Жанчыны-паэтычыталі вершы і спявалі песні на свае вершы. У праграме ўзялі ўдзел Таісія Трафімава, Святлана Яўсеява, Марына Лайкова, Ніна Галіноўская, Ала Чорная, Таццяна Дашкевіч, Мара Левіна, Алена і Вольга Міхаленкі, Лізавета Палеес, Вольга Норуна, Яна Явіч.

Напрыканцы пісьменнік Анатоль Зэкаў зрабіў свой паэтычны падарунак жанчынам.

Усім удзельніцам літаратурна-музычнага свята, прысвечанага Сусветнаму дню паэзіі, былі ўручаны жывыя кветкі.

Падрыхтавала і правяла паэтычную вечарыну Наталля Касцючанка.

Літабсягі

Сяргей ШЫЧКО

Падзея выклікае цікавасць зыходзячы з двух момантаў. Па-першае, — і гэта пацвердзілі і галоўны рэдактар выдавецкага дома “Беларуская навука” Г. Кісялёў, і ўкладальнік каталога А. Сцефановіч, — выданне становіцца пачаткам шматграннай працы па апісанні кнігазбору Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў. Пакуль што зацікаўленыя чытачы могуць зазірнуць у XV — XVI стагоддзі. Каталог прысвечаны тым кнігам, якія захоўваюцца ў калекцыі бібліятэкі імя Якуба Коласа. У планах кнігазнаўцаў і выдаўцоў — працяг работы ў гэтым кірунку. І ўвогуле “Беларуская навука” надзвычай уважлівая да фундаментальных праектаў, гісторыка-культуралагічных ініцыятыў.

Другая адметнасць сустрэчы ў “Кніжным салоне” — да размовы пра радзівілаўскія кніжныя зборы далучыліся людзі зацікаўленыя: намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Л. Кірухіна, бібліяфілы А. Судлянкоў, В. Афанасьеў, архівіст В. Скалабан, прафесар

Радзівіліяна аб’ядноўвае

У кнігарні “Кніжны салон” прайшла прэзентацыя каталога выданняў з фонду Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі “Бібліятэка Радзівілаў Нясвіжскай ардынацыі”, выдадзенага “Беларускай навукай”.



А. Мальдзіс і інш. І абмеркаванне вылілася ў больш шырокі кнігазнаўчы кантэкст. У прыватнасці, была агучана і дэталёва абмеркавана ідэя выдання альманаха бі-

бліяфіла. З паведамленнем на гэтую тэму выступіў дырэктар РВУ “Літаратура і Мастацтва”, галоўны рэдактар газеты “Літаратура і мастацтва” А. Карлюкевіч. Абазначаны тэматычныя абсягі калектыўнага зборніка. Якім жа павінен быць беларускі кнігазнаўчы альманах? Якія праблемна-тэматычныя кірункі цікавяць выдаўцоў у кантэксте работы над мяркуемым зборнікам? Найперш — гісторыя, тэорыя, тэхніка кніжнага мастацтва. Другі напрамак — кнігазбіральніцтва. Праблемы і вопыт фарміравання прыватных і грамадскіх кнігазбораў. Трэцяя тэматычная прастора — бібліяфілы. Гэты раздзел павінен быць ці не самым насычаным ужо з-за таго, што на-

спела патрэба аддаць даніну павялічэнню людзям, для якіх кніга была галоўнай каштоўнасцю. Асаблівай увагі патрабуе параўнальна блізкая гісторыя 1940 — 1980-х гадоў. Шмат якія імёны не ўведзены ў кантэкст гісторыі кнігі ў Беларусі. Чацвёрты раздзел — кніжны гандаль. Кнігарні Мінска і іншых гарадоў. Беларускія кнігарні Вільні і Заходняй Беларусі. Важна звярнуць увагу на ілюстраванне кнігі, работу гравёраў і літографіаў... Не выключаны і іншыя тэмы.

Так зварот да кніжнай Радзівіліяны дапаом выйсці на новы творчы ўзровень.

На здымку: Адам Мальдзіс разважае пра радзівілаўскія кнігазборы.

Артлінія

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Кастуся Дробава

У моднай песні век нядоўгі. Але як бы хутка ні мянялася мода на эстрадзе, чалавек праз усё жыццё праносіць у памяці значныя для сябе, “свае”, песні, а самыя шчырыя ды пранікнёныя з іх перадаюцца наступным пакаленням. Тое, што ёсць “Шлягеры на ўсе часы”, пацвярджае і аднайменны праект Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга.

Пяты год запар ладзіўся ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, пры падтрымцы Упраўлення культуры Мінгарвыканкама, гэты своеадметны песенны фест. Праграма сёлетніх “Шлягераў на ўсе часы” складалася з чатырох канцэртаў-прэм’ер. Першы песенны вечар пад назвай “Маэстра” прысвячаўся творчасці народнага артыста СССР Райманда Паўлса, якому споўнілася 75. На-

Трыумф жывога гуку



ступная, таксама манаграфічная, праграма “Па хвалі маёй памяці” складалася са шлягераў Давіда Тухманова і прымяркоўвалася да 70-годдзя кампазітара; яе кранальным апафеозам прагучала адна з найвядомых песень — “Дзень Перамогі”, якую прадставіў народны артыст Беларусі Мікалай Скорыкаў, а падтрымалі ўсе іншыя салісты аркестра і публіка. Хвілінамі шчырага душэў-

нага яднання выканаўцаў і глядачоў поўнілася атмасфера тэматычных канцэртаў “Шансон у Мінску” ды “Саксафон — кароль джаза” (сапраўдны бенефіс аднаго з лепшых музыкантаў заслужанага калектыву — саксафаніста Андрэя Кляшчова).

Трыумф жывога гуку, святая сустрэчы з любібымі песнямі, адкрыццё новых імёнаў у зным аркестры — гэта і значыць “Шля-

геры на ўсе часы”. Такая традыцыя працягнецца і на Нацыянальным фестывалі беларускай песні і паэзіі “Маладзечна-2011”, дзе калектыў прадставіць праграму з амаль чатырох дзясяткаў песень Уладзіміра Мулявіна; і ў прэм’еры да 120-годдзя Максіма Багдановіча; і на песеннай вечарыне “Народны артыст Беларусі Эдуард Зарыцкі і беларуская класічная паэзія”, прысвечанай 65-годдзю кампазітара. А згадайма музычна-асветніцкія фестывалі!

Нядаўна старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны ўрачыста ўзнагародзіў Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі, прафесара Міхаіла Фінберга ганаровым дыпламам шановай сусветнай арганізацыі — за вялікі ўнёсак у захаванне музычнай спадчыны і развіццё міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне культуры.

На здымку: фінал канцэрта “Па хвалі маёй памяці”.

Повязі

У мастацтве – сумленне зямлі

Ірына ТУЛУПАВА

“Нам вельмі прыемна, што гэта акцыя адбы-ваецца, і яна адбываецца ў адказ на Дні культуры Беларусі ва Украіне, якія прайшлі ў верасні ў Кіеве і Львоўе”, — зазначыў Павел Латушка. Два цэнтральныя гарады Дзён украінскай культуры — Мінск і Гомель. Горад над Сожам — сёлетняя культурная сталіца СНД. І вялікая колькасць міжнародных праектаў не мінае яго жыхароў. У Гомелі адбыліся кінапаказы, на пляцоўцы каля грамадска-культурнага цэнтра выступіў Нацыянальны заслужаны акадэмічны ансамбль танца Украіны імя П. Вірскага. Ансамбль добра знаёмы заўзятаму беларускаму глядачу: салісты гурта — пастаянны ўдзельнікі “Славянскага базару ў Віцебску”. Харэаграфічныя палотны “Сёстры”, “Гуцулка”, “Карпаты” — візітныя нумары краіны-суседкі. Невыпадкова ансамбль, падтрымліваючы традыцыю сустрэч, выступіў на адкрыцці Дзён культуры ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі. Парадаваў сваёй творчасцю ансамбль і жыхароў Маладзечна. “Дзякуючы падпісанай у мінулым годзе праграме супрацоўніцтва ў галіне культуры паміж міністэрствамі культуры Беларусі і культуры і турызму Украіны, апошнім часам мы назіраем актывізацыю гэтых адносін. Мы выконваем тых дамоўлена-сці, якія былі дасягнуты ў красавіку мінулага года”, — падкрэсліў беларускі міністр. Дзелавая

Ёсць перспектыва, што ў першай дэкадзе красавіка будзе ўсталяваны помнік Уладзіміру Караткевічу ў Кіеве і бліжэйшым часам адбудзецца яго афіцыйнае адкрыццё. Пра гэта паведаміў міністр культуры Беларусі Павел Латушка, згадваючы сумесныя праекты падчас адкрыцця Дзён культуры Украіны ў Рэспубліцы Беларусь.

частка сустрэчы двух кіраўнікоў сферы культуры ўтрымлівала перамовы ды абмеркаванні перспектывы далейшага супрацоўніцтва. Прынамсі, у правядзенні такіх знакавых фестываляў, як “Славянскі базар”, кінафестываль “Лістапад”; гаварылі пра неабходнасць новага імпульсу супрацоўніцтва паміж вышэйшымі навучальнымі ўстановамі культуры і мастацтва Беларусі і Украіны; магчымаць рэалізацыі сумесных праектаў у галіне кіно — у складзе дэлегацыі прысутнічалі прадстаўнікі Нацыянальнай кінастудыі Украіны імя А. Даўжэнкі. Падчас Дзён культуры ў сталічным кінатэатры



“Піянер” дэманстравалася фільм — гістарычная драма пра Багдана Хмяльніцкага. Супрацоўнікі кінастудыі спадзяюцца, што хутка можна будзе зрабіць і сумеснае кіно. “Чым больш мы будзем паказваць нашых дасягненняў у культуры, тым больш нашы народы будуць сябраваць і даведвацца адзін пра аднаго, асабліва ж маладое пакаленне”, — падсумаваў міністр культуры Украіны Міхаіл Кульняка.

На здымку: Міхаіл Кульняка і Павел Латушка падчас адкрыцця Дзён культуры Украіны ў Беларусі.

3-пад няра

У Мінскай гарадской бібліятэцы № 10, што размешчана на бульвары Тараса Шаўчэнкі, адбылася літаратурная вечарына, прысвечаная 150-годдзю з дня смерці вялікага ўкраінскага кабзара. Арганізатарам мерапрыемства выступіла Мінскае гарадское аддзяленне СПБ. Перад навучэнцамі гімназіі № 34 і іншымі чытачамі выступілі пісьменнікі Міхась Пазнякоў, Наталля Касцючэнка, Уладзімір Навумовіч, саветнік Пасольства Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Васіль Бондар, намеснік старшыні грамадскага аб’яднання ўкраінцаў “Вагра” Таццяна Бей. Вельмі кранальна гучалі ў запісе песні на вершы Т. Шаўчэнкі ў выкананні Чаркаскага дзяржаўнага Украінскага народнага хору. Закончылася мерапрыемства ўскладаннем жы-вых кветак да помніка ўкраінскаму класіку.

Павел КУЗЬМІЧ

Кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі заслухала справаздачу дырэктара Беларускага рэспубліканскага літаратурнага фонду Уладзіміра Кулічэнка пра дзейнасць гэтага структурнага падраздзялення ў 2010 годзе. Сродкі фонду ў мінулым годзе складаліся з грашовых паступленняў Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, спонсарскай дапамогі і даходаў ад статутнай дзейнасці. Значная частка іх была патрачана на аказанне матэрыяльнай дапамогі членам Саюза пісьменнікаў, выданне часопіса “Белая вежа”, арганізацыю планавых мерапрыемстваў і інш. Старшыня СПБ Мікалай Чаргінец прапанаваў праяўляць большую актыўнасць у пошуку спонсараў павялічыць даходы ад статутнай дзейнасці, у план дзейнасці на 2011 год унесці ўсе юбілейныя даты пісьменнікаў, каб арганізоўваць вечарыны з юбілярамі.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

На літаратурна-музычную вечарыну “...Агеньчык ветлы той, што зоркай ззяе ў паднябессі” запрасіў амагараў паэзіі Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. Прысутныя сустрэліся з супрацоўнікамі папулярнага жаночага часопіса “Алеся”. У выкананні паэтаў, аўтараў выдання прагучалі вершы-прысвячэнні жанчынам. У другой частцы імпрэзы адбыўся канцэрт вядомага беларускага ансамбля “Менскі гармонік”. Азнаёміліся прысутныя таксама з выстаўкай з фондаў музея “Як лепшае божа стварэнне, прайшла ты дарогай святою”, прымеркаванай да 120-годдзя з дня нараджэння жонкі Якуба Коласа Марыі Міцкевіч.

Святлана СУБАТ

У межах дэкады славянскай філалогіі ў сталічнай гімназіі № 4 прайшла сустрэча вучняў з пісьменнікамі Міхасём Башлаковым і Міколам Шабовічам. Паэты разказвалі гімназістам пра сябе, чыталі ўласныя вершы. Напрыканцы сустрэчы госці саступілі месца юным паэтам гімназіі. Тыя, хто не пасаромеўся пазнаёміць са сваімі вершамі, атрымалі карысныя парады.

Вікторыя КАЖАМЯКІНА

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ смуткуюць з прычыны смерці пісьменніцы Ніны Васільеўны МАЕЎСКАЙ і выказваюць спачуванні яе родным і блізкім.

Саюз пісьменнікаў Беларусі, Магілёўскае абласное аддзяленне СПБ выказваюць глыбокія спачуванні пісьменніку Анатолю Мельнікаву з прычыны напатакаўшага яго вялікага гора — смерці МАЦІ.

Спектаклі з «Чароўнага куфэра»

І красавіка ў Любані стартуе VIII Абласны фестываль дзіцячай тэатральнай творчасці «Чароўны куфэрак». На працягу трох дзён лепшыя свае спектаклі прапануюць юным глядачам такія ж юныя артысты трынаццаці тэатральных калектываў. Адзін з арганізатараў свята — начальнік аддзела культуры Любанскага райвыканкама Васіль Каткавец — размаўляе з намі напярэдадні падзеі.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

— Васіль Сцяпанавіч, у чым адметнасць фестывалю і чаму менавіта куфэрак — рэч, канечне, архаічная, але ўсё ж такі цалкам будзённая — прыдбаў «чарадзейны» статус?

— Наш фестываль існуе ўжо больш як дваццаць гадоў. Спачатку ў якасці рэгіянальнага ён праходзіў у Любані ў 1988 годзе. Акрамя нашага любанскага тэатра выступалі калектывы з Салігорска, Слуцка, Мінска. Свята спадабалася. Адбылася яшчэ адна такая сустрэча. А ў 1999 годзе Мінскае абласное ўпраўленне культуры ўзяло фестываль пад сваю апеку і зрабіла яго абласным. Вось у гэтым статусе мы будзем прымаць гасцей восьмы раз. З самага пачатку фестываль задумваўся як яшчэ адзін дзейсны сродак прапаганды лепшых духоўных традыцый беларускага народа. І назва была абрана адпаведная. Калісьці ў куфрах нашы бабулі і дзядулі захоўвалі лепшыя, самыя каштоўныя набыткі сям'і. Мы ж прадставілі скарбонку духоўнасці народа таксама як куфар. Толькі не звычайны, а чароўны, бо на чынным гэтай скарбонкі — невычарпальнае, і, дакранаючыся да яго, чалавек пранікаецца павагай да свайго народа, сваёй мовы, сваёй культуры. Да такога працэсу, безумоўна, трэба быць далучаным з дзяцінства.

— Вядома, што кожны тэатральны фестываль у Любані прысвячаецца нейкай канкрэтнай тэме, і спектаклі абіраюцца ў адпаведнасці ёй. Чаму будзе прысвечаны VIII фестываль?

— Сапраўды, усе фестывалі праходзяць пад пэўнымі лозунгамі ці то дэвізамі. Аднак тэматыка пры гэтым у спектакляў — самая розная. Дарэчы, як і ўзростава накіраванасць. Мы адбіраем і спектаклі для самых маленькіх, і для падлеткаў, і для моладзевай аўдыторыі — людзей ужо амаль дарослых, якія могуць абмяркоўваць самыя сур'ёзныя надзённыя пытанні. Рыхтуючыся да першага фестывалю, мы абавіраліся ў большай ступені на народныя традыцыі дзіцячай культуры — вывучалі дзіцячыя народныя песенькі, калыханкі, вершыкі, дражнілкі, лічылкі. І праца-



валі на гэтай аснове. Але пасля паспяховага дэбюту пачалі думаць, што трэба нам пашырыць накіраванасць, каб фестываль меў стасункі з літаратурай, музыкай, выяўленчым мастацтвам. І другі «Чароўны куфэрак», які прыпаў на 2001 год, юбілейны для нашага славутага земляка, дзіцячага пісьменніка Івана Муравейкі, стаў своеасаблівай данінай павагі да яго творчасці. Ён прайшоў пад назвай «Карагод дзіцячых прыгод». У 2003 годзе фестываль назвай сваёй

прадставіць творчасць Багдановіча. Дэвіз VIII фестывалю: «Вось Мы». Мы кажам глядачу: «Вось Мы перад вамі, маладыя, таленавітыя». А дзе я ў гэтым свеце? Дзе мы, беларусы? Як адчуваюць сябе сярод дарослых дзеці? Пошукі свайго месца на зямлі, у сусвеце — гэта тэма ўсёй творчасці Багдановіча. А мы разам з ім сёння кажам: вось Мы, беларусы. Мы — ёсць. І мы маем сваю годнасць, сваю культуру, сваю літаратуру. Прыходзьце да нас, і вы ўпэў-

«З самага пачатку фестываль задумваўся як яшчэ адзін дзейсны сродак прапаганды лепшых духоўных традыцый беларускага народа. І назва была абрана адпаведная. Калісьці ў куфрах нашы бабулі і дзядулі захоўвалі лепшыя, самыя каштоўныя набыткі сям'і. Мы ж прадставілі скарбонку духоўнасці народа таксама як куфар. Толькі не звычайны, а чароўны, бо на чынным гэтай скарбонкі — невычарпальнае, і, дакранаючыся да яго, чалавек пранікаецца павагай да свайго народа, сваёй мовы, сваёй культуры. Да такога працэсу, безумоўна, трэба быць далучаным з дзяцінства.

і скіраванасцю дазволіў нам акунуцца ў свет творчасці Максіма Гарэцкага. Яго дэвізам былі словы «Брамы скарбаў сваіх адчыняем». У 2005 годзе інфармацыйным спонсарам фестывалю выступіў часопіс «Вясёлка». Мы актыўна прапагандавалі творчасць аўтараў гэтага выдання. Дэвіз фестывалю быў «Палётны ў сне і наяве». У 2007 годзе на наш фестываль паўплывала святкаванне юбілейў Купалы і Коласа. Дэвізам стаў паэтычны радок «Агонь душы і сэрца жар». Сёмы па ліку фестываль у 2009 годзе прайшоў пад эгідай Года роднай зямлі. І дэвіз гучаў гэтак: «Басаноў па зорках». У 2011 годзе мы жывём пад «зоркай каханьня» Багдановіча. Пры гэтым фестываль зусім не ставіць перад сабой мэту

ніцеся ў гэтым. А інфармацыйны спонсар у нас — РВУ «Літаратура і Мастацтва». І таму ў праграме фестывальных мерапрыемстваў — і кніжная выстаўка, на якой мы прадставім выданні гэтай рэдакцыйна-выдавецкай установы, і творчыя сустрэчы з літаратарамі, і прапаганда сучаснай беларускай літаратуры. Але, дарэчы, беларускія пісьменнікі заўжды ўваходзілі ў журы нашага фестывалю: Зінаіда Дудзюк, Уладзімір Ліпскі, Уладзімір Паўлаў, Іван Муравейка, Галіна Каржанеўская, Анатоль Эзэкаў, Пятро Васючэнка, — цэлы шэраг нашых таленавітых прапагандыстаў беларускага слова.

— Што такое дзіцячы тэатральны рух сёння?

— Для дзяцей гэта і адпачынак, і вучоба, і эстэтычнае

задавальненне, і сродак узаемаадносін, і самасцвярджэнне, і, безумоўна, выхаванне. Тэатр далучае дзяцей — і артыстаў, і глядачоў — да скарбаў сусветнай класікі. У праграме нашага фестывалю сёлета спектаклі паводле казак Ш. Перо «Папялушка» (маем ажно дзве інтэрпрэтацыі — мюзікл гасцей з Расіі, Бранскага музычнага тэатра «Арфей» і Івянецкага тэатра лялек «Вандроўка») і «Чырвоны каптурок» (спектакль паводле гэтага твора ў вядомай апрацоўцы Я. Шварца прыводзіць лялечны тэатр «Чараўнікі» з пасёлка Энергетыкаў Дзяржынскага раёна). Старэйшым будзе прапанавана «Песня пра зубра» паводле паэмы М. Гусоўскага (спектакль у найцікавейшым жанры пластычна-паэтычнага відовішча стварылі ў тэатры Магілёўскай школы мастацтваў), «Ціль» паводле кастэраўскай «Легенды пра Уленшпігеля» (п'есу, напісаную Р. Горыным і паспяхова пастаўленую ў свой час у Ленкаме, паспрабаваў перанесці на сваю сцэну Баранавіцкі тэатр-студыя «Паралель»), камедыя паводле М. Гогаля «Жаніхі» (створаная тэатрам-студыяй «ТэСт» Маладзечанскай гімназіі № 10).

— Але ж у фестывальнай афішы пераважаюць усё ж такі спектаклі на сучасную тэматыку...

— А тэатр наогул распавядае толькі пра сучаснасць. Нават калі за аснову відовішча ўзяты класічны твор ці гістарычны. Вось і «Ціль» — гэта гісторыя пра сучасную моладзь. Пра выбар маладых: ці то жыць ім па законах, якія ўстанаўліваюцца той ці іншай сістэмай, ці то будаваць больш спрыяльны, больш гуманны свет. Але ёсць і спектаклі, якія проста і без філасофскіх паралеляў узнімаюць набалелыя для моладзі праблемы. Такія мы абіраем на кожны фестываль. І праз іх праводзім акцыю «Рука дапамогі», скіраваную на дзяцей з нядобрадзейных сем'яў, на сацыяльных сірот, на падлеткаў, якія прызнаныя «цяжкімі». Мы запрашаем іх наведаць гэтыя спектаклі бясплатна. І даволі часта далучэнне да такога мастацтва, калі са сцэны артысты паказваюць твае рэальныя праблемы і абмяркоўваюць шляхі іх пераадолення, дае добрыя вынікі. У гэтым годзе мы абралі два такія спектаклі. «Я ўсіх вас люблю» (паводле п'есы І. Танунінай, пастаноўка тэатра «На-Дзезя» Дзераўнянскай ДМШ Стаўбцоўскага раёна) і «Любоў? Любоў!» (паводле апавесці У. Цендракова «Ноч пасля выпуску» — Дзяржынскі тэатр «Маяк»). Першы спектакль прысвечаны праблеме дзяцей, якія трапілі ў дзіцячы дом. Другі — няпростым узаемаадносінам учарашніх школьнікаў, якія раптоўна сталі дарослымі.

Фестывалі ствараюцца ў першую чаргу дзеля конкурсу, спаборніцтва і перамогі. Спадзяюся, што для нашых удзельнікаў гэта — не самае галоўнае. «Чароўны куфэрак» — фестываль сяброўства, узаемаадносін і творчых кантактаў.

Universum



Шлях да паэзіі

Віка ТРЭНАС

Паненка Паэзія адзначае сваё прафесійнае свята. 21 сакавіка — Яе Сусветны дзень, а таксама Сусветны дзень Зямлі. У гэтай супольнасці няма нічога дзіўнага: як Зямля дае пачатак усяму матэрыяльнаму, так Паэзія — усяму духоўнаму. Сёння хочацца перачытаць улюбёныя кнігі, згадаць геніяльныя вершы ды іх выбітных аўтараў. 2011 год аб'яўлены ЮНЕСКА годам адной унікальнай асобы, якая мае непасрэднае дачыненне да Беларусі і стагоддзе якой мы сёлета адзначаем. Раскрываем імя, каб яго не засталася таямніцай для нашай гісторыі.

Шчырае слова пра Чэслава

Чэслаў Мілаш. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1980 года. Польска-амерыканскі паэт, празаік, перакладчык, эсэіст, літаратуразнаўца, публіцыст. Аўтар некалькіх дзясяткаў кніг, якія сваёй духоўнай моцай і высокай эстэтычнай каштоўнасцю змусілі чытачоў двух кантынентаў не толькі да вострых эмацыйных перажыванняў, але і да глыбокай рэфлексіі над глабальнымі каталізмамі ХХ стагоддзя, да пошуку свайго ісціннага, праўдзівага і гарманічнага «я» ў нацыянальным культурным кантэксце праз сусветны і наадварот.

Нарадзіўшыся ў Літве, што ўваходзіла тады ў склад Расійскай імперыі, з дзяцінства Чэслаў размаўляў не толькі на роднай польскай, але таксама на літоўскай, яўрэйскай і рускай мовах. Як творца ён пачаў фарміравацца яшчэ ў студэнцкія гады ў Вільні, калі стаўся ўдзельнікам літаратурнага гуртка так званых «катаграфістаў». Важную ролю ў станаўленні індывідуальнасці Чэслава адыграла і камунікаванне з яго старэйшым сваяком Оскарам Мілашам, з якім ён год правёў у Парыжы. Дыпламат і паэт, Оскар называў сябе ліцвінам, пісаў па-французску і вызнаваў неабходнасць строгага аскетызму ў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку ў мастацтве.

Ці чулі вы пра вёску Чарэя Чашніцкага раёна? Гэта і ёсць родавае гняздо Любічаў-Мілашаў, дзе нарадзіўся пан Оскар, сваяк і духоўны настаўнік Чэслава.

Цягам доўгага плённага жыцця Мілаш, паэт-выгнаннік, паэт-вандроўнік, здаецца, вытрываў усе магчымыя і немагчымыя выпрабаванні лёсу. Гарадзі, якія сустракалі яго, каб правесці ў далейшае падарожжа — Шэцтэйніай, Вільня, Парыж, Варшава, Кракаў, Вашынгтон, Нью-Ёрк, Берклі — пабачылі разам з ім самыя страшныя гістарычныя катастрофы ХХ стагоддзя і запамнілі іх. Бо, як адначасна Мілаш у сваёй Нобелеўскай лекцыі, «абавязак пісьменніка заключаецца ў тым, каб памятаць. Памяць — гэта нашая сіла. Тыя, хто жывы, атрымліваюць мандат ад тых, хто змоўк назаўжды. Яны могуць выканаць свой абавязак толькі называючы рэчы сваімі імёнамі, вызваляючы мінулае ад вымыслаў і легенд».

Чаляднік часу

Сёлета ў межах Міжнароднай кніжнай выставы ў Вільні была прэзентаваная трохмоўная кніга «Чаляднік часу» памяці Чэслава Мілаша, да стварэння і выдання якой спрычыніліся тры краіны: Літва, Польшча і Беларусь. Устапамі сяброў, калег і даследчыкаў творчасці Чэслава, літаратуразнаўчыя і краязнаўчыя эсэ, фотаздымкі... Любоў да паэзіі Мілаша здатная аб'яднаць увес свет.

Ірына ТУЛУПАВА,
фота аўтара

Мы завёмся беларусы

Ладдзя Пераможцы

Гэта была ўжо 27-я алімпіяда. Але кожнае новае пакаленне ўдзельнікаў успрымае яе з жаданнем гаварыць на роднай мове і быць пачутымі.

Ствараючы выключна беларускамоўны асяродак, юнакі і дзяўчаты былі перакананыя: вынікі алімпіяды празрыстыя, тое, што атрымалі яны і блізкія папечнікі, — цалкам іх заслуга.

У інтэлектуальных спаборніцтвах вышэйшага ўзроўню ўдзельнічалі 119 вучняў з Беларусі. У выніку 27 чалавек атрымалі дыпламы III ступені, 16 — дыпламы II ступені, 11 — дыпламы I ступені і 12 сталі ўладальнікамі ўхвальных водгукў. Гэта прыкладна 45 працэнтаў ад усіх алімпіадаў. Зрэшты, ніхто з аматараў інтэлектуальных спаборніцтваў не застаўся незаўважаным: існаваў шэраг спецыяльных прызоў: ад Міністра адукацыі, Мінскага аблвыканкама, Дзяржынскага райвыканкама, ад розных арганізацый і ўстаноў. Да таго ж, уладальнікі дыпламаў першай, другой і трэцяй ступеняў маюць поўную магчымасць паступаць у любую ВНУ і не здаваць экзамены па беларускай мове: ім залічваецца 100 балаў.

У калектыўным заліку Ладдзю Пераможцы атрымала каманда Мінскай вобласці, пацвердзіўшы свой ранейшы статус.

Вядучы інспектар упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Ірына Булаўкіна падкрэсліла: “Апошніх мо дзесяць гадоў такая алімпіяда праходзіць у тры туры: вуснае выказванне (па актуальнай тэме); комплексная работа (раней — лінгвістычны конкурс), якая ўключае 10 асобных заданняў; і водгук (на пэўны літаратурны твор). У сваім вусным выказванні чалавек мусіць адрэагаваць на нейкі падзеі, звязаныя з развіццём літаратуры і культуры альбо тыя, што адбываюцца ў грамадскім жыцці: зазвычай бяруцца тэмы, якія пашыраюць круггляд сучасніка.

Алімпіяду ў нейкім сэнсе можна назваць міжнароднай: выконвалі ўсе заданні, але ішлі па-за конкурсам каманды з Гайнаўкі і Вільнюса. Гэтае асяроддзе, калі можна “дакрануцца да мовы”, ім вельмі дарагое.

Валоданне мовай, нават нягледзячы на пэўныя нюансы, акрыляе. Таму алімпіяда — гэта не толькі конкурс, а яшчэ і адзін з запамінальных жыццёвых эпізодаў, які заварожвае сваёй эмацыянальнасцю, магчымацямі адкрыцця свайго мэта ў акаляючым асяроддзі, самаўсведамлення і самасцвярджэння.

Вызначыліся лепшыя знаўцы беларускай мовы сярод школьнікаў.

У Дзяржынску з 11 па 18 сакавіка праходзіў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. Насамрэч, пацвердзілася: беларуская — не толькі мова нашых продкаў, але і — сучаснікаў ды нашчадкаў.



Нашто патрэбна матрыца?

— Мяне вельмі радуе, што алімпіяда жыве, і дай бог, каб яна жыла далей, — выказаў свае спадзяванні Аляксандр РАДЗЕВІЧ, старшы выкладчык кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, намеснік старшыні журы. — Я з удзячнасцю згадваю сваіх настаўнікаў, у прыватнасці, Віктара Пятровіча Краснея, Галіну Мікалеўну Малажай і астатніх, хто пачынаў тое, што цяпер называецца гучна і вельмі адказна: Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры. Алімпіяда па сутнасці ўжо наведла ўсе вядомыя рэгіёны Беларусі. І традыцыйна яе арганізатары прадугледжваюць, каб кожная наступная праходзіла ў іншым месцы. Каб дзеці, падлеткі, якія ўдзельнічаюць у алімпіядзе, лепш пазнаёміліся з Беларуссю, больш даведліся пра гісторыю і знаных асоб. Па-другое, так алімпіядны рух ахоплівае максімальную колькасць удзельнікаў.

Вялікія словы падзякі настаўнікам, таму што менавіта дзякуючы настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, гэтым дзецям трываеца яшчэ беларуская

мова. “Алімпіяды” — дастаткова моцны кантынгент вучняў. Гэта тыя падлеткі, якія валодаюць мовай не на ўзроўні праграмы, а значна глыбей і набліжаюцца да ўзроўню першакурснікаў філалагічнага факультэта.

Дзеці амаль роўныя па падрыхтоўцы, і пры распрацоўцы заданняў мелася на ўвазе выбраць найбольш падрыхтаваных, найбольш цікавых, крэатыўных, сапраўдных інтэлектуалаў, і не толькі ў пытаннях мовы і літаратуры. Была магчымасць правесці звычайны праграмныя веды і высветліць, наколькі вучань ці вучаніца валодае самім механізмам следавання. І вельмі радасна, што нават у такіх выпадках, якраз разлічаных на эўхарыстычнасць, адкрывалася магчымасць выявіць тых, хто здольны не толькі аперыраваць мадэлямі, якія ім даюць настаўнікі, як матрыцу, але і накладваць на гэту “матрыцу” свой арыгінальны адказ, які і павінен прагучаць. Якраз такое мысленне дае магчымасць асэнсавання таго, што называецца жыццём.

І радуе тое, што тыя, каму мы ўручылі дыпламы, асабліва адзначатыя класы, прыйдуць да нас на філалагічны факультэт.

Па сутнасці мы падрыхтавалі доволі моцны базіс сярод пер-

шакурснікаў. Тыя, хто прайшоў гэтую складаную школу ўдзелу ў алімпіядзе, вылучаюцца з усіх абітурыентаў. Яны цікавыя да жыцця, цікавыя да навукі, таму што ім паказалі неабмежаваныя прасторы таго, што называецца мовай.

Беларуская мова ў Гайнаўцы

— Наша дэлегацыя — гэта тры дзяўчыны другога класа ліцэя і я як выкладчык беларускай мовы, — патлумачыў Ян КАРЧЭЎСКИ, настаўнік беларускай мовы і літаратуры ў Другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы (Рэспубліка Польшча): — Мы вельмі задаволены знаходжаннем на гасціннай беларускай зямлі: гэта новыя знаёмствы і кантакты, магчымасць пабачыць Беларусь. Праграма алімпіяды досыць багатая, мы вельмі карысна правялі гэтыя пяць дзён: акрамя асноўных спаборніцтваў прайшлі цікавыя канцэрты, мы здзейснілі экскурсію на радзіму Якуба Коласа. Агулам жа беларуская мова ў Гайнаўцы чутна і ў горадзе, і ў ліцэі.

Наша моладзь вывучае беларускую мову і літаратуру ў ліцэі чатыры гадзіны на тыдзень. Зразумела, апрача гэтага вучні вывучаюць культуру, гісторыю,

абраднасць, беларускія звычкі. Ёсць магчымасць удзельнічаць у розных конкурсах — песні, дэкламацыі, тэатральных аглядаў — так што, можна сказаць, мы маем сваю алімпіяду, толькі трохі ў іншай форме.

Алімпіяды з Вільнюса

— Мы ішлі нароўні з усімі канкурсантамі, — запэўніла Алена БАЗЮК, настаўніца школы імя Францыска Скарыны ў горадзе Вільнюсе. У Беларусь прыехалі тры дзяўчынкі — з 9, 10 і 11 класаў: — Калі ж параўнаць узровень дзетак — то ён адрозніваецца. Гэта зразумела: беларускія ўдзельнікі да заключнага этапу праходзяць яшчэ чатыры конкурсы, а нашы трапляюць адразу на агульнарэспубліканскі этап, і гэта адчуваецца. Але калі параўнаць лепшыя вынікі беларускага пераможцы — 33 балы — і нашай дзяўчынкі з 9 класа, якая атрымала 29 — то гэта вельмі добры вынік.

«Душой я вольны чалавек»

Пераможца алімпіяды, уганараваная Дыпламам I ступені, Анастасія Дзідэюла — вучаніца 10 класа гімназіі г. Дзяржынска. Пісала водгук на адзін з твораў Кузьмы Чорнага:

— Прышлося цяжкавата, таму што раней мы пісалі водгукі на вершы і рыхтаваліся да гэтага, а тут — праявілі твор. Зрэшты, усе заданні былі трохачкі цяжкія, але калі атрымала Дыплом, значыць, справілася паспяхова. А тэмай вуснага выказвання я выбрала развагі пра волю чалавека. Трэба імкнуцца сцвердзіць сябе, таму прадак-ламавала Янку Купалу: “Душой я вольны чалавек, / І гэтым буду цэлы век!”

«Радуюся, калі мяне разумеюць»

Уладальніца прыза РВУ “Літаратура і Мастацтва” — “Маладому носьбіту мовы, хто пашырае літаратурныя ды моўныя абсягі” Ганна КЛИМОВІЧ, вучаніца гімназіі № 1 г. Дзяржынска, захопленая чытаннем:

— Калі ёсць вольны час, бяру ў рукі кнігу. Больш з ўсё люблю раманы. Цяпер чытаю “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча. Калі мяне разумеюць па-беларуску незнаёмыя людзі, вельмі рада.

На здымку: Ладдзя Пераможцы — у каманды Мінскай вобласці.

Актуальнае

Ярына РЫТАМІНСКАЯ

Парадак паступлення на іх у 2011 годзе ў Беларусі зменены. А менавіта — перагледжаны правілы прыёму ў ВНУ і ССНУ на спецыяльнасці сферы культуры і мастацтва. Прэзідэнт Беларусі 14 сакавіка падпісаў указ, паводле якога ўнесены дапаўненні ва ўказ 2006 года “Аб правілах прыёму ў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы”. У прыватнасці, залічэнне абітурыентаў на спецыяльнасці ў Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі і Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў будзе ажыццяўляцца цяпер па конкурсе на аснове агульнай сумы балаў, падлічанай па выніках уступных іспытаў па прадмеце “Творчасць”, сярэдняй сумы балаў, атрыманай па выніках здачы цэнтралізаванага тэсціравання, і сярэдняга бала дакумента аб адукацыі. Гэта значыць, што цяпер больш

Паступайце на творчыя спецыяльнасці!

улічваюцца творчыя здольнасці чалавека і даецца магчымасць адораным маладым людзям напоўніць выкарыстаць свой шанец пры паступленні на далейшую вучобу ў ВНУ.

Рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаіл Баразна на пытанне карэспандэнта “ЛіМа” заўважыў: “Як жа ў ВНУ без творчага экзамена? Мы рыхтуем спецыялістаў у галіне жывапісу, графікі, скульптуры, тэатра ды шмат якіх іншых, дзе неабходны спецыяльныя ўмовы. Колькі існуе акадэмія, столькі і існуе экзамен па творчасці”.

Сутнасць новаўвядзенняў патлумачыў намеснік начальніка аддзела навучальных

устаноў і работы з творчай моладдзю Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Анатоля Мукалаў:

— Справа ў тым, што раней сума конкурсных балаў налічвалася іначай. Іспыт па творчасці, як правіла, праходзіў па трох раздзелах, сума балаў лічылася як сярэдня-арыфметычная і не магла быць больш як лічба 10. Апошнія два гады на базе Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў праводзіўся эксперымент. Падчас эксперыменту і цяпер, пасля Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, адзнакі за кожны з трох раздзелаў сумуюцца, такім чынам абітурыент мае магчымасць запісаць на свой

рахунак да 30 балаў! Да іх далучаецца яшчэ сярэдні бал па выніках здачы цэнтралізаванага тэсціравання і сярэдні бал дакумента аб адукацыі.

У экзаменацыйныя камісіі на іспытах па прадмеце “творчасць” уваходзяць выкладчыкі ВНУ, запрашаюцца знаныя творцы, нават настаўнікі агульнаадукацыйных школ (з музычным, мастацкім ухілам).

Такім чынам адкрываецца магчымасць тым людзям, якія атрымалі высокія адзнакі па экзамене “Творчасць”, трапіць у ВНУ. Так аддаецца перавага творчым здольнасцям. І сваю вучобу па абранай прафесіі змогуць прадоўжыць толькі самыя таленавітыя.

Ірына ШАЎЛЯКОВА

Міфалогія (святла)ценяў

Беларуская проза першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя

Надзвычай цікавай з'явай у 2000-х сталася проза А. Брва, першая аповесць якой “Бязлітасны мой воін” пабачыла свет у 2001 годзе. Дэбютны зборнік “Каменданцкі час для ластавак” (2004) акрамя аднайменнай змясціў аповесць “Імя Ценю — Святло (Гісторыя адной фабіі)” (2003), апавяданні “Тапіць дзяўчатак тут дазволена” (2002), “Змяя, пакрытая пёрамі птушкі Сонца” (2004). Пазней у літаратурна-мастацкай перыёдыцы пабачылі свет апавяданні “Сон піянеркі” (2005), “Эфект прысутнасці” (2005), раман “Менада і яе сацыры” (2008).

рэчыве, якое сінтэзуецца ў сутыкненні прагі здзейсніць штосьці заўважнае — і ўсведамлення бессэнсоўнасці руху ў свеце, дзе пануе бог Агул, “бог транспарту, тэлефона, латарэй, гадзін пік, пацалункаў, чэргаў...” Асоба ў згаданай сітуацыі аказваецца апазіцыйнай самой сабе, таму любая спроба паразумецца з наваколлем асуджаная на паразу. Разам з тым, у зборніках Альгерда Бахарэвіча “Натуральная афарбоўка” (2003) і “Ніякай літасці Валяціне Г.” (2006) дэфармаванасць рэчаіснасці не падаецца плёнам “мастацкага штурку”: зварот аўтара да выяўленчага інструментарыя рэалізму дзеля ўваблення шаржыравана-сюррэалістычнага зместу мае вынікам дзіўны сутэстыўны эфект, калі дэфармаванасць быцця пачынае ўважацца за норму, за *натуральнае* аблічча свету, прычым дэталізацыя (нярэдка замешаная на трагэску) надае схематычна-ўмоўным, пляскатым сітуацыям, вобразам (-персонажам, -інтэр'ерам, -пейзажам і інш.) неабходную аб'ёмнасць, узмацняе рэчыўнасць аповеда ў цэлым.

Калі ж браць пад увагу дыскусійнасць пытання пра феномен “беларускага постмадэрнізму”, то, на наш погляд, самым істотным вынікам згаданага вышэй імкнення эксперыментавань з рознымі тэхнікамі пісьма, вынікам “ўважаючага” эксперыменту ў прасторы традыцыі, становіцца якаснае абнаўленне мастацкай сістэмы рэалізму, што ўскладняецца элементамі, генетычна звязанымі з нерэалістычнымі метадамі, кірункамі, з'явамі.

Так, у творах Адама Глобуса, што пабачылі свет у гэце дзесяцігоддзі, — апавяданнях “Мсціслаўскія маньякі” (2000), “Спаць, спаць, спаць...” (2001) са зборніка “Браслаўская стыгма” (2001), “Партрэт з сябрам, падобным да Вінсэнта Ван Гога (2000), “Кальварыіскія могілкі” (2001), “Кроплі дажджу ў Парыжы” (2003), “Барселонскі голуб” (2003) са зборніка “Кроплі” (2000 — 2003) і асабліва ў рамане “Дом” (2001—2003), — рэалістычная ў сваёй аснове стратэгія мастацкай тыпізацыі “інструментальна” (на вобразна-выяўленчым узроўні) рэалізуецца праз зварот да паэтыкі постсэнтэменталізму.

Прыналежнасць твораў А. Казлова “Юргон” (2001), “Горад у нябёсах” (2004), “Паразумецца з ветрам” (2007) не да часавага *памежжа*, але да новай (засведчанай пакуль у “прадчуваннях”) эпохі звязаная як з удакладненнем-пашырэннем жанравай палітры (напрыклад, “Юргон”, 2001 — “раман — штрыхамі”), так і з далейшым узмацненнем ролі абстрагавання, сімвалізацыі ў прозе гэтага аўтара. Так, у трыццаці дзвюх частках “Юргона” аднаўляецца “штрыжавы” партрэт аднаго з герояў *нашага* часу, у чым імені зашыфраваны і “прадмет” пісьменніцкага доследу, і атрыбуцыя сутнасці сучаснага быцця. У “юрлівы гон” сучаснікі ўкрываюцца толькі на першы погляд па ўласнай волі. Іх “слабасці” ёсць *наканананнем*, наступствам дзеяння сіл пракаветных (у “Юргоне” яны персаніфікуюцца ў вобразах Вісуна — “спаракхелага, але па-



Малюнак Малагжаты Авярчук

куль усё ж жывога Духа бяссілля”, Чорнага Гардзея-чараўніка). Іначай кажучы, слабасці-заганы таго ж Юргона паўстаюць своеасаблівай *спадчынай*, няведанне пра якую ад яе не вызваляе.

Імкненне суаднесці прыватныя прырытэты з універсальнымі каштоўнасцямі абумоўлівае ўзмацненне ролі сімвалізацыі ў прозе А. Казлова апошняга дзесяцігоддзя. Гэта выяўляецца ў розных формах і на розных узроўнях індывідуальна-аўтарскага стылю: і ў нязменнай увазе пісьменніка да праяў містычнага і паэтыкі снабчанняў, і ў спробах увасобіць агульнавядомую ідэю дуалізму чалавечай прыроды і самога быцця ў аказіяльнай “міфалогіі”. У апавесці “Горад у нябёсах (учора, сёння, заўтра)” (2004) ідэя пра суіснаванне тут і зараз светаў рэчыўна-існага і Іншага набыла максімальна канкрэтнае мастацкае ўвасабленне. Падройнасць быцця Антака Перуновіча, цэнтральнага персанажа твора, засведчаная ўжо на ўзроўні “тэхнікі” аповеда, які паралельна вядзецца ад трацыі і ад першай асобы. Тэрыторыя *я-героя* выразна адасобленая ад прасторы існавання *яго* (Антака) графічна: “рэмаркі”, якія скарыстоўваліся працаікам у папярэдніх творах час ад часу, у гэтай апавесці разрастаюцца, становяцца больш важкімі і аб'ёмнымі, утвараючы самастойны, як бы “самакашпоўны” пласт. Тое, што бачыць Антак, — “гэта не горад... а велькі свет продкаў”. Прычым пераважная большасць персанажаў, якія атачаюць Перуновіча ў навакольнай рэчаіснасці, важныя якраз у той ступені, у якой дапамагаюць яму асэнсаваць сапраўдную мэту, сэнс з'яўлення ў яго асабістым лёсе Горада ў нябёсах. Сімвалізм гэтай апавесці наогул вызначаецца выключнай выразнасцю, празрыстасцю “іншаўказанняў”, што сведчыць пра новую якасць стасункаў у мастацкай прасторы прозы А. Казлова элементаў паэтыкі рэалізму і неарамантызму.

Адной з заўважных тэндэнцый развіцця беларускай прозы ў 2000-я гады становіцца ўзмацненне іранічнага модусу: паэтыка свету адлюстроўваецца ў паэтыцы тэксту як бы “пераломленай” праз прызму мякка-іранічнай (апавяданне “Бальнічка ў Хахлаўцах”, 2000, аповесць “Нявыкрутка, альбо Жыццёвае кола вучонага агранома”, 2004, С. Рублеўскага, “Старасвецкія міфы горада Б”, 2004, Л. Рублеўскай, навелы “Аптэчніца”, 2003, “Касцёр Самбуся”, 2003, М. Лукшы) ці, найчасцей, іранічна-трагэскавай сімвалізацыі (“Жодзінскія апаведы”, 2008, Алеся Аркуша, апавяданні “Гузкі і Кузік”, 2005, “Чалавек з сажнем”, 2006, “Лох”, 2007, “Палёты праз цэнтр Зямлі”, 2008, Вінцэса Мудрова, аповесць “Пані з сабакам, альбо Пад кветкамі магнолій...”, 2002, Алеся Наварыча і інш.). А вось А. Клінаў у аўтабіяграфічным рамане “Малая падарожная кніжка па Горадзе Сонца”, 2008, з'яўленне якога многія крытыкі і чытачы ўспрынялі як знакавую для найноўшай беларускай літаратуры падзею, аднаўляе гісторыю Мінска праз сімвалічна-трагэскавую, часам нават саркастычную яго “тапаграфію”, не ахвяруючы, аднак, светла-элегічнай настальгіяй па ўласным дзяцінстве ды маладосці.

Падобны эфект, як ні дзіўна, прысутнічае ў некаторых творах працаіка, мастацкі метад якога нярэдка вызначаюць як “жорсткі рэалізм” — Ю. Станкевіча. Напрыклад, “Сезонныя гульні ў футбол” (2002) — аповесць пра пасляваенную каманду заўжды галодных падлеткаў-футбалістаў, якія ходзяць у піянерскі лагер гуляць у футбол за ежу, “адкрывае” гэтага звычайна бязлітаснага ў дачыненні да сябе і сучаснікаў-суайчыннікаў пісьменніка як майстра светла-самотнага, экзістэнцыйна-лірычнага аповеда.

Разам з тым, кнігі “Любіць ноч — права пацукоў” (2000), “Апладненне

ёлуца” (2005), “Мільярд удараў” (2008), “Тяўка” (2010) заваражваюць адчуваннем татальнай грывога, якое то абстраецца, выбухаючы адчаем, то прышчарушаецца іржоча абьякавай паныласці. Як заўважае П. Васючэнка, “катастрофа, яе прадчуванне або перажыванне сталася істотнай часткай беларускага светаадчування”. Сітуацыя нацыянальнага “чакання” / “знікомасці” спрыяе фарміраванню амаль *кафкіянскай* мадэлі мастацкага асэнсавання айчынай рэчаіснасці. Менавіта ў творчасці Ю. Станкевіча згаданая мадэль увасоблена найбольш паслядоўна (хаця яе фрагменты працываюцца і ў прозе Барыса Пятровіча, А. Федарэнкі, Альгерда Бахарэвіча). Калі Ф. Кафка даследаваў жах будзённага (“шараговага”) ператварэння асобы ў жамяру, агідную нікчэмнасць, дык сённяшнія беларускія літаратары назіраюць за метамарфозамі відавочна больш маштабнага кшталту — за пераўтварэннямі *быцця ў псеўдаіснасць*, такую пераканаўча-сапраўдную ў сваім падабенстве да рэчаіснасці. “Чужаніцы” — як сукупны вобраз-персанаж — прысутнічаюць амаль ва ўсіх творах Ю. Станкевіча. Прычым гэтая прысутнасць у кантэксце аўтарскага бачання рэальных падзей, сацыяльных катаклізмаў (здзейсненых і будучых) асэнсавана аўтарам амаль у апакаліптычным ключы. Так, у рамане “Любіць ноч — права пацукоў” сама кампазіцыя твора закліканая сцвердзіць глабальнасць і, бадай, незваротнасць паразы, якую церпяць беларусы як этнас. Сем частак (“Уварванне”, “Злачынства”, “Напад”, “Зняволенне”, “Уцёкі”, “Паглум”, “Зыход”) утвараюць хроніку ўварвання “чужынцаў” у правінцыйнае беларускае мястэчка Янаўск (больш тыповага — не адшукаць). Яе, аднак, можна разглядаць і як хроніку дзіўнага супраціву, супрацьстаяння адзінотнага Данілы Прусака цэламу нашэсцю ўсведнай, нястрымнай, жахлівай менавіта сваёй абьякавай бязлітаснасцю сілы, якая ў творах Ю. Станкевіча ўражвае бясконцасцю выяваў, абліччаў, *імянаў*, вядомых (прыгадаем апавяданне-прыпавесць “Настаўнік спеваў і цемра”, 2006) і нечужаных. У аповедах апошняга дзесяцігоддзя працаік нібы выпрабоўвае здольнасць розных фабул, канфліктаў, вобразна-стылявых сродкаў з максімальнай дакладнасцю перадаць сутнасць гэтага “вялікага нішто”. Так, у апавяданнях “Вельмі смачная рыба футу” (2006), “Пакупнік сноў” (2007), “Цацка ад творцы” (2006) перавага аддаецца мастацкаму арсеналу містыкі і фантастыкі; у аснове апавяданняў “Клон Чэ і яго жонка” (2007), “Стрычніца” (2007) знаходзяцца сацыяльна-побывавыя канфлікты, якія вырашаюцца ў фінале на вельмі чужым тыпу. Між тым, мэты сваёй працаіка дасягае незалежна ад таго, па якой мастацкай траекторыі ён да яе рухаецца: невыносная дзіўнасць быцця ў звыкла дэфармаваным свеце не проста атачае чытача твораў Ю. Станкевіча, але пранікае ў яго, вымагае ад кожнага напружанага, спугашальнага “саўдзелу”, “суаўтарства”. Апавядальная тканка тут узнаўляе не плыні свядомасці, а хутчай логіку пацунца, дыялектыку страсці, пад якой маецца на ўвазе пачуццё, эмоцыя, даведзены да максімальнай напружанасці. Скарыстоўваючы ідэю Е. Лявонавай пра вызначэнне мастацкага метаду Э. Ялінэч як “клінічнага іпрэсінізму”, можна гаварыць пра эвалюцыю стылю Ю. Станкевіча ў першае дзесяцігоддзе XXI стагоддзя ў кірунку “клінічнага пострэалізму”.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

Узіраючыся ў гісторыю літаратуры, найперш спрабуеш дасягнуць разумення. Адаленасць, туман і невядомасць перашкаджаюць. Наколькі разуменне ўвогуле магчыма, калі не валодаеш фактамі, першакрыніцамі?

Арыентавацца ў творах Янкі Купалы праз школьны падручнік з чыйсьці анатацыяй — падманваць і абкрадаць сябе. Сапраўднае разуменне вымагае напружанай і не заўсёды прыемнай працы з тэкстам.

Радасць і горыч вяртання



Заспеты ў 1920-х гг. на праемеж-кавай стадыі, Адам Бабарэка стаў крытыкам *par excellence*, у той час, калі літаратурнымі крытыкамі былі ўсё, каго дапускалі да старонак перыёдыкі — паэты-бурапенцы, эканамісты, праяікі, мовазнаўцы, гісторыкі. Адам Бабарэка, узгадаваны філалагічнай школай БДУ (Я. Барычэўскім, А. Вазнясенскім, І. Замоціным, М. Піятуховічам, А. Яўлахавым), усё ж такі да акадэмічнай навукі належаць не хацеў (хоць і працаваў сакратаром у Інбелкульце). Ён стаў “чыстым” крытыкам, бо хацеў займацца перадусім сучаснасцю, а не гісторыяй літаратуры. Мінула было яму патрэбна выключна для адчування літаратурнага працэсу як з’явы дынамічна-непадзельнай і працяглай у часе. Па вялікім рахунку, ён быў адзіным такім крытыкам у тагачаснай літаратурнай сітуацыі, яго слухалі і паважалі, яму зайздросцілі, яго крытыкавалі — ведаючы цану. Апаненты з “Маладняку” і “Польмя” так і не змаглі дараваць яму сыходу ад “іх”, “найлепшых” (бо менавіта ён абгрунтаваў і падводзіў метадалагічную базу пад тое хаатычнае і разбэрсанае, чым займаўся “Маладняк”, называючы гэта новай пра-летарскай літаратурай). Затое былі ў яго і добрыя сябры, якім ён плаціў, “чым моц магла” — глыбокім пранікненнем у іх творчасць — Я. Пушчы, У. Дубоўкі, К. Чорнага, З. Бядулі, Л. Калюгі. Да ўсяго ён даходзіў сам, як пасля і прызнаецца ў паказаннях па справе СВБ: “Толькі артыкул пра лірыку М. Чарота носіць на сабе след універсітэцкай вучобы (пісаны пад уплывам метадалагічнай схемы І. Замоціна). Рэшта ж ёсць плод уласных дум, разважанняў і шуканняў метадалагічнага парадку”.

Гэтыя “шуканні” ў палітры тэарэтыка-літаратурнай думкі Беларусі 1920-х гадоў прыкметныя і характэрныя. Тады ў кожнага тэарэтыка метада быў свой, але неўзабаве іх змусілі прыходзіць да агульнай і неаспрэчальнай лініі партыі. Сцягам стаў марксізм, але зразуметы павярхоўна. Адам Бабарэка пачаў ад павярхоўнасці, з кожным новым артыкулам “звышаючыся” і паглыбляючыся ў марксісцкую тэарэтычную думку. У прыватнасці, ён адзначае сваімі настольнымі кнігамі Пляханава і Мерынга, людзей, для якіх той марксізм бальшавікоў быў з’явай абсалютна неймавернай. Яны займаліся сацыялогіяй мастацтва, што існавала як правамоцная частка матэрыяльнай эстэтыкі таго часу. У кантэксце матэрыяльнай эстэтыкі (якая адпрэчвала “ідэалістычныя” метадалогіі метафізікаў) уваходзіла тады і фармальная школа паэтыкі, якая разглядала твор як складанае цэлае, кожны элемент якога — важны і неамяняльны — мае сваё паходжанне ў гісторыі літаратуры, і таму — значны. Увага прадстаўнікоў фармальнай школы

пераносілася на мікраструктуру твора. Пытанні сацыялогіі мастацтва яны атажамлівалі з вопытам адсталага мінулага (бясконцыя награвашчванні фактаў вучонымі культурна-гістарычнага напрамку — пры адсутнасці якога-кольвек метадалагічнага пафасу). Бабарэка адразу стаў на шлях матэрыяльнай эстэтыкі, называючы яе марксісцкай, аднак арганічна ўводзіў ва ўласную метадыку аналізу і доследы па мікраструктуры, і факты гісторыка-культурныя, не адмаўляўся ад падыходаў псіхалогіі мастацтва. Гэтым ён незалежна ад астатніх падыходаў пануючага напрамку ў тагачаснай універсітэцкай тэорыі літаратуры — фармальна-сацыялагічнага метаду (нават тэмы дыпломных работ фармуляваліся такім чынам — “Мастацка-сацыялагічны аналіз”. Гл. напр. працяколы пасяджэнняў літаратурнай прадаметнай камісіі БДУ: НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 815). Фактычна тым самым ён адмаўляў у існаванні павярхоўна зразуметаму марксісцкаму метаду (якім карысталіся ледзь не ўсе тагачасныя рэцэнзенты) і ў той жа час не прыхінаўся да распылівай крытычнай метафорыкі, якой тады таксама нямаля грашылі. Можна сказаць, што Бабарэка прапанаваў метадалагічны сінтэз, заснаваны на класічнай строгай дыялектыцы, з ухілам у сацыялогію. Пазней за падобную вольнасць у разуменні марксізму выганялі і знявольвалі. Яго ашальмавалі не за гэта — за прыналежнасць да “Узвышша”, якое было абвешчана “нацдэмаўскім”. Такім яно па сутнасці і было, гэтае згуртаванне, і сёння бадай трэба вымаўляць гэтыя словы з вялікай павагай: “нацыянал-дэмакрат” — як пэўны арыенцір.



Цяпер ідзе завяздзёнка, канечне, каб рабіць рух 1920-х больш нацыянальна-вызваленчым, чым ён быў на самой справе. Безумоўна, СВБ быў міфам, але міфам была і рэвалюцыя. Такія людзі, як Блок, адчувалі гэта вельмі хутка. Аднак маладзёнам, якія раслі з імем Леніна на вуснах, давялося трапіць у турму і лагер, каб зразумець сапраўдны сэнс і змест рэвалюцыі. Тое, што Бабарэка як сапраўдны мыслар і крытык не мог не зразумець, ён паспеў выказаць у патаемных нататках і лістах. Але калі чытаем ягоны сямейны эпістэлярый, усё філасофіі знікаюць, бо тут перад намі паўстае чалавек незамгленай чысціні і высакароднасці, дабрыні і чуласці, і ўсё тое, што ён мог бы зрабіць як творца, растае перад фактам таго, кім ён натуральна быў для сваіх блізкіх і ад каго быў навек адарваны. Рамантык і думаннік, добры муж і тата, інтэлігент у смешных круглых акулерах, Адам Бабарэка быў растружаны ГУЛАГам літаральна за паўгода...

Цяжка пераацаніць значнасць гэтага двухтомніка. Нельга і не ўхваліць тытанічную працу над ім: былі сабраныя ўсе вядомыя публікацыі Адама Бабарэкі. Каля 250 (!) тэкстаў друкуецца ўпершыню паводле аўтографу, што захоўваюцца ў Беларускай дзяржаўнай архіве-музеі літаратуры і мастацтва (асабліва пашанцавала Язэпу Пушчы — фактычна, з рукапісаў адкрылася цэлая грунтоўная манаграфія па яго творчасці). Да кніг прыкладзены грунтоўныя каментарыі (прыкладна па сто старонак на кожны том), што вельмі важна і вельмі доўга робіцца, бо крытычная ды і літаратурная спадчына 1920-х з’яўляецца своеасаблівым інтэртэкстуальным утварэннем, балазе сам Бабарэка нячаста даваў спасылкі на цытаты. Ёсць у выданні і анатаваны паказальнікі імёнаў. Да другога тома далучаны і корпус дакументаў згуртавання “Узвышша”, многія з якіх таксама пазначаны аўтарствам Адама Бабарэкі. Бадай, мала нададзена ўвагі “Узвышшу” пасля 1930 г. (напрыклад, не ўключаны матэрыялы з архіва П. Глебкі: ЦНБ НАН Беларусі, ф. 24, спр. 1184 і інш., у каментарыях да пагромаўца артыкула Глебкі “Нацдэмаўшчына, замаскаваная марксісцкай фразай” не разгледжаны ўнутрышні чарнавік гэтага тэксту, памерам у паўтары сотні аркушаў: там жа, ф. 24, спр. 372). Аднак гэта і не было мэтай. Для “Узвышша” і для “Маладняка” зробіцца калі-небудзь асобны дакументальны “звод”. Тым больш што сам Бабарэка да апошняга перыяду існавання “Узвышша” ставіўся надта крытычна і ў прыватных нататках адгукнуўся на самароспуск наступным чынам: “Яно хіба жывым было? Даўно ўжо мерцывом. <...> Узвышша не памерла. Яго жывым хавалі. <...> Гэта запозненае сцверджанне факта, што “Узвышша” памерла ў 1930 г. не само, а будучы задушаным бандытамі, наладзіўшымі пагром па беларускай культуры”.

Магчыма, пры далейшых доследах знойдуцца і яшчэ аўтографы. Напрыклад, няма ў выданні заявы, якую Бабарэка падаваў пры паступленні ў БДУ і на якую ён спасылаецца ў паказаннях па справе СВБ: “Скончыўшы ў 1918 г. 4 класы Менскай Духовнай Сэмінарыі, з прычыны нямення сродкаў для вучэння ў вышэйшай установе, я прымаю на працу ў грамадзянскую працу с перша, як настаўнік пачатковай школы і выкладчык беларускага культурна-асветнага гуртка, а потым, як сябар валаснога рэўкому і загадчык аддзела Народнай Асветы і ўрэшце апошні год праслужыць чырванаармейцам у Чырвонай Арміі. За гэты час жыццё выявіла перада мною маю непадгатаванасць і нестачу патрэбных ведаў, каб быць карысным працаўніком для працоўнай беднацы свайго краю. Вяўляюць мне сабе гэтага і прагнасьць да працы штурхае дастаць вышэйшую асвету, каб у далейшым усё свае сілы патраціць на карысць працоўнага люду свайго краю шляхам падняцця яго на больш высокі прыступ культурнага раз’вятку, а дзеля гэтага прашу Прыемную Камісію прыняць мяне ва Універсітэт, залічыць у лік студэнтаў першага курсу Факультэта Педагогічнага на аддзяленне гістарычнае. <...> 1922 г. Жніўня 1 дня А. Бабарэка” (захоўваецца ў фондзе БДУ НАРБ). З часам, упэўнены, адшуканецца і адкрыецца многае. Важна тое, што адкрылася сёння — для навуковай супольнасці і, шырэй, для аматара беларушчыны. Нарэшце ў поўным аб’ёме можна выкарыстоўваць спадчыну Бабарэкі і ўводзіць у актыўны літаратурнаўчы ўжытак. Здзейснілася! Гэта сапраўднае свята беларускай культуры і найверагоднейшы варыянт на “Кнігу года”.



Рагнэд
Малахоўскі

Успамін пра каханне

Надзея

Калі няма ўзаемнасці — бяда.
У існасці такой не сумняваюся.
Няспраўджанай надзеі не шкада,
Хаця я на ўзаемнасць спадзяваюся.

На што цяпер на поўню воўкам вьць
І адракацца ад сваіх пачуццяў?
Бо сэрцу, што кахае, не астыць,
І спачуванняў не жадаю чуць я.

Шчаку плячэ гарачая сляза,
Баліць душа ад жалю невыносна.
Шкадую, што табе не даказаў,
Як без цябе на сэрцы сёння млосна.

Наіву ж пацалункі тры ці два
Незацугляны час даўно развезу.
Пагасла ў небе... і няма святла
Той зоркі, што назвалі мы Надзеяй.

Чаму?

Чаму я ўспомніў даўнія хвіліны,
Калі былога ічасіа гралі ноты?
На вуснах горыч вогненнай каліны,
А сэрца зноўку прагне адзіноты.

На ічодрай гронцы спелага каханьня
Адлостраванне зманлівага раю?
Мне не знайсці адказу на пытанне,
Пакуль жыву, пакуль яшчэ кахаю.

Здрада

Зведаўшы іклічы здрады,
З пакарай не стаў на калені.
Спазнаў той адвечнай праўды
Без энку і без абурэння.

Сумленне тваё бездаказна
Апорай сталася лёсу.
Я зноўку ўбачыў выразна
Крыштальнага ічасіа слёзы.

Абсурдны саюз пустэчаў
Свядомасць прымаць не хацела.
Ды міг недаверу скалечыў
Каханне, што сном праяцела.

Праз боль невыносны здрады
Спазнаў найчысцейшай праўды...

Не бяжы

Не імкні ад мяне
Завірухай распуснасці вольнай,
Не ўцякай бессэнсоўна
У цягуча-ілжывую ціш.
Заставайся на вузкай сцяжыніцы,
Гулліва-свавольнай, —
І ў вышывіні пачуццяў
На крылах каханьня ўзляціш.

Не чакай пацалункаў гарачых
Драпежнага звера,
Не ўскладай спадзяванняў
На ічырасіць бяздуіных парад.
І з глыбінняў душы
Хай крыніцай струменіцца вера.
Не бяжы ў забыццё,
Бо не будзе дарогі назад.

Распятае каханне

Барвовай заранкай на вуснах ірдзее надзея.
Над верай і ічасіем —
Бясиумныя крылы вясны.
А ночы акраец пад чарамі зор палымнее,
Блакітам нябёсаў асвечаны мары і сны.

Глухія куты не пачуюць прыціманы голас,
І здрада паточыць пачуцці,
як вопратку моль,
Пасохнуць яны,
як смякотай засмужаны колас,
Душу запалоніць нясцерпы, заслужаны боль.
Астыў на сталі шэры прысак
згарэлай лучыны,
І зоркі размыты адбітак —
у шклянцы вады.
Павыстылі сцюжна пачуцці
і думы дзяўчыны,
У садзе каханьня трыміць
бадыллё лебяды.

Святое пачуцце распятае
бачыць нязвыкла.
Пагляд абьякавы холадам сэрца кране.
Знявечана ічасіе
да смеінага дробным і прыкрым, —
Прысуд агалошаны. Сорам карае мяне.

Мроя

Перад вачыма толькі вобраз твой.
Калі я сплю, то бачу цябе ў снах.
І не прымроіць мне ўначы другой,
Каб да яе імцацца на вятрах.

О, колькі ў думках мрою мілаваць,
Дакуль трызненням зоркамі гарэць,
Прыдуманья вусны цалаваць,
Душу каханнем выдуманым грэць?

Свет летуценняў мне насустрач мкне.
Не стану думкі-мроі распрацаць.
Так хочацца, як у чароўным сне,
Шчасліва, да бяскончасці кахаць.



Фота Кастуся Дробава

У вянок паэту Міхасю Кушнярову

Прыгожае бачна здалёку.
Паэце жыў з адным вокам
Ды бачыў і чуў далёка.
Яшчэ дадамо — глыбока.

Неглыбока мысліў сусед
І суседа ўсе суседзі.
“А які ж у Паэта абед?
Дый хто сядзіць пры абедзе?”

У Паэта былі на сталі
Боль і радаць тлумнага веку,
На ўчарнелай зусім чапля
Блін да столу зрэчас калі ехаў.

Не нашчодрыла каса бліноў,
Ганарару было — на вярчу,
Ды базація і думак, і слоў
Не ўмясілі б сто тысяч талерак!

Ён пайшоў... ад бяды ў лепшы свет.
Там спакой і змрок — без прасвету.
Верш Паэта светліць Сусвет.
І Сусвет удзячны за гэта!

Надзея на радасць

У табе юнацтва полымем гарыць,
А ўва мне пакрысе тлее.
Маё юнацтва — з-за сёвай гары
Дым пад нябёсы, шызы, вее...

І я цябе, напэўна, разумею.
А разуменне болем спее.
І, як цяля у жэрдкі, ў боль
Загнаны я, каханая, табой.

Ты — сонца.
І твайго святла жадаў.
Святлеў,
цяплеў
пагляд
здзічэлы.
Халодным мінусам
ударыў твой пагляд —
У тэмпературы
у такой дрэннаею.

Не на гадзіну мне ты
падарыла вею,
Ў якой святлеў.
Цяпер я не святлею.
І штосьці зразумець хачу —
І не разумею.

Дрэва

Мне пакутна — твая пакута.
Мусіць, мы былі падмануты
Самі сабой.
Асладода ўзраста журбой.
А журбота ўзраста, як дрэва,
З імем — Сумная Каралева.
Не звярнуць ані ўправа, ні ўлева.
Стрэл журбы — ад Каралевы.
Мы на свет гэта дрэва пусцілі,
Мы яго гадавалі-расцілі...
А яно жыве і не вяне —
Паліваем кожным спатканнем
Выпадковым ці невypadковым.
Дрэва лягне — душа вяне...
Ну навошта
з тым дрэвам спатканне?!
Забароненая садавіна,
уvasобленая віна
Кожны раз пры стрэчы відна.
Добра адно, што яно — адно.



Алена
Белая

Зноў люты пазыхае слаба,
Нібы схварэлы чалавек.
Даўно сышоў у снежнай бабы
Яе і снежны, й бабскі век...

Як добра выбару ўнікаць,
Не ўспамінаючы пра Сартра,
А лепш спакойна прывыкаць,
Што выдумляць цябе не варта,
Што ўсё паўторыцца і заўтра, —
І ні на што не наракаць,
А з песняю ічымлывай барда
Жыццё як лета сустракаць.

Зляпіла зіма сакавік — абы з рук!
(А быць абяцаў не абы-якім.)
Што мне з таго, што звініць жаўрук
Званком не твайго мабільніка?!
Рушыць да мора пагоды шукаць?
Не, інашае выйсе дай мне:
Забыцца на ўсё і да ранку блукаць
У нетрах тваіх жаданняў.

Нявыдуманая гісторыя
Зноў сакавік пацвярджае: дарма

Да шафы хінуцца.
Яшчэ раз упэўнішся: зноўку няма
У што распрануцца.

Дазволь жа такога сабе не сцярпець,
Старое — у клунак!
(Тым болей што змог за зіму патаўсець
Не толькі рахунак...)

Наўрад ці так хутка прыспіш ты такі
Няўсцешлівы вынік.
Ледзь-ледзь абудзілі блакіт жаўрукі —
Прэшыя на рынак.

Блукаць табе тут да паўдзённай пары,
Купацца у слове,
Якім незаўважна цябе гандляры
У нерат заловяць.

Бадай што ніколі не бачыў сусвет
Танней кан'юнктуры,
Ды вабна падманвацца на камплімент
Жаночай натуры.

Даняўшы да рынку, чуць днее, здалёк,
Пакінеш губляцца:
Рахунак пачнеш даставаць кашалёк,
Купляць і... купляцца!

Думкі ў вандроўцы

Захацела я зачыніцца —
І мяне не трымай ані! —
Там, дзе можна нагбом напіцца
Адзіноты і цішыні,

Дзе завая самотным воўкам
Завывае між каміноў,
Дзе крыху засмуцоным вокам
У сутонне глядзіць акно.

Так бывае ў бацькоўскім доме,
Калі ён яшчэ не пусты

І яшчэ ні нудзе, ні стоме
Не вяртаеш пазыкі ты;

Дзе дымок адмысловай корбай
У блакіце дзіркі шкрабе
І дзе мне так злачынна добра
Проста з думкамі пра цябе!

У снягах камяні як рыфы,
Мітусні і тлumu няма...
І на аркуш просяцца рыфмы,
Дасканалыя, як зіма.

Мінорнае

Кахаю — і спадзяюся,
Што злічаны вёрсты не ўсе.
Ды ўжо не наведзе бусел,
Дачушку не прынясе...

Мялю ўпарта жарству пакуты
Між камянёў цярпення.
.....
Куды лёс паставіць націск
У слове “мука”?..

Не выпадае махнуць рукой,
Бо праўда як свет старая:
Кахаюць не тых, хто прыносіць спакой,
А тых, хто яго адбірае!

Каханне

Трымценне жаўрука.
Далоні ў далоні.
.....
Гарачая рука
На трапяткім улонні.
.....
Калючая ічка
Ля схаладнелай скроні...

Вясна красна



Рыгор Ігнаценка

ню першай стомлена падае на жаданую зямлю і ўсім цела прыціскаецца да яе, як любася дзіця да роднай матулі. Праталінка не раз ёй і ўспаміналася на той далёкай чужыне.

Спачыўшы, птушачка паправіла шэрыя пёркі на крылах і хвасце, старанна прыгладзіла грудкі, быццам яна рыхтавалася да чагосьці вельмі важнага і адказнага. Потым здзяўбнула з былінкі зярнятка-другое, праглынула і раптам — успырхнула ў паветра. Узнялася ўгору, і вось, як нейкі цуд, як гаваркі веснавы раўчук, палілася, загучала над гэтай чорнай праталінкай срэбная песня палявога жаваранка. Звонкая такая, празрыстая!

І гэта так было хораша і прывабна, што старэнькі дзядок, які нетаропка тупаў па дарозе з кіем у руцэ ў суседнюю вёску, пачуўшы гэту першую веснавую песню шэранькага жаваранка ў небе, раптам спыніўся.

Агледзеўся навокал, потым збочыў з дарогі і ціха прысеў на камень побач. Стары ўсхвалявана сцягнуў з галавы аблавушку, падставіўшы цёпламу сонцу сіваю галаву...

А маленькі спявак, ні на хвіліну не змаўкаючы, усё звінеў у блакіце высокага веснавога неба, радуючыся гэтай першай чорнай праталінцы на полі, і звінеў, звінеў...

Калі растане снег

Снег сышоў, але на дварэ ўсё яшчэ холадна і няўтульна. Птушкі, якія вярнуліся з далёкай чужыны, не падавалі галасоў. Маўклівымі былі лясы, сады, палі.

Нарэшце дыхнула цеплынёю. І вось, зусім нечакана, апоўдні, пайшоў дождж — ціхі, цёплы, спорны.

Калі ж ён скончыўся, то раптоўна пацяплела паветра дружна страсянулі палявыя жаваранкі. Іх дзясяткі, сотні разам заспявалі ў веснавым небе.

Жаваранкаў падтрымалі кнігаўкі. Чубатыя птушкі з радасным кігіканнем усчалі вэрхал над чорным полем, пачалі ганяцца адна за адной, куляцца ў паветры.

Над падтопленым расталай вадой кустоў у нізінцы баранчыкамі бляялі даўганосыя бакасы, чулася на разліве шумнае ляпанне крыламі і ўзбуджанае краканне качак, тонкае пасвістанне куліч-

коў. Скрозь у драбналесці спявалі дразды, берадзянкі, зелянушкі, аўсянкі.

Ажыў і лес. Са стромкіх елак час ад часу ў паветра ўсхопліваліся шызыя галубы. Яны моцна ўдаралі тугімі крыламі адзін аб аднаго, рабілі над лесам невялікія кругі і зараз жа сядалі на дрэвы, каб праз хвіліну-другую зноў паўтарыць свой нястрымны віраж. Спявалі і сініцы, што вярнуліся ад чалавечага жылга ў лес на свае гнездавыя ўчасткі. Сярэбранымі трэлькамі сыпалі ў хвойніках маленькія каралькі, тонкімі галаскамі перасвіталіся ў падлеску асцярожныя рабчыкі.

На сухіх вершалінах старых хвой заўзятая барабанілі дзятлы: “Тр-р-р-р, тр-р-р-р” — каціўся з розных бакоў лесу іх веснавы пошчак. З бліжняга балота даносілася гучнае гагаканне чаплі. Яе гэты зычны веснавы крык далёка разносіўся па наваколлі, заглушаючы сабою галасы дробных птушак. Дзесьці высока ў небе чулася радаснае курлыкканне шэрых журавоў, што вярталіся з выраю на родныя балоты.

Усё жывое, як магло, выказвала сваю радасць гэтаму раптоўнаму пацяпленню — песнямі, скакамі, узбуджанымі рухамі.

Нават лясная малеча, мыш і тая не змагла моўчкі ўседзець у такі час у сырой норцы. Яна борздзенька ўзбралася на сухі пянёк у рыжай летаўняй папараці, села слупком, узняла ўгору вусатую пыску і, наколькі ў яе хапіла голасу, тоненька запішчэла, стараючыся не адстаць ад іншых.

Першая песня

Мала каму вядома, як зязюлі ў выраі адлятаюць: паасобку, невялікімі чародкамі ці чародамі. Дзе зімуюць. Калі вяртаюцца на радзіму. І толькі пачуўшы адным задумным ранкам у лясной цішыні першае гучнае “ку-ку”, з радасным хваляваннем адзначыць сабе: ну вось нарэшце і шэрая зязюля з выраю вярнулася, прынесла з сабою сапраўдную вясну і цяпло.

Праз колькі дзён песні зязюлі можна будзе пачуць дзе заўгодна, апроч пустак і вялікіх палёў, дзе няма дрэў.

Калі для рамантычна настроенага ў гэты час чалавека песня зязюлі з’яўляецца радасцю, то для дробных птушак — сігналам трывогі. Пачуўшы голас рабенькай,

многія з іх затойваюцца, каб сваёй прысутнасцю не падказаць, дзе знаходзяцца ці яшчэ ўюцца іх гнёзды.

Лётаючы па лесе, зязюля ўсё ж адшуквае патрэбнае гняздо. Падпільноўвае, калі гаспадары куды адлучацца, хуценька падкідвае ў яго сваё яйка, па колеры дакладна такое ж, як яйкі ў гняздзе, толькі крышачку большае, і хуценька знікае. Да таго ж, знікае назаўсёды, каб ніколі сюды больш не вярнуцца і не пацікавіцца лёсам падкінутага ёю яйка.

Калі птушанята выведзена, больш дужае зязюля павыкідвае слабейшых з гнязда і застанецца ў ім адно. Прыёмныя бацькі, нічога не заўважаючы, як свайго, старанна выкормліваюць чужака, ставяць на крыло. І нават калі зязюля добра навучыцца лётаць і яго можна адрозніць ад дарослай птушкі, прыёмныя бацькі ўсё яшчэ нейкі час клапаціліва падкормліваюць падкідыша. Восенню дарослая зязюля разам з іншымі птушкамі адлятае ў выраі.

А наступнай вясной у тым самым лесе, дзе зязюля ўбачыла свет і вырасла, адным задумным ранкам у лясной цішыні пацуюцца яе ўзнёслая песня: “Ку-ку!”

Лотаць

Яшчэ ўчора ўсё было шэрым і аднастайным: голыя кусты вярбоўніку, чорны альшанік з гразкай пасля паводкі зямлёю пад ім, нізкае неба. Паўнаводны ручай мітусліва каціў мутнаватую ваду і таропка знікаў пад драўляным масточкам побач.

А ранкам зірнуў я і падзівіўся, якія змены адбыліся за веснавую ноч. За адну толькі ноч! Ля самай вады і скрозь па альшаніку жарам гарэлі, блішчэлі буйныя жоўтыя кветкі лотаці. Здавалася хтосьці ўначы рассыпаў залатыя манеты. Учарашні ручай на раннім сонцы ўвесь лагодна свяціўся, пераліваўся. Нават, здавалася, павольней нёс сваю пасвятлелую ваду ўдалачыню.

Кароткі гэта час. Неўзабаве на галінках дрэўцаў і кустоў лопнуць тугія пупышкі і выкінуць кволыя зялёныя лісточкі. А ў альшаніку дружна ўсхопіцца, забудзе высокая сакавітая трава. Зазелнее і раўніва схвае пад сабою ад чалавечага вока гэту прыгажосць аж да наступнай вясны.

Свята дажджу



Алесь Жуц

было чуваць, як мякка і глуха, быццам па жывым целе, ударылі па глыбокім дарожным пыле першыя кроплі. Раптоўна моцна рвануў вецер — і потым абрынулася ўсё разам: і цемень, і сцэльная сцяна дажджу, сінявата-лютае святло маланак, і ўдары грому, ад якіх хацелася сцяцца ў маленькі-маленькі камячок. Здавалася, што прапаў ты і твая прыцемная хага ў бясконцай лютасці і нястомнасці стыхіі, — і разам з тым была незразумелая асалода, шчымыя трывожная радасць гэтай лютай праяве, быццам і сам ты часцінка гэтай няскорнай і непадуладнай нікому сілы.

Потым паціху шарэла, рабілася святлей, паволі адыходзіў цень навалінага прыцемку, пакінуўшы маладое свежае паветра і шырокі ручай пасярод вуліцы, які намываў тут вільготны пясок.

А здалёку ішло чыстае святло, уладарна наплываў водар жыта, вечны ў гэтых палях, аздоблены пахам мокрае памаладзелае лістоты ў садах, астуджанай і напоенай вільгаццю зямлі.

І сведкам гэтаму быў і ты, і было гэта з табою ўжо ў богведамі якім далёкім часе, там, сярод стлускага поля, у той выцягнутай у адну вуліцу на паўтара кіламетра вёсцы, дзе цяпер такой вузкай здаецца вуліца і быццам паменшалі, прыселі да зямлі некалі вялікія хаты, можа таму, што сам ты даўно дарослы, і дабудавалі яшчэ сучасных, сапраўды прасторных хат. І калі доўга не бываеш там, пачынаеш верыць, што і было гэта ўсё з табою ў іншым жыцці. Ужо раз пражытым, першым, самым лепшым і светлым.

Пасля тае наваліны не стала ў канцы вуліцы бярэзіны, на якой спрадвеку жылі буслы. Па

мокрай зямлі рассыпалася сухое ламачча ад былога, многа год ладжанага жылга і пух з вераб’іных гнёздаў, якія заўсёды падсуседжваюцца да буслоў. Буслы таго года ўжо не жылі на бярозе, бо мужчыны, ведаючы, што яна можа ўпасці, загадзя вясною ўсцягнулі барану на суседнюю, маладую яшчэ ліпу.

Насупраць таго месца, дзе была бярэзіна, цераз вуліцу і цяпер стаіць тая хага з нятоўстага бярвення, на чатыры невялікія акны, два якіх — ад вуліцы — засціяць шырокім лісцем дзве яблыні-“цыганкі”. На ёй цяперашнімі гаспадарамі пакладзены новы шыферны дах.

Тады хату толькі будавалі, і наваліна не дала цеслярам пакласці апошні вянок. Бярвяно сарвалася з аспілых лагаў, канцом, свежа і роўна адпілаваным, быццам ледзь стукнула па галаве падлетка, удовінага сына, які за гаспадара быў пры цеслярах.

Калі збегліся людзі, ён ляжаў нязвыкла белы, худзенькі, з русымі, астрыжанымі “пад польку” валасамі, на дробных трэсачках, не па-дзіцячы стомлена выпрастаўшыся.

Мужчыны асцярожна забралі яго і занеслі ў суседнюю хату, туды павялі, прытрымліваючы пад рукі, маці. І маленькі хлопчык, яго брацік, з вялікім круглым тварам і лупаценькімі вочкамі, спалохана глядзеў на людзей і не плакаў, трымаўся за мацерыну сукенку.

А пры суседскім плоце, седзячы на камені, плакала згорбленая векам і жыццём бабулька, і плакала ад несправядлівасці таго, што Бог забірае жыццё ў таго, каму трэба жыць і радавацца, а пакідае таму, каму стала ўжо цяжка жыць.

Да бабулькі з двара выйшла таўстаногая жанчына, смькнула старую за рукаў, што няма чаго

каназіцца на людзях, і павяла за руку на двор. А бабулька ўсё спрабавала азірнуцца на людзей, на вуліцу.

Тыя цесляры-адыходнікі ноччу пры месяцы паклалі апошні вянок, зрабілі труну і, не чакаючы платы, пайшлі з вёскі.

Жанчына перажыла тую смерць, можа, таму, што людзі не паміраюць ад гора па блізкіх, нават родных. А можа, таму, што трэба было гадаваць таго лупагага хлопчыка. Цяпер у яго свая сям’я, свая хага, і маці жыве пры ім. А старую хату прадалі.

Цяпер цямяна помніцца і тая жанчына, і хлопчык, але перад вачыма як цяпер той на мокрай і цётлай зямлі са светлым, незямным ужо тварам. І колькі гадоў у памяці ўсё азіраецца назад і плача тая бабулька.

З гадамі ў чалавеку ўсё больш збіраецца смутку. І таму многае робіш не так, як жадалася ў маладосці. І нават у светлыя часныя раптам успамінаецца цяжкае і балючае, што, здаецца, павінна было ўжо забыцца. І прыйшло разуменне, што ў чалавечай душы заўсёды жыве надзея на лепшае і пакідае чалавека толькі тады, калі прыходзіць яго часіна пакінуць гэты свет.

Але над усім, былым і будучым, ішлі і будуць ісці вясновыя дажджы, будзе іх свята. І таму ты, не вечны, не вечным пяром у светлы дзень, пры ласкавым зялёным дажджы, пры душэўным спакой пішаш гэты радкі пра вечнае, а ў суседнім пакойчыку даверліва спіць унучка, сніць свае лёгкія дзіцячыя сны, і ты шыра верыш, што ў яе жыцці будзе толькі добрае і ласкавае, і многа-многа гэтых зялёных святочных дажджоў.

І цяпер у гэтым усё тваё шчасце.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Спяшайцеся ўбачыць «Сільву»!

ART-пацёркі

Лана ІВАНОВА

Напярэдадні Міжнароднага дня тэатра, які штогод адзначаецца 27 сакавіка, «ЛіМ» аддае асаблівую ўвагу традыцыйным відам сцэнічнага мастацтва. Аднаведныя публікацыі змяшчаюцца сёння пад рубрыкамі «Сядзіба муз» і «Тэатральная пятніца». З часам на нашых старонках з'явіцца матэрыялы, прысвечаныя чарговаму Міжнароднаму тэатральнаму форуму «M.art. кантакт», які праходзіць у Магілёве з 21 па 27 сакавіка, юбілею Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага глядача, да якога рыхтуецца калектыў. І, вядома ж, — водзукі на новыя прэм'еры. Адна з іх адбудзецца ўжо заўтра ў Бела-

рускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры. Гэта — новая версія класічнай апэраты Імрэ Кальмана «Сільва». Пра адметнасць яе сённяшняга ўвасаблення вялася гаворка на прэс-канферэнцыі, якую днямі правёў тэатр. Рэжысёр-пастаноўшчык Сусана Цырук, дырыжор-пастаноўшчык Алег Лясун, яго калега Юрый Галяс, выканаўца ролі Аляксандр (а ў свой час бліскучая Сільва), народная артыстка Беларусі Наталля Гайда, хормайстар Святлана Пятрова, балетмайстар-пастаноўшчык Алена Дзмітрыева-Лаўрыновіч

і мастацкі кіраўнік тэатра Адам Мурзіч распавялі пра асаблівасці актуальнага падыходу да класічных партытур, пра неабходнасць, не парушаючы сюжэтную канву, ачышчаць старыя лібрэта ад налёту саладжавасці, а манеру ігры — ад найгрананага фальшывага пафасу, ствараць стыльныя, дынамічныя і сучасныя музычна-сцэнічныя гісторыі пра жывых людзей ды іх сапраўдныя пачуцці. Пэўна, гэтым і адметная абноўленая «Сільва», у якой, да таго ж, — сапраўднае суслоўе майстроў і артыстаў-дэбютантаў.

Закон Берандзеева царства

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Аляксандра Дзмітрыева

Дык вось ты якое, царства Берандзеева! Жыццё люду твайго, народжанага з адвечнага сусветнага хаоса, парадкуецца суладдзем законаў Неба і Зямлі. Прыгожы ў сваёй прыроднай рытмічнасці ды ўстойлівасці побыт берандзееў рухаецца па крузе, нібы нейкая няўгледная рука нястомна круціць кола дзён, у чарадзе якіх веснавое цяпло праганяе зіму, вясна змяняецца летам, лета адступае перад восенню, а потым зноў уладарыць зіма, і людзі з надзеяй чакаюць вяртання сонечнай літасці ўсемагутнага бога Ярылы.

На тэатральнай сцэне дзівоснае, фантазмагарычнае спалучэнне: люструнак зусім пэўнага часавага фрагмента з казачнай рэальнасці жыцця берандзееў — і абагульненне існасці жыцця ў Берандзеевым царстве. Прыгожым стваральнікі спектакля не паддаліся на спакусы найноўшага тэхнічнага абсталявання, не злоўжываюць яго багатымі магчымасцямі: скарыстання выяўленчыя эфекты сведчаць пра высокі прафесіяналізм, густ і музыкальнасць пастановачнай каманды. Відовішчнасць не назаляе, бо разгортваецца ў адпаведнасці з драматургіяй опернай партытуры. Вядома, музычны шэдэўр М. Рымскага-Корсакава можна ўспрымаць як самадастатковы твор (асабліва калі ведаеш яго літаральна па нотах) і, не зважаючы нават на якасць выканання, атрымліваецца асалода ўласна ад жывога гучання. Але як цудоўна, што гэты самадастатковы музычны твор можа наоў раскрыцца для нас праз жывы, сучасны спектакль!

Кампазітар М. Рымскі-Корсакаў, захоплены архаічным характам дахрысціянскага песеннага фальклору, рабіў аўтарскую «агранку» самабытных славянскіх мелодый, спалучаючы іх са сваімі непаўторнымі знаходкамі ў напрамку той арыгінальнай, «арыентальнай» музыкі, што ў яго опернай творчасці характарызуе свет прывідны і крохкі, нерэальны: ці то ідэальны, ці то інфернальны (вобраз той жа Снягурачкі; «праявы» незямных стыхій; «музыка нябесных сфер»). Рэжысурай, мастацкім афармленнем, харэаграфіяй спектакля створаная, скажам так, візуальна-пластычная музыка — пераканаўчы адпаведнік партытуры, які, што таксама важна, арганічна ўпісваецца ў сістэму сучасных эстэтычных ідэй і каштоўнасцей і арыентацыі глядача на вартасці самой оперы.

Аблічча спектакля прыцягвае ўвагу сваёй лаканічнай, ды шматзначнай сімволікай. Невялікае ўзвышшае ў цэнтры сцэны, дзякуючы не так тэхнічным ператварэнням, як дынамічнай і тонка распрацаванай светлавай партытуры (плюс эфекты «дымоў ды туманоў»), робіцца ўніверсальнай функцыянальнай дэкарацыяй. Нагадвае то крыгу — «сколак» нейкага нябеснага цела ў прасторы вечнага касмічнага холаду; то беспрытульную і безабарон-

Опера «Снягурачка» створаная ў 1881 годзе рускім кампазітарам Мікалаем Рымскім-Корсакавым на ўласнае лібрэта паводле аднайменнай п'есы Аляксандра Астроўскага. У Мінску яна была паказана ў 1912-м трупай Казанска-Саратаўскага опернага таварыства — прынамсі, так сцвярджаюць гісторыкі. А ўжо нам самім давялося быць відавочцамі яе першай пастаноўкі на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, якая адбылася ў 1981 годзе (дырыжор-пастаноўшчык У. Машэнскі, рэжысёр С. Сільніцкі, мастак І. Сумбаташвілі, хормайстар А. Кагадзеў, балетмайстар В. Бутрымовіч). Ця-

пер у нашым Вялікім тэатры — прэм'ера новай пастаноўкі «Снягурачкі». Сваё прачытанне класічнай оперы прапаноўюць дырыжор-пастаноўшчык Віктар Пласкіна, рэжысёр Сусана Цырук, сцэнограф Кірыла Піскуноў (Расія), хормайстар Ніна Ламановіч, балетмайстар Аляксандра Ціхамірава (Расія), балетмайстар-пастаноўшчык Дзіцячага музычнага тэатра-студыі пры НАВТ Алена Дзмітрыева-Лаўрыновіч і расійскія майстры Таццяна Каралёва — мастак па касцюмах — ды Ірына Уторнікава — мастак па святле. А разам з імі — салісты оперы, артысты балета тэатра і Дзіцячага музычнага тэатра-студыі.



ную перад разамкнёнымі «абдымакмі стыхій» ды сусветнымі бурамі планеты берандзееў; то заледзянелы пагорак, яшчэ не пакрыты травой, не адагрэты запозненай вясною; то расквітнелую палянку; то паганскае капішча; незаўважна трансфармуецца гэтая канструкцыя і ў зачараваную пушчу, дзе ўсю ноч дражніць закаханага Мізгіра няўлоўны прывід Снягурачкі, і ва ўладанні цара Берандзее, і ў Ярыліну даліну. Тут, без дапамогі «цяжкай машынерыі», здзяйсняюць сваю няспешную ходу па крузе зіхоткія знакі дванаціці задзякальных сузор'яў. Тут, быццам гуліверы на катурнах, «прарастаюць» з ніадкуль гіганцкія постаці Вясны і Мароза — бацькоў мініяцюрнай Снягурачкі. Тут шчыруе безаблічная няясная істада, старанна коціць вялікі шар — нібы скручвае ў клубок нічню людскога жыцця... Цыклічнасць быцця берандзееўцаў, гадавое кола дзён акрэсліваюць і шматлікія паганскія рытуальныя танцы, якія суправаджаюць старажытныя славянскія абрады... Густанаселенасць свету слабодкі Берандзееўкі падкрэслена індывідуалізацыяй нават персанажаў масоўкі. Выдатная, дарэчы, і музычная, і сцэнічная работа артыстаў хору, выразна акрэслены жанравы вобраз танцавальных эпізодаў (згадайма светлы хор птушак у Пралогу; па-народнаму тэатралізаваныя праводзіны «честной Масленицы»; каласальную, на мяжы здаровай сялянскай зацягасці, энергетычнасць абрадавага нумара «А мы просо селяні!»; магутны сакральны ансамбль «Свет и сила бог Ярыло»). Арганічная ў спектаклі пластыка і рух юных вы-

канаўцаў (камусыці з іх пашчасціла сігануць паўз авансцэну на каньках-роліках, камусыці пераўвасобіцца ў матылькоў са світы Леся, некаторым — пасябраваць з прыгажуняй Снягурачкай).

Сярод выканаўцаў галоўных партый, якіх давялося ўбачыць і пачуць, вылучу Наталлю Акініну ў ролі Вясны: атрымаўся цёплы, спагадны і велічны вобраз маці для ўсяго жывога — птушак, кветак, пасялян-берандзееўцаў; маці, якая дзеля імгнення шчасця дачушкі пагаджаецца падараваць ёй смертаносную для Снягурачкі цеплыню сэрца. Пераканаўчым, жывым падаўся вобраз Купавы, створаны сапраўдным майстрам Настассяй Масквіной ды маладой абаяльнай салісткай Марынай Ліхашэрт. Запомніліся характарныя эпізоды з удзелам Аляксандра Жукава (Лясун, бабыль-Бакула). Лель у выкананні Аксаны Якушэвіч выглядае міфалагічным абраннікам муз і... зямным кумірам дзяўчат. Галоўныя мужчынскія персанажы, падалося, яшчэ не набылі адэкватнага ўвасаблення — дзе ў вакальным, дзе ў акцёрскім выкананні. А вось галоўная гераіня ў спектаклі, безумоўна, ёсць, і не адна. Таццяна Гаўрылава ўжо з Пралога надзяляе сваю Снягурачку не проста сумам адзіноты і прагай апынуцца сярод берандзееўцаў, каб слухаць такія прынадныя для яе «людские песни», а і глыбінным, прыхаваным драматызмам тых інтанацый, з якіх потым пра растуць і крыўда, і туга, і роспач, і гаркавая слодыч неспатоленай жарсці, і прадчуванне трагічнага скону. Ала

Губа-Пласкіна таксама не трактуе сваю гераіню як ледзяную крыштальную ляльку, якую паглынае згубнае польмя кахання. Яе Снягурачка выглядае сур'езным дзіцём, чыя цікаўнасць да зямнога свету поўніцца той настойлівасцю, у якой хаваюцца ноткі неабуджанай цеплыні, здатнай «з лёгкай рукі» Вясны распаліцца ў пажар самаахвярнага кахання...

«Люблю и таю...» — дзівосна прыгожы, апошні спеў Снягурачкі, як рэквіем па няспраўджаным зямным шчасці, па недасяжнай гармоніі, па марным намаганні да суладдзя брутальнага навакольнага свету і чыстай, дасканалай прыгажосці. Чарадзейная руская казка з журботным андэрсенаўскім фіналам? Каб жа так! Яркі апафеоз «Свет и сила бог Ярыло» нясе ў сабе катарсічную радасць, якую ўзмацняе выслоўе мудрага цара Берандзее: «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгирия тревожить нас не могут». Але працяты пантэізмам, прыгожы казачны сюжэт тэатр прачытвае, як сучасны псіхалаг. За фантазіяй відовішча прыхавана алегорыя гісторыі жывых, рэальных людзей. Дык вось, аказваецца, ты які — паганскі закон Берандзеева царства! У сваёй спрадвечнай абмежаванасці страхам перад невытлумачальнай для людзей вышэйшай касмічнай сілай, у сляпой пакоры ўсталяванаму парадку, ты не дапускаеш існавання гэтага вышэйшага і невытлумачальнага ў звычайным зямным жыцці. Тое, што не ўпісваецца ў тваё кола, успрымаеш як насланне. Вось і Снягурка, «не такая, як усе», сваім цудоўным з'яўленнем на свет белы парушыла звыклы парадак рэчаў. І таму пазбаўленне ад яе, як ад наслання, — праз ахвяраванне няўлоўнаму боству, — берандзееўца можа толькі радаваць... Зрэшты, намёка на такую філасофію ўспрымання дзівоснай вясновай казкі ў творчай праграме кампазітара няма. «Зусім невядома, калі нарадзіліся і ці доўга будуць жыць спрадвек стары цар і вечна юны пастух-спявак. Дый ці мела свой пачатак і само царства берандзееўцаў, і ці будзе яму калі-небудзь канец?.. Над усім гэтым пануе найвышэйшае боства Ярыла-сонца — творчы пачатак, які выклікае жыццё ў прыродзе і людзях. Пры канцы п'есы боства гэтае на колькі імгненняў робіцца бачным для дзейных асоб», — так пісаў М. Рымскі-Корсакаў, захоплены спасціжэннем міфалогіі космасу праз прыгажосць заканаў і сялянскага календара...

Імпрэза, прысвечаная Міжнароднаму дню тэатра, адбылася ўчора ў Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Як вядома нашаму чытачу, з 2000 года напярэдадні гэтай падзеі пры падтрымцы музея ладзіцца конкурс тэатральных мастакоў на атрыманне прэміі імя заслужанага дзеяча мастацтваў БССР, вядомага сцэнографіста Івана Ушакова. Вынікі ўрачыста абвешчваюцца падчас традыцыйнай музейнай імпрэзы. Сёлета пераможцай конкурсу імя І. Ушакова стала мастак Алена Ігруша — за афармленне спектакля «Офіс» у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Ганаровай грамагай Беларускага фонду культуры адзначаны Уладзімір Пазняк за сцэнаграфію спектакля «Казкі дзікага лесу» на сцэне Гродзенскага абласнага драматычнага тэатра. Некалькі гадоў запар на гэтай урачыстасці ганаруюць дыпламамі ЮНЕСКА найбольш актыўных прапагандыстаў беларускага тэатральнага мастацтва ў СМІ. Такі пачэсны дыплом сёлета атрымала журналіст Беларускага радыё Наталля Баўкалава.

Папулярны праект «Музычныя вечары ў Вялікім» выклікаў цікавасць не толькі ў заўсёднякаў НАВТ оперы і балета, у аматараў акадэмічнага вакалу ці прыхільнікаў камернай інструментальнай музыкі. Праведзены ў межах гэтага праекта (і ў межах ХХ фестывалю «Адраджэнне беларускай капэлы») канцэрт «Званы старога казкі» прыцягнуў увагу не толькі заўзятых меламанаў, але і прадстаўнікоў самых розных колаў беларускай інтэлігенцыі, неаб'якавых да працэсаў нацыянальна-культурнага адраджэння ў нашым грамадстве. У чым унікальнасць гэтага канцэрта? Як палумачыў нам мастацкі кіраўнік творчага аб'яднання «Беларуская Капэла», заслужаны артыст БССР, лаўрэат Дзяржаўных прэмій, прафесар Віктар Скоробагатаў, упершыню ў гісторыі музычнага жыцця нашай краіны «залацінкі» сусветнай камернай класікі — фрагменты вакальных цыклаў Ф. Шуберта, Р. Шумана, Я. Брамса, Р. Вагнера, Г. Малера — прагучалі па-беларуска. Праграма гэтага музычнага вечара, што адбыўся ў Камернай зале імя Л. Александрэўскай, стала прэзентацыяй вялікай творчай працы паэта і перакладчыка чалавека сапраўды энцыклапедычных ведаў, Васіля Сёмухі — яго кнігі перакладаў нямецкамоўных вершаваных тэкстаў вакальных цыклаў, створаных згаданымі тут выдатнымі кампазітарамі XVIII — XX стагоддзяў. Канцэрт падрыхтавалі выдучыя айчынным салістам, вядомыя маладыя спевакі разам з лепшымі канцэртмайстрамі.

Рэжысёр Валерый Маслюк пражыў толькі 48 гадоў. Але ў тэатральным мастацтве Беларусі ён пакінуў незабыты след, найперш як рэжысёр нацыянальны, глыбока звязаны з духам роднай зямлі. Урадженец Полаччыны, ён скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут, быў рэжысёрам-пастаноўшчыкам у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа, галоўным рэжысёрам Магілёўскага абласнага драматычнага тэатра, затым атрымаў запрашэнне ў сталічны калектыў — да горкаўцаў, а праз 10 гадоў вярнуўся ў Віцебск... Вечар памяці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Валерыя Маслюка, чый зямны шлях абарваўся ў 2001-м, адбудзецца 30 сакавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя М. Горкага.

Ігар СІДАРУК

Каралеўская роля

Звычайна першыя штрыхі творчага партрэта арыста прысвечваюць яго пачатковым крокам у тэатральным мастацтве. Але, прадстаўляючы Уладзіміра Тэвасяна, хачу спыніцца на яго нядаўняй ролі — ролі Караля Ліра з аднайменнага спектакля паводле вядомай трагедыі Шэкспіра. Лір у выкананні Уладзіміра — вобраз магутны, арыгінальны, яркі, шматгранны. Як гаворыць сам арыст, у гэтым жыцці выпадковасцей не бывае. І тое, што болей як 100 тэатраў адмовілі ў пастаноўцы такога спектакля піцёрскаму рэжысёру А. Устаўшчыкаву і толькі адзін Брэсцкі тэатр лялек вырашыў рызыкнуць, — таксама не выпадковасць, а здзіўная жыццёвая заканамернасць. Як і тое, што каралеўская роля выпала Уладзіміру.

“Ці дарос я да яго? — задае сам сабе пытанне арыст. — Іншым разам Ліра зразумець складана, але ж неабходна. Гэты вобраз можна трактаваць парознаму. Маё асабістае бачанне — гэта кароль, які верхаводзіць, уладарыць светам. Моцная асоба, любячы бацька, чалавек, якому не чужое ўсё чалавечы. У чым трагізм майго Ліра? У тым, што ён вось так жыў, бачыў, уладарыў... — і расчараваўся ва ўсім? Але ўжо ў канцы, прайшоўшы цераз боль і жабрацтва, Лір разумее, што насамрэч, аддана і шчыра, яго любіла менавіта трэцяя дачка. Вось чаму ўрэшце ён ідзе з гэтага свету: за Кардэліяй, за яе любоўю. А ўвогуле, гэта такі глыбокі вобраз, такі шматпластавы матэрыял, што ўдумацца, асэнсоўваць яго можна зноў і зноў”.

Сапраўды, тыя глядачы, які бачылі на прэм’ерных паказах Уладзіміра Тэвасяна ў ролі Караля Ліра, не маглі не заўважыць, як пранікнёна і поўна пераўвасабляецца ў вобраз акцёр, як трымае ў пастаяннай напрузе глядзельную залу ўсе паўтары гадзіны спектакля. І вось тут пытанне пра няпросты шлях да творчага мастэрства будзе цалкам лагічнае.

Дарога да тэатра

Для Валодзі знаёмства з тэатрам пачалося літаральна з першых самастойных гадоў. Ён успамінае: “Адразу пасля заканчэння школы мы працавалі летам на раскопках Бярэсця ў Брэсцкай крэпасці. Гэта быў 1977 год. І тады мяне з складу запрасіў у дапаможны акцёрскі склад тагачасны адміністратар тэатра лялек Пётр Іосіфавіч Штыроў. Мы пагадзіліся. А неўзабаве ўдзельнічалі ў спектаклях. Я добра памятаю сваю першую “ролю”: у спектаклі “Пра чырво-

Ігра на інструменце, які заварожвае

Уладзімір Тэвасян: «Ці дарос я да Караля Ліра?»



ную запалку” трэба было разгортваць палатно, якое нібыта гарыць, — мне гэта ўсё так падабалася! Ужо тады ў маёй душы абуджаўся вялікі арыст! (Смяецца. — І. С.). А потым... я некалькі арыгінальна ўліўся ў тэатр. Адразу ўвайшоў у рэпертуар, адчуў ляльку. Памятаю свае першыя і наступныя ролі: Івана з “Івана — сялянскага сына”, Ваўка з “Гадзінніка з зязюляй”, адразу чатыры персанажы — Чорта, Рыгоркі, Анёла і Бабы — у “Рыгорцы — яснай зорцы”.

Мне ў тэатры лялек заўсёды ўсё падабалася, усё давалася лёгка. Хоць, шчыра кажучы, ёсць ува мне такая рыса: працуючы над роляй, пачынаю “корпацца ў сабе”. Што атрымліваецца? Што не? Чаму так? Як паправіць да лепшага?..

Дык, можа, таму цэлы шэраг роляў арыста сапраўды ўражвае — іх завершанасцю, прадуманасцю. Напрыклад, Аладзін з “Чароўнай лямпы Аладзіна”, хлопчык Нур-Эдзін са “Збанка-гаваруна”, герой Ігаі з “Плыта мерцвякоў”... А між тым, служэнт Уладзіміра Тэвасяна Брэсцкаму тэатру лялек сяды-тады рэзка перапынялася. То службай у арміі, то перыядам, калі вучыўся завочна ў Брэсцкім педагогічным, а па вечарах іграў на ўдарных на-

танцпляцоўцы, то пераездам у Магілёў (дзе таксама працаваў у тэатры лялек). І ўсё-такі — ён вяртаецца ў Брэст і зноў прыходзіць, акунаецца ў тэатральную стыхію.

Яе Вялікасць Лялька

— А што ўвогуле для цябе значыць лялька?

— Калісьці я ўзяў ляльку ў рукі — і яна адразу запрацавала! Лялька для мяне — частка мяне самога. Праз руку перадаю ёй свае эмоцыі, сваё “я”. Ты нібы граеш на інструменце, які зачароўвае!.. Я люблю ляльку, мне падабаюцца ўсе ляльчныя сістэмы.

— А як сам адчуваеш: ад ролі да ролі — гэта нейкі рост, развіццё; ці кожная роля — аўтаномная работа, нічым не звязаная з іншымі?

— Вядома, яны ніяк не могуць быць “аўтаномнымі”. З гадамі, з досведам ты, як арыст, назапашваеш пэўны багаж, і гэта цудоўна! Большасць маіх роляў — станоўчыя вобразы. А іх ствараць нашмат цяжэй: станоўчыя героі ў нечым заўсёды падоб-

ныя. І тут пачынаеш шукаць сваю манеру, пэўны падыход... Напрыклад, мой Іван “Івана — сялянскага сына” — гэтка вясковы просты хлопец, а сыграць Прынца — ужо трэба неяк іначэй, тут просіцца вобраз прадстаўніка “блакітнай” крыві і г.д. Шмат залежыць і ад пастаноўшчыка, а за свой акцёрскі век мне давялося супрацоўнічаць прыблізна з дзясяткам рэжысёраў. І ўсе яны добрыя, усе розныя. У кожнага ёсць свае плюсы і мінусы. Аднак асабліва ўдала праца ладзілася з Сяргеем Юркевічам, Алегам Жугждам, Зміцерам Нуянзіным і, уключаючы ўвасабленне “Караля Ліра”, з Аляксеем Устаўшчыкавым. Увогуле ж люблю наш тэатр, тут ёсць дзівосны, арганічны ансамбль. Гэта фэйна, калі ад партнёра перадаюцца пачуцці, асабліва хваля, калі разумееш яго, у кожным спектаклі, у кожнай сцэне. Не буду называць імёны, бо ўсе мае папелчнікі па сцэне — цудоўныя, творчыя, таленавітыя людзі!

Калі апускаецца заслона

Пасля спектакля Уладзімір Тэвасян, калі няма іншых спраў, спышаецца дахаты: тут яго чакаюць каханая жонка, дачка і... выдатны музычны інструмент — ударная ўстаноўка. Акцёр застаецца цудоўным барабаншчыкам ужо 30 гадоў, і за гэты час выступаў са сваім інструментам у розных групах, пабываў у розных мясцінах. Акрамя захаплення іграй на барабане вельмі любіць слухаць класіку сусветнага року, джаз, блюз. Мае свае літаратурныя прыхільнасці. Апошнім часам гэта спадчына духоўных настаўнікаў.

Не так даўно Уладзіміру Тэвасяну, аднаму з лепшых акцёраў Брэсцкага тэатра лялек споўнілася 50 гадоў.

“З узростам мяняюцца каштоўнасці, погляд на свет, — разважае арыст. — Што для мяне цяпер самае галоўнае? Любоў. Тая, якая, паводле апостала Паўла, доўга церпіць, міласэрнічае, не зайздросціць, не шукае свайго, не жадае злага... Вось маё крэда: стаўся да людзей так, як хочаш, каб яны ставіліся да цябе”.

На здымку: Уладзімір Тэвасян у ролі Караля Ліра.


Прафесія: купалавец

Сяргей СТАСАЎ, фота Аляксандра Дзмітрыева

У народнага арыста Беларусі Мікалая Кірычэнкі — юбілей.

Сорак гадоў свайго жыцця Мікалай Кірычэнка аддаў Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы. Гледачам, безумоўна, запомніліся шматлікія выбітныя ролі, створаныя майстрам: Ягайла (“Князь Вітаўт” А. Дударавы), Менахем (“Памінальная малітва” Р. Горына), Мнішак (“Чорная панна Нясвіжа” А. Дударавы), Ляўгостран (“Жанчына з мора” Г. Ібсена), Джон (“Крывавае Мэры” Д. Бойкі), Ёран (“Эрык XIV” А. Стрындберга) і шмат іншых.

Адной з апошніх выбітных работ арыста з’яўляецца выкананне ролі Харлампія Дымбы ў спектаклі “Вяселле” паводле А. Чэхава, пастаўленым расійскім рэжысёрам Уладзімірам Панковым. Тут Мікалай Кірычэнка дэманструе не толь-



кі высокае акцёрскае майстэрства, але і ўменне падхапіць і развіць усялякую, самую нечаканую рэжысёрскую канцэпцыю, здатнасць да ігры паводле канонаў буфанады і да лобовага эксперыменту.

У 2006 годзе Мікалай Міхай-

лавіч атрымаў ганаровае званне “Народны арыст Беларусі”, тады ж стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі “Тэатральнае мастацтва”, а яшчэ ён з’яўляецца кавалерам ордэна Ламаносава.

Працяглы час Мікалай Кірычэнка працуе ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Дацэнт кафедры майстэрства акцёра, ён выхаваў некалькі пакаленняў маладых арыстаў, якія сёння працуюць у вядучых тэатрах Беларусі.

Прыхільнікі гэтага майстра ведаюць, што ўбачыць Мікалая Кірычэнку можна ў спектаклях “Вяселле” паводле А. Чэхава, “Не мой” паводле А. Адамовіча, “Вечар” і “Чорная панна Нясвіжа” А. Дударавы, “Маэстра” М. Ладо, “Памінальная малітва” Р. Горына, “Сымон-музыка” паводле Якуба Коласа, “Чычыкаў” паводле М. Гогаля, “Вячэра з прыдуркам” Ф. Вэбэра. Кожная з роляў майстра — гэта суплёт высокага прафесіяналізму і неверагоднага душэўнага ўздыву. Але самае галоўнае — гэта праява выключнай адданасці тэатру, сцэне і глядачу.

На здымку: народны арыст Беларусі Мікалай Кірычэнка (справа) і Аляксандр Малчанав у спектаклі “Сымон-музыка”.

«Вечар» і вечарына

Наталля КУПРЭВІЧ

Роля Васіля ў п’есе Аляксея Дударавы “Вечар” стала бенефіснай для купалаўца Мікалая Кірычэнкі. З паказам гэтага спектакля спалучылася вечарына, прымеркаваная да 65-годдзя арыста. Прысутныя на ёй успаміналі гады вучобы М. Кірычэнкі ў БДТМІ і спасціжэнне акцёрскага майстэрства ў Брэсцкім абласным драматычным тэатры. Успаміналі драматычныя, гераічныя, камічныя вобразы, увасобленыя як на тэатральнай сцэне, так і ў кіно (стужкі “Настасся Слуцкая”, “Каменская” ды іншы).

Пасля спектакля глядачы стоячы, гарачымі апладысмантамі, падзякавалі акцёру і павіншавалі яго. А яго выхаванцы — студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў — у гонар юбіляра выканалі песню Булата Акуджавы “Віноградная косточка”. Ад калектыву купалаўцаў Мікалая Кірычэнку павіншваў галоўны рэжысёр тэатра Мікалай Пінігін.

Жана ЛАШКЕВІЧ

На тэму шчасця

“Я шчаслівы, што дваццаць гадоў таму ў Мінску не знайшлося будынка для Мінскага абласнога тэатра”, — прызнаўся адзін з гарадскіх кіраўнікоў, і зала ўхвальна падтрымала яго апладысмантамі. Гэта значыла, што тэатр — перадусім не будынак. Што цягам дваццаці гадоў шэсць дзён на тыдзень маладзечанцы... перажываюць драму. Адно на дзвесце абраных душ, — па ліку месцаў у глядзельнай зале. І перажываюць так, што драма набывае моцы ды сталасці, дэманструючы, паводле галоўнага рэжысёра Венедыкта Расстрыжэнкава, “рэдкасную адданасць прафесіі, адметную творчую працу, калі перад аўдыторыяй усялякага шталту і ўзроўню акцёры выкладваюцца да рэшты”.

У правінцыйных тэатрах спектаклі доўга не жывуць. Але знакамітую “Камедыю” паказалі больш як 220 разоў: здаецца, глядачы ведаюць яе на памяць! Як толькі на капусніку абвясцілі пра аўкцыён “Камедыянага” рэквізіту, дзе ў якасці лотаў фігуравалі бутэлька гарэлкі, каўбаса з капустаю, яйка і чортаў хвост — “падарункавы”, апытанне “на тэму спектакля” публіка прыняла захоплена. Трэба дужа

“Настальгічна-лірычна-гумарыстычнай вечарнай-капуснікам” святкавалі ў Маладзечне дваццацігоддзе Мінскага абласнога драматычнага тэатра: жанр імпрэзы прыдумаў і спраўдзіў на сцэне знаны маладзечанскі акцёр Алег Чэчанёў. У невялікай тэатральнай зале месца для аматараў і сяброў бракавала. Настальгаваць і гуморыцца мусілі ў зале гарадскога

любіць тое, што робіш, каб так нязмушана... смяяцца са свайго стаўлення! І дужа давяраць таму, хто смяецца разам з табой: свайму глядачу.

Пра жыццё ў мастацтве трымаў справаздачу акцёр Барыс Донін: ад імя свайго хрэстаматыйнага персанажа Гарлахвацкага, узброенага косткай мамантавай свінні, ад імя найстарэйшага тэатральнага акцёра і ад сябе асабіста. Дзякаваў — тэатру. За тое, што ў ім — жывуць: утвараюць сем’і, нараджаюць дзяцей, чакаюць унукаў. Так жывуць, што нават... паміраюць. За такое аддае жыццё сваіх

таварышаў па мастацтве колішні дырэктар Сяргей Вальковіч называў “братулькамі”. Дзесяць гадоў таму яго самога ганаравалі “лепшым братулькам тэатра”. З 2007 Сяргея Барысавіча ўдзячна згадваюць ды цытуюць, а тэатр, між тым, усё лічыць свае страты...

Адчувальнай сталася і страта фестывалю “Маладзечанская сакавіца”. Сем гадоў запар беларускія тэатры ладзілі прафесійныя аглядзіны ў Маладзечне. Яны, дарэчы, паспрыялі і пераможным выездам “Сінга аўтамабіля” Алега Чэчанёва, і пераможным выходам Андрыяна Барткеві-

ча ў якасці рэжысёра — на міжнародных фестывалі і рэспубліканскія конкурсы. У прафесійную рэжысуру рушылі Яўген Іўковіч і Раман Цыркін, у выкладчыкі — Таццяна Кавалеўская, у сталічныя акцёры — Ігар Падлівальчаў і Віктар Багушэвіч. А Мінскі абласны драматычны... застаўся. Сёння ён багаты на васмянаццаць акцёраў з актрысамі і галоўным рэжысёрам. Іх вітаюць, шануюць, адзначаюць; ім дзякуюць пафасна і па-свойску; урэшце, іх проста любяць, як напісалі ў чарговым дыпламе Алегу Чэчанёву, — “за раскрыццё тэмы простага чалавечага шчасця”.

Да невыноснай лёгкасці быцця

Анатоль Сабалеўскі, прафесар, доктар мастацтвазнаўства:

— Уладзімір Савіцкі, як ніякі іншы рэжысёр, паслядоўна, настойліва, мэтанакіравана працуе з нацыянальнай літаратурай (сам інсцэніруе) і драматургіяй. “Пану міністру” папярэднічала “Няскончаная драма” ў студыі “Абзац” (1994 год; потым ён ставіў Аляхновіча і са студэнтамі БДУ культуры і мастацтваў). “Пан міністар” — выдатная камедыя п’еса. Яна належыць чалавеку, якога ў свой час абвясцілі “бацькам беларускай драматургіі”. І не памыліліся. Францішак Аляхновіч — класік. Ягоныя героі не мемуарыяльныя, але актуальныя; іх лёгка адшукаць, зірнуўшы наўкола; іх варта ўвасабляць, бо яны поўныя жыцця. Што да Філімона Пупкіна, дык я згодны з тым, як яго задумаў трактаваць У. Савіцкі, — Пупкін здольны, прагны да жыцця і дзейнага чалавек. Яму б яшчэ выхаванне, адукацыю і чалавечую прыстойнасць...

Рыгор Баравік, рэжысёр, выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў:

— Я поўны думак... Пра ўласнае ідэалагічнае прызначэнне “равуць” не адно тэатры, але перадусім гэтыя самыя “міністры”. І, натуральна, усе тыя, хто своечасова прыстасаваліся да палітычнай кан’юнктуры. Незалежна ад таго, з чыйго боку яна абвясціла. А мастак, незалежна ад таго, у якім соцыуме ён стварае, мусіць мець свой погляд на свет і даносіць яго да сваіх чытачоў альбо глядачоў. Самая агідная “ідэалогія” — тая, што абвясціла хлуслівымі вуснамі. А вось спектакль У. Савіцкага “Пан міністар”... падзея. Ён сацыяльна востры, па-грамадзянску смелы, з “парогам болю” за краіну і за нас за ўсіх, недарэчных і камічных персанажаў-інтэлігентаў. Падчас сустрэчы з Эмірам Кустурыцам Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка сказаў: “Беларусі бракуе моцных, мужных, думачных і вельмі прафесійных кінарэжысёраў”. Гэта таксама мае дачыненне і да тэатральнай рэжысуры. У асобе Уладзіміра Савіцкага, Рэжысёра з вялікай літары, мы маем “моцнага, мужа, думачага і вельмі прафесійнага...” мастака. Брва!

Два вечары запар “Пан міністар” выходзіў да мінскай публікі: на сцэне Дома літаратара адбываліся прэм’ерныя паказы спектакля Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага глядача. Калі сціпла і каротка, дык супольнасць драматурга Францішка Аляхновіча і рэжысёра Уладзіміра Савіцкага вызначыла тэатральную падзею.

Жана ЛАШКЕВІЧ

Розгалас “Пана міністра”, трактаванага Уладзімірам Савіцкім, параўналі ўжо з колішнім поспехам “Тутэйшых” Янкі Купалы, пераасэнсаваных Мікалаем Пінігіным у 1990 годзе. Услед за класікам мяркую, што ўсялякае параўнанне культуры. Напрыклад: калі з Мікітам Зносакам дваццаць гадоў таму мы набывалі голас, дык “панам міністрам” цяпер гэты голас аддаём... А Савіцкі рушыў далей: замест звыклага Філі-свінабоя, які колькі разоў ужо тупаў на беларускай сцэне, — адназначна нестаноўчага распусніка і дзялка-прайдзісвета, — вывёў персанаж куды больш важкі, хітэйшы, мудрэйшы: спраўнага героя найноўшага часу.

...Ірвецца ў Сусвет... свінячае роханне. Кабета нешта цягне, лічыць, важыць. А вакол — мякі з пячаткамі. Чорныя, чырвоныя. Паўсюль блокі, крукі. І, здаецца, хтосьці скача... да Чорта падобны... Двухпавярховая канструкцыя ар’ерсцэны падзелена на краты-нішы, і кожны персанаж займае такую, прыкрытую фіранкаю з выяваю часткі свінні. Усе фіранкі разам складаюць схему распадка свіное тушы. Нішто сабе інтэр’ер прапануе мастак Віктар Цімафееў... кватэры, склада, офіса? А сам расповед пра Філімона Пупкіна нібыта ўскладзены... на велізарныя вагі, найпершы і цэнтральны складнік сцэнаграфіі. На іх нібыта гойдаецца відовішча, важацца ўчынкі і памкненні, а вагі быццам ўвасабляюць прыцягненне — зямное, рэчавае, побытавае. Здаецца, без іх некаторыя персанажы ўзлуналі б услед за сваімі летуценнямі... (і за музыкай Альфрэда Шнітке — яе фрагментамі канчаткова знітаваў спектакль Павел Захаранка.)

Сюды да Пупкіна прыходзяць наведнікі-госці, тутакла ладзяцца звады і дзеюцца справы. Тутсама лаюцца й кахаюцца, а калі нявыкрутка і трэба пастанаваць на сваім — адно аднаго ловаць мехам. Як свіней. У найпобытавай сцэне справаздачы перад Пупкіным яго каханкі і кухаркі



Сцэна са спектакля “Пан міністар”

Марты за выдаткавання грошы рэжысёр прыкрывае Марту і Філю чырвоным мехам, і крыўдная для кабеты справаздача выдае на адмысловую гульню каханкаў. Альбо раз’яраны журналістамі Філя кідаецца да такога меху здрадліваю свінню калоць, а пад мехам — Любачка... Альбо вагі ператвараюцца ў каруселю, якая зносіць закаханых Міколу і Любачку да мройнай будучыні: кахаць дзючыне беднага беларускага настаўніка і самой зрабіцца... беднай беларускай настаўніцай. Спектакль поўніцца нечаканасцямі, бо рэжысёр не спавядае чысціні фарсавага жанру і пэўныя эпизоды вырашае як фантастычныя, трагікамічныя, іранічныя і нават узнёсла-лірычныя. Жанр відовішча прыблізна можна вызначыць як фарс-фантазмагорыю, але ён абяцае развіццё з неспадзеўкамі, бо замяшана густа, утворана стромка, забудавана шчыльна.

Філімон Пупкін вымагае павягі да свайго фінансавага таленту: ён здолеў так абысці “дзіравы” закон, што ў стане аплаціць хоць уласную выбарчую кампанію, хоць якое іншае пасоўванне па сацыяльнай лесеці. Філімон прагне зрабіцца міністрам — для пачатку. Перадусім каб падвысіць самаацэнку. Каб распацаць новы бізнес, варты ягоных

магчымасцей, і зарабіць яшчэ больш. Ну і каб... на ўсіх зайздроснікаў і недарэкаў — каб! Не дужа адукаваны, не надта выхаваны, не зусім прыстойны і зусім не сумленны (“добры чалавек, хоць і вялікі паскуднік”), Філя — таленавіты, здольны, здатны! А душэўная нявыхаванасць нічыю кар’еру яшчэ не псавала — бяру ў сведкі жыццё. Ды і хто ж яе заўважыць, акрамя Міколы ды Любачкі, хто яе зраўнее (і даруе), акрамя Марты? А талент вымагае дзейнасьці.

Дыхтоўная акцёрская работа Аляксандра Палазкова не пакідае сумневу, што Філя свайго даможацца... насуперак самому драматургу, а рэжысёр дапамагае фарсавому Філю ўзору 1922-га (альбо 1923-га — крыніцы да туюць п’есу па-рознаму) творча асвойтацца с днём сённяшнім.

Асаблівае ўвагі вымагае рэжысёрскае стаўленне да драматургіі. Зварот да “Барыса Гадунова” абумовіў сам Ф. Аляхновіч. Савіцкі пашырыў ўжыванне тэксту А. Пушкіна і надаў яму сцэнічнага аб’ёму: у першы выхад Пупкін хораша цытуе летапісца Пімена і сваю справу пааруноўвае з ягонай; перацакаўшы фінальныя апладысменты публікі, Філімон на авансцэне завяршае: “Што ж вы маўчыць? Крычыць! Слаўць!” Народ-пуб-

ліка — рыхтык паводле паэта — не ведае, што адказаць, бо што ж на такое насланне адкажаць?! Крычыць... певень. І насланне... знікае? Альбо не знікае? Бо Чорт, адпрацаваўшы сваё на працягу дзеяння, шнуруе на выперадкі з усімі астатнімі персанажамі!

Рэжысёр абстраўіў інтрыгу, узяўшы колькі тэксту з іншага твора Ф. Аляхновіча — “Няскончаная драма”; ён зрабіў невялікія гратэскавыя дадаткі ў сцэны Пупкіна з Кукішам і Пупкіна з Міколам Светляком (чаго варты іспыт на веданне беларускай мовы, калі для Пупкіна “перакладаюць” — ператлумачваюць словы “тэатр” альбо “маці”!); там, дзе за сцэнай паводле рэмаркі Ф. Аляхновіча з’яўляецца славуты народ, спявае “Мы выйдзем шчыльнымі радамі...” і змятае пупкіных як сухое непатрэбнае лісце, закулісны народ рэжысёра дзейнічае проста супрацьлегла: спачувае абсмяянаму ў прэсе кандыдату і патрабуе Пупкіна ў міністры, Пупкіна ва ўрад. Гучны псеўданім “Філіп Македонскі” нікога з тропу не збівае, македонскі — ўсё адно што мінскі ці гомельскі (Марта гэта адзначыла першаю), а газетнае выкрыццё ў вачах народа ўздывае Філю толькі што не да пакутніка. Фарсавы закулісны народ для сваіх пупкіных гэтыя самыя вочы альбо пазычыць, альбо залье, але свету за імі не ўбачыць...

Адметнымі, каларытнымі партнёрамі Аляксандра Палазкова выступаюць Леанід Улашчанка ў ролі апівохі і круцяля Арцімона Кукіша, уладарнага генерала ад журналістыкі, — дзе ступае, там, напэўна, трава не расце; Наталля Гарбаценка ў ролі Марты, чыйго каханьня-спачування ў свой час дамогся Пупкін; Васіль Казлоў — беларускі настаўнік Мікола Святыляк, закаханы ў наіўную Любачку, нібыта пляменніцу Пупкіна (яе падкрэслена лірычна сыгралі Таццяна Сардынцава і Юлія Смірнова); Мікалай Лявончык — журналіст Скакун ды Людміла Асмалоўская ў ролі каларытнага памаўзы Чорта. Акцёры ўніклі карыкатуранці і прасталінейнасці, але развіццё персанажаў і абраны спосаб існавання ў спектаклі вымагаюць большай нязмушанасці, адцягненасці, лёгкасці...

Ажно да невыноснай лёгкасці быцця, якую памераюць і ўзважыць, а рады не дадуць.

Уладзімір ГНІЛАМЕДАЎ

Індыйскі дзённік

1974 г. 2 жніўня. Э.С. пазваніў і сказаў, што фарміруецца група для турпаездкі ў Індыю і ёсць магчымасць з'ездзіць, пакаштаваць экзотыкі. А было б няблага. Індыя ўвайшла ў мае жыццё яшчэ ў дзяцінстве, у школьныя гады, у дзявятым класе. Выпадкова трапіла мне ў рукі кніга ў прыгожым цвёрдым пераплёце пад назвай "Раджа-йога". Выдавецтва братаў Сабашнікавых. 1909 год. Аўтар, як сёння помню, нейкі Свами Вівекананда. Магчыма, нейкая містыфікацыя, але кнігу я прачытаў і пільна прыслухаўся да яе парад, захапіўся імі. З раніцы купаўся ў нашай рацэ Лясной, піў праз нос рачную ваду, на беразе рабіў гімнастыку, сваёй позу лотаса. І гэтак цягнулася доўга, але да медытацый я не дайшоў.

Сёння я разумею, што ёга — гэта ірацыянальны падыход да жыцця, што гэта духоўнасць іншага тыпу, не пад нашы абставіны.

Індыя — не Балгарыя і не ГДР. Капкраіна. Для паездкі туды патрэбна не аб'ява права пераправа ў ідэалагічнай надзейнасці і высокі дазвол.

2 лістапада. Маю ўжо білет на цягнік да Масквы. Ад'язджаю заўтра вечарам. Адпраўленне самалётам з Масквы.

3-20 лістапада. Нарэшце вярнуўся. Тыдзень у Шры-Ланцы і тыдзень у Індыі. Але запішу ўсё па парадку. На вакзале ў Мінску праводзілі Тамара і Коля Заранок са сваёй дзяўчынай. На раніцу быў ужо ў Маскве. Група сабралася ў Політэхнічным музеі, дзе месціцца праўленне ўсесаюзнага таварыства "Веды", якое і пасылае нашу групу за мяжу. Пара чалавек з Масквы, адзін з Арэнбурга, адзін з Новасібірска, грузін, эстонец, казах, узбек і інш. У асноўным вучоныя, выкладчыкі. Прайшлі пільны інструктаж: не піць вады з водаправода, часцей мыць рукі, не ездзіць на рыкшы, бо гэта не да твару савецкаму чалавеку, не адлучацца ад групы і да т.п.

Выляталі вечарам, з аэрапорта "Шарамецьева". Ляцелі ў сталіцу Шры-Ланкі Каломба праз Тэгеран і Карачы. Вялікі ІЛ-62 патрабаваў дазапраўкі. Да Каломба падляталі раніцай, у ілюмінатары білі зыркяя промні ўзыходзячага сонца, а знізу шырока разлётся Індыйскі акіян. Прызямліліся, пачуўшы, як шасі грузна ткнулася аб бетонную паверхню аэрадромнай паласы.

Па абедзе да мяне падышоў работнік пасольства і адначасова дырэктар Дома савецкай культуры ў Каломба і нечакана для мяне папрасіў прачытаць лекцыю пра А. П. Чэхава. Адзначалася, аказваецца, 84-ая гадавіна наведвання гэтым пісьменнікам вострава Цэйлон. Прызнаюся, хваляваўся, не ўпэўнены, што скажу нешта новае для слухачоў, але потым супакоіўся. Мяне перакладалі двайным перакладам: з рускай мовы на англійскую, а з англійскай — на мясцовую, сенегальскую. Атрымлівалася няблага. Раптам устае малады чалавек, па-цэйлонску загарэлы, са стогам чорных валасоў на галаве ды кажа:

— Чэхаў устарэў, і мне не зразумела, чаму савецкі прафесар вядзе размову пра яго, а не пра актуальнага сёння Горкага, які стварыў вобразы рэвалюцыянераў.

Я, як умеў, яму адказаў, што, маўляў, не варта супрацьпастаўляць гэтых пісьменнікаў, што яны, адзін і другі, пісалі праўду, аднак малады чалавек застаўся, мяркуючы па яго выгляду, не згодзен і незадаволены.

Пасля лекцыі ў кабінце дырэктара выпілі кавы і кока-колы (мне спадабаўся гэты напой — столькі пра яго чуў, але ніколі не каштаваў), і ён патлумачыў, што мой апанент — адзін з так званай групы "Тамільскія тыгры"...

І пачалося наша жыццё на Цэйлоне. Паказалі нам краіну. Пальмы, какасовыя арыхі, раскошныя паўднёвыя кветкі. І на схілах пагоркаў, вялікімі тэрасамі, плантацыі чаю. Экзотыка: малпы, чорныя сланы, "райскія птушкі" ў стракатым апярэнні. Падарожнічалі мы ў тым жа невялічкім аўтобусе з гідом, што сустрэў нас у аэрапорце. Дабраліся да Кандзі — старажытнай сталіцы вострава, якая нагадвае жывапісны парк — столькі тут вады, дрэў і зеляніны. Тут, у "Каралеўскім гатэлі", паводле сцвярдзення нашага гіда, наचाваў у свой прыезд А. П. Чэхаў, любяваўся з яго вокан прыгожым возерам, якое на Цэйлоне лічыцца сакральным. Каля возера адбываюцца нацыянальныя святкаванні, карнавалы са сланамі. Тут расце аграмаднае дрэва — магнолія, пасаджаная калісцкім рускім царом Аляксандрам III, яшчэ калі ён быў маладым прынцам.

У 1815 годзе Кандзі была абрабавана англічанамі, сярэбраных і залатых вырабаў у

кандзіскіх храмах захавалася мала.

Нанач нам прызначылі "Каралеўскі гатэль", у якім начаваў А.П.Чэхаў.

Купілі падарункі дадому — цэйлонскія маскі. Гэта — розныя гратэскныя выявы напавубоскіх істот і людзей. Маскі тут вельмі папулярныя, асабліва ў вёсках.

Настаў час перабірацца ў Індыю. Тут ужо карысталіся "боінгам". Сцюардэса тлумачыла, па-англійску, і паказвала, як трэба карыстацца выратавальным жылетам. Адлегласць паміж востравам і мацерыком невялікая. Пакуль яна тлумачыла, ляцелі ўжо над Індыяй і неўзабаве прыземліліся ў Мадрасе. Сустрэлі супрацоўнікі турфірмы, усім нам павесілі на грудзі вянкі з нейкіх жоўтых духмяных кветак. Потым даведаліся: лотас.

Пасяліліся ў гасцініцы, і пачаліся вандроркі па горадзе. Вось тут, на адной з плошчаў Мадраса, я і ўбачыў вялікую пазелянелую ад вільготнага паветра з акіяна скульптуру. На цокалі па-англійску было напісана, што перада мной Свами Вівекананда. Мне ажно ўвачу завярнула! Той самы, чыю кнігу "Раджа-йога" я прачытаў у далёкіх школьныя гады! Прачытаў і спрабаваў карыстацца яе парадамі. Стаялі даты жыцця: "1863 — 1902". Сустрэча мяне ўсхвалявала, у такім выпадку паэты адгукваюцца вершамі, але я не паэт. Выходзіць, што праз мае жыццё прайшоў яшчэ адзін лёс.

У Мадрасе — гэта самая паўднёвая кропка Індыі — я няўдала купаўся ў акіяне. Горш, чым Пячорын у Лермантава ў

піцца недзе дома, чым у Індыйскім акіяне. Столькі будзе клопатаў для ўсіх, столькі пытанняў...

Нырну, падплыву і вынырну. Аддыхаюся і зноў ныраю. Трымаю сябе пад кантролем. Заўважыў, што гэта дало вынік: бераг стаў набліжацца, і ў мяне прыбавіліся сілы. Нарэшце, нырнуўшы, убачыў дно, бледнае, з чорнымі пісягамі. Дадаў намаганню і ўжо паблізу берага паплыў без ныранняў. Урэшце дастаў нагою дна і яшчэ праз некалькі метраў стаў на ногі. Страшэнна змарыўся, змагаючыся з акіянам. І вады наплыўся. Абясцілены, пастаяў. Потым пакрысе падаўся да берага. Крыху адпачыў, аддыхаўся.

Плыў наўскасак і значна аддаліўся ад таго месца, дзе знаходзілася група. Ну, думаю, пачнуць на мяне сварыцца, дастанецца мне за маё "плаванне". Яны ж перажывалі. Падышоў да іх і зразумеў, што ніхто нічога не заўважыў. Мне нават крыўдна стала. "Куды гэта вы хадзілі?" — спакойна спытаў старшы. — "Купаўся". — "Бярэце сваю долю!" — І працягнуў мне паўшклянкі каньяку. — "Замерз?" — "Не". Але каньяк быў дарэчы, каб зняць стрэс.

Пасля Мадраса быў Бамбей. Пасялілі ў пяцізорачным дваццаціпавярховым гатэлі "Прэзідэнт", які, як шмат яшчэ па ўсяму свету, належыць Хілтану, яго фірме. Тут можна жыць, ніколі не выходзячы з памяшкання. У гатэлі ёсць усё, усе службы харчавання і побыту, магазіны, басейн, спартыўныя залы, вялікія залы,

ваюць з кішэняў. Цікава, што да англічан (якіх сярод турыстаў тут шмат) яны не чапляюцца, а нас, савецкіх, проста за гузікі хапаюць. У мяне выцягнулі з кішэні раскошу.

Супрацоўнікі савецкага консульства ў Бамбеі, даведаўшыся, што я з Беларусі, папрасілі прачытаць лекцыю пра творчасць Івана Мележа, пра яго раманы, за якія ён адзначаны Ленінскай прэміяй. Мележ — лаўрэат Ленінскай прэміі, і гэта ўзвышае пісьменніка ў вачах маіх слухачоў. Лекцыя адбылася ў рэзідэнцыі консула, у садзе, пад адкрытым небам. Раней гэта быў маёнтак нейкага раджа. Цяпер наш кансулят, ахоўваецца непальцамі.

Індыйская кухня такая ж экзатычна-вострая і своеасабліва, як і на Цэйлоне, дзе нас частавалі пякучым мясным блюдам кары. Пасля адпіваліся чаем. Тут таксама пякучасці хапае. Да мясных блюдаў абавязкова падаюць прыправу — чатні. Нешта падобнае на кампот, але іншае на смак, бо адначасова і салодкае, і горкае, і кіслае, і палкае (у роце гарыць!). Гід тлумачыў, што тут ёсць усё: і памідоры, і яблыкі, і манга, і цыбуля, і перац, і сельдэрэй, і лімон, і цукар, і соль, і шмат што яшчэ. Чатні ёсць, а хрэну і гарчыцы, вядома, няма. А некаторыя па роднай гарчыцы ўжо і засумавалі.

Пасля Бамбея апынуліся ў Дэлі. Сталіца — на закуску. Як звычайна, уладкаваліся ў гатэлі, і адразу ж нас запрасілі ў савецкае пасольства. Я разлічваў на нейкага высокага чыноўніка, але да нас выйшаў усяго толькі саветнік па сельскай гаспадарцы — паўнаваты мужчына з прымятым тварам. Гаварыў пра сельскую гаспадарку ў Індыі.

Скончыўшы, саветнік нечакана спытаў:

— А ці няма ў вас з сабой сала?

Саветнік аказаўся ўкраінцам. Гарачыня, а яму хочацца сала. У некага знайшоўся кавалак ужо з'елкага сала, і яно стала ганарарам яму за інфармацыю.

У мяне ўсталеваліся сяброўскія адносіны з Пацхішвілі — такім жа, як і я, членам групы. Ён мне прызнаўся, што вельмі хацеў бы праехаць на рыкшы, але адзін баіцца ды і грошай няма. У мяне таксама не было грошай, але была прыгожая аўтаручка. Такія рэчы тут у хаду. Вяртаючыся з пасольства, мы адарваліся ад групы і нанялі рыкшу. Ён ажно загарэўся, убачыўшы аўтаручку. Пёр да гасцініцы без перадыху. Спынілі яго недзе за квартал, бо баяліся, каб не ўгледзеў хто з нашых, але ўсё абышлося.

Назаўтра павезлі ў Агру — горад непадалёку ад Дэлі. Самае галоўнае — маўзалеі султана Шах-Джахана і яго жонкі Мумтаз-Махал. Цяжка, немагчыма перадаць гэтую прыгажосць. Тадж-Махал трэба бачыць.

Дужа здзівілі мяне адносіны да сферы сексу. У грамадскіх месцах, у храмах нярэдка можна сустрэць выявы інтымных момантаў і поз у палавых стасунках паміж мужчынамі і жанчынамі. Адчуваюцца нацыянальныя стыль і традыцыі.


Тэрмін нашай паездкі заканчваўся, і пара было вяртацца дадому. Былі ўжо куплены і падарункі: цэйлонскія маскі і дзясятка-паўтара дробных пакецікаў чаю. Дома чай — дэфіцыт, а тут танны. Захацелася купіць нешта для Тамары. Наткнуўся на пярсцёнак з чырвоным каменчыкам — александрытам. Не хапала грошай, дык я прадаў сваю электрабрытву і гадзіннік, але пярсцёнак купіў. Сабе хацеў купіць пярсцёнак з агатам, але не было за што. Шкада, агат носяць філосафы.

Назад ляцелі тым жа маршрутам. З Масквы — поездам.

21 лістапада. Я дома, з сям'ёй. Абняла мяне маленькая наша Волечка. Расказваю, што бачыў і што перажыў "у далёкім краі" (М. Багдановіч), але пра тое, як тапіўся ў Індыйскім акіяне, каб не напалохаць, не кажу.

22 лістапада. Выйшаў на работу. Раздаў чай. Пакецікі маленькія, але ўспрынята добра.

На здымку: савецкія турысты ў Нью-Дэлі (Індыя). Другі справа — Уладзімір Гніламедаў.



"Тамані". Згодна праграме, завезлі нас на пляж адпачыць, размясцілі ў кемпінгу, у сплеченых з лазы хатках. З хатак усе мы рушылі на пляж. Пляж — пусты. Музіць, ніхто тут не купаецца. У белым пяску сямтам віднеюцца не то конскія, не то кароўі чарапы, абмытыя акіянскай вадой. Я паазіраўся навокал. На ўсім узбярэжжы анікай выратавальнай службы. А што, калі камяк-небудзь яна спатрэбіцца? Разам з іншымі распрануўся і я (плаваю няблага) і смела паплыў ад берага. Насустрэч дзьмуў паўднёвы вецер, гнаў да берагу хвалі з бельмі грабеньчыкамі. Калі так, разважыў я, то лёгка будзе вяртацца назад, і прыпусціў гэмп. Радаваўся: купаюся ў Індыйскім акіяне! Калі пра гэта марыў! Нарэшце, задыханы, спыніўся, азірнуўся назад. Бераг застаўся ўжо даволі далёка. Калегі на пляжы паменелі ў памерах, здаваліся дробнымі казюркамі. Можна было вяртацца, і я тым жа "кролем" паплыў назад. Праз некаторы час заўважыў, што плыву, прауючы і рукамі, і нагамі, а бераг не набліжаецца і "казюркі" не павялічваюцца. Больш таго, мяне як бы нават адносіць назад, на поўдзень. Утварылася плынь ад берага (пра такое я і не ведаў): вецер дзьмуў у бок берага, а плынь гнала ваду назад, а з вадою і мяне. Пачуў, як ад страху закалацілася сэрца, і вырашыў узяць крыху ўбок, як бы напераз плыні, аднак бераг не набліжаўся і намаганні мае засталіся марнымі. Тады мне прыйшло ў галаву даць нырца і паспрабаваць плыць пад вадой. Замітусіліся, здалося мне, "казюркі" на беразе. Заўважылі, відаць, што таплюся. У галаву палезлі дурныя думкі: "Гэта ж трэба было ажно сюды ехаць, каб утапіцца. Ужо лепш было б ута-

якія можна арэндаваць для ўрачыстасцей, канферэнцый і ўсяго іншага. Ёсць тэлетайп. Мясцовая кінастудыя здымала тут, у файе, нейкі фільм з музыкай і танцамі. Па прыступках бегалі, мітусіліся акцёры.

У Бамбеі жывуць парсы — па веры вогненаклоннікі. Гэта — рэлігійная абшчына зораастрыяцаў. У храмах у парсаў ніякіх абразоў няма, сцены голяы — толькі ў алтарах гарыць агонь. Шлюбам заручаюцца парсы яшчэ ў дзяцінстве. Жаніх мае нявесту, а нявеста — жаніха. Прыйдзе час, падрастуць, — жоняцца.

Але самае, пэўна, цікавае ў іх — абрад паховінаў. У зямлю яны, як хрысціяне, не закопваюць, але і не спальваюць, як індусы. У амерыканскіх індзейцаў існаваў звычай хаваць нябожчыкаў на дрэвах. Парсы і гэтага не робяць. Нябожчыкаў кладуць на дахі высокіх вежаў, пад адкрытым небам. Мы бачылі такія вежы ў адным з паркаў Бамбея. На гэтых вежах і на навакольных усохлых дрэвах стаяць магутныя арлы — грыфы, якія і зжыраюць гэтых нябожчыкаў. Косці праз рашотку ападаюць уніз.

Спаткалі ў Бамбеі людзей, на маё здзіўленне, абсалютна гоных. Яны трымаліся неяк адасоблена, не разумеючы, чаму на іх вяртаюць увагу. Гэта, растлумачыў нам гід, індусы-дзігамберы, "апанутыя паветрам", як іх называюць. Жывуць яны ў гарах, але вырашылі, відаць, наведваць горад. Зрэдзчасу гэтак робяць.

Што кідаецца ў вочы, дык гэта рэзкія сацыяльныя кантрасты: багацце і галечка, раскоша і лахманы. Шмат народу пабіраюцца, просяць, часам нахабна. Асабліва дзеці, падлеткі. Літаральна выцяг-

Дзівоснае спраўджанне мары

Сёння ўвазе чытачоў мы прапануем не гутарку з асобным мастаком, артыкул пра персанальную або зборную выстаўку, а знаёмства з цэлай установай, з адным з вядучых асяродкаў мастацтва Магілёва — Магілёўскім абласным мастацкім музеем імя Паўла Масленікава. Хоць у абласным цэнтры маецца некалькі адметных музеяў, але, са слоў некаторых членаў Магілёўскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў, на жаль, у горадзе няма ніводнай (!) галерэі. Да слова, гэтая рэгіянальная арганізацыя, нягледзячы на тое, што Магілёў не самы маленькі абласны цэнтр Беларусі, з'яўляецца найменшай па колькасці членаў, бо апошні заезд сюды моладзі меў месца аж у 1981 годзе. І цяпер сярэдні ўзрост тамтэйшых творцаў складае каля 60 год. Ды і плата за майстэрні, якіх у горадзе ўсяго 10, амаль непад'ёмная.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Але ж вернемся да спраў музея. Як паведамліла намеснік дырэктара па навуковай рабоце гэтай установы культуры Святлана Стругіна, музей сам па сабе даволі малады: споўнілася 20 год з дня яго заснавання і 15 год з надання яму імя Паўла Масленікава. Раней, калі ўтвараўся новы музей, існавала добрая традыцыя: усе музеі пакрыху дарылі сёе-тое са сваіх фондаў, каб калекцыя развівалася, пашыралася, была цікавай. А тут давалося пачынаць з нуля, бо быў складаны час ва ўсіх сферах нашага жыцця. Фарміраванне калекцыі пачалося з перадачы Магілёўскім абласным краязнаўчым музеем 83 твораў жывапісу, графікі, прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. З таго часу фонды вельмі ўзбуіліся: абразы, святарскае адзенне, рукапісы, кнігі, жывапіс, графіка, скульптура... На сёння ў фондах музея каля чатырох тысяч адзінак рознастайных работ і каля тысячы дапаможнага фонду: эцюды, малюнкі, замалёўкі, падрыхтоўчыя работы для этапных твораў. Самая буйная з калекцый — сучаснае мастацтва: жывапіс, графіка, скульптура, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Аднак паралельна збіраюцца творы старажытнага мастацтва, што дагэтушчэ Магілёўшчыны, а таксама калекцыя фотамастацтва і фотаграфікі.


Святлана Вікенцьеўна зазначае, што музей месціцца ў будынку, які з'яўляецца помнікам архітэктуры пачатку XX стагоддзя (будуўніцтва завершана ў 1914 годзе). Гэта двухпавярховае асіметрычнае ў плане збудаванне з цэглянага рысы стыляў «мадэрн», псеўдарускага і позняга класіцызму. Планіроўка калідорная і галерэйная з лясвіцамі ў тарцах. Аўтар праекта і архітэктар — Пётр Камбураў. Да слова, сярод шматлікіх іншых будынкаў па праекце П. Камбурава пабудаваны і Магілёўскі абласны драматычны тэатр.

Гэтае збудаванне мае багатую гісторыю. Першапачаткова тут размяшчаўся сялянска-зямельны банк. Пасля захопу чырвонаармейцамі ў лістападзе 1917 года царскай стаўкі тут выдавалася бальшавіцкая газета «Револуцыйная ставка». Праз два гады будынак перадаў аддзелу народнай адукацыі для адкрыцця ў ім музея пралетарскай культуры. Да 1932-га тут зна-

ходзіўся Магілёўскі дзяржаўны гістарычны музей.

Адметнасцю будыніны быў, існуе па сёння, браніраваны пакой-сейф, дзе захоўваліся музейныя рэліквіі. Сярод іх — Крыж Еўфрасінні Полацкай, выраблены Лазарам Богшам у 1161 годзе. Пасля тут месціліся абкам і гаркам камуністычнай партыі, рэдакцыя газеты «Магі-

тым, як храм узарвалі. Пачэснае месца займае абраз «Маці Божай Бялыніцкай», на набыццё якога збіралі грошы ўсім светам. Побач прадстаўлены іканапіс новага часу, выявы знаных гістарычных асоб Магілёўшчыны. Яркая з'ява і кірунак у выяўленчым мастацтве — іканастас XVII стагоддзя Мікалаеўскай царквы. Кніга «Неба новае» (1699) Іаані-



З. Шкляр «Мая мара».


лёўская праўда», пакуль будынак не адваляў пад музей...

Яшчэ пры жыцці Паўла Масленікава тут створана карцінная галерэя яго імя. Гэта стала магчымым пасля таго, як Павел Васільевіч падарыў музею 125 жывапісных твораў са сваёй персанальнай выстаўкі, прысвечанай 80-годдзю з дня яго нараджэння. Таксама існуе мемарыяльная зала скульптуры Уладзіміра Летуна. 62 яго аўтарскія работы перадалі ў дарунак музею яго сямейнікі. З Магілёўшчынай скульптара звязваюць яго манументальныя праекты, работа над помнікамі П. Масленікава, В. Бялыніцкаму-Бірулю, а таксама — над памятным знакам на радзіме апошняга ў вёсцы Крынкі Бялыніцкага раёна.

У 2007 годзе ў мансардзе створана новая пастаянная экспазіцыя «Захаваная спадчына». Адна з яе адметнасцей — фрэска «Ператварэнне Господне» (1761) мастака-манаха Іосіфа: кампазіцыя насценнага жывапісу лясвічнай клеткі заходняй сцяны Бялыніцкага манастыра кармелітаў, знятая пры канцы 1978-га, перад-

кія Галытоўскага, выдадзеная ў Магілёўскай друкарні Максіма Вашчанкі, адмысловыя гравюры да якой выканаў яго сын Васіль Вашчанка. Навуковец, археолаг Зміцер Яцкевіч падарыў музею набор кафлі, датаванай ад XVI стагоддзя: мураваная, геральдычная, аніمالістычная, з раслінным арнамантам...

Да 20-годдзя музея адкрылі новую экспазіцыю «Выяўленчае мастацтва Магілёўшчыны XX стагоддзя». Яна месціцца ў анфіладзе на другім паверсе ў пяці залах. Гэта экспазіцыя незастыгла, яна рухомая: работы праз пэўны час ідуць на рэстаўрацыю і замяняюцца іншымі з фондаў, бо і пяці залаў вельмі мала для ўсіх твораў. Тут прадстаўлены работы 66 мастакоў, якія нарадзіліся, жылі або пэўным чынам звязаны з магілёўскай зямлёй: з Беларусі, Расіі, Прыбалтыкі, Аргенціны... Бо адна з канцэпцыйных развіцця музея — збіраць імёны і творчасць людзей, якія ў розныя часы мелі дачыненне да Магілёўшчыны. У экспазіцыйных залах — жывапіс: сюжэтна-тэматычныя карціны, пейзажы,



партреты, нацюрморты, графіка, скульптура, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. У самай вялікай з пяці залаў праходзяць камерныя канцэрты класічнай музыкі, якія маюць сваю сталую публіку.

Сярод работ — этапныя творы Паўла Масленікава, прысвечаныя Беларусі і з вандровак па Прыбалтыцы, Каўказе, Крыме; карціна Вітольда Бялыніцкага-Бірулі «Месяцовая ноч», напісаная ў 1937 годзе. Іншыя работы прадстаўлены такімі аўтарамі, як Антон Бархаткоў, Мікалай Федарэнка, Віктар Грамыка, Мікалай Ткачоў, Анатоль Концуб, Антон Яскокайц, Леанід Гоманай, Ларыса Журавовіч, Уладзімір Напрэенка, Вера Юркова, Марына Несцярук, Фёдар Кісялёў, Мікалай Ліханенка, Леанід Марчанка, Уладзімір Панамароў, Уладзімір Дамарад, Уладзімір Каралькоў, Васіль Первунінскіх, Галіна і Уладзімір Конанавы, Рыгор Таболіч, Аляксандр Сувораў... У экспазіцыі знаходзіцца цікавая карціна мастака З. Шкляра «Мая мара». І сваёй марай ён прадказаў гісторыю будынка. На час напісання работы ў ім былі абкам, гаркам, рэдакцыя газеты. На палатне на даху збудавання аўтар змясціў шылду з вялікіх літар «Магілёўская карцінная галерэя», на трагуры паставіў афішу выстаўкі «Шэдэўры Эрмітажа» і выпісаў даўжэзную чаргу наведвальнікаў, жадаючых патрапіць у галерэю. Літаральна праз тры гады мара майстра здзейснілася — у гэтым будынку быў заснаваны Магілёўскі абласны мастацкі музей, якому пасля надалі імя Паўла Масленікава.

Акрамя пастаянных экспазіцый першы паверх адведзены пад зменныя выстаўкі, якіх штомесяц адкрываецца па 2 — 3. Прычым не толькі знакаміты мастакоў, а і маладых творцаў. Увазе разнастайнага густу наведвальнікаў — усе віды мастацтва: ад жывапісу, батыка да фатаграфіі.

Музей з'яўляецца навукова-даследчым, метадычным і выхавальным цэнтрам вобласці, асноўным калекцыянерам і захавальнікам помнікаў матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага этнасу ды іншых народаў, якія пражываюць на тэрыторыі нашай краіны, рухомах гісторыка-культурных каштоўнасцей, а таксама твораў мастацтва, якія ўваходзяць у склад музейнага фонду Беларусі.

Аматарам жывапісу

Віктар ЗАЯЦ

Як паведамлілі з навукова-экспазіцыйнага аддзела Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, гэтымі днямі там працуе выстаўка жывапісу і графікі Аляксандра Ісачова з прыватнай калекцыі Алега Арлова. Работы мастака носяць рэлігійна-філасофскі характар, ён імкнецца стварыць своеасаблівую карціну-образ як прадмет медытацыі, праз які магчымыя прамыя зносіны з Боскім. А. Ісачоў свядома запазычыў тэхніку класічнага гладкага пісьма старых майстроў, здзяйсняючы пошук у галіне ідэі, але не формы (паводле яго меркавання, сусветны жывапіс гэты шлях прайшоў ужо). Спалучэнне рэалістычнага фігуратыўнага жывапісу з падвышаным градусам каларыту з'яўляецца нейкім балансам паміж класічным і авангардным мастацтвам і стварае дзіўнае адчуванне ірэальнасці. Усе творы лютуюць містыцызмам, а апошнія работы — цяжкую энергетыку. Першапачаткова Ісачоў піша біблейскія сюжэты і рэлігійныя персанажы, партреты, пейзажы. Важкае месца займае вобраз Хрыста, які малюецца дзясяткі разоў і праходзіць праз усю творчасць. Партрэт у мастака перастае быць чыстым жанрам — персанажы паўстаюць на фоне касмічных безданей, рэнесанснай прыроды або сюррэалістычнага антуражу.

Учора ў Гарадскай мастацкай галерэі твораў Леаніда Шчамялёва адбылося адкрыццё праекта мастака Васіля Зянько «Драпежнік і ахвяра». Са слоў аўтара, у дадзены праект увайшлі жывапісныя кампазіцыі, якія ўвасабляюць прадстаўнікоў фаўны, адны з якіх выступаюць у ролі паляўнічых, а іншыя — у ролі патэнцыйнай здабычы. Ідэя выстаўкі не абмяжоўваецца толькі паказам сістэмы «драпежнік — ахвяра» ў вечна эвалюцыйным свеце біясферы. Хоць ужо адно толькі гэта заслугоўвае пільнай увагі мастака, бо ўсё ў прыродзе мае непаўторную прыгажосць, разнастайнасць і мудрасць свегабудовы.

Васіль Зянько спадзяецца, што, магчыма, спанатраны глядач прасочыць у прадстаўленых кампазіцыях пэўную ўзаемасувязь агульных законаў прыроды з грамадствам. Таму што ў свеце людзей таксама ёсць свае «драпежнікі» ды «ахвяры». Такі «падзел» адбываецца ў адпаведнасці з псіхалагічным складам кожнага чалавека. Дуальнасць свету вымагае, што ў нашым Сусвеце ўсё імкнецца да пэўнага балансу: права заўсёды ўраўнаважвае лева, верх — ніз, добра — дрэнна, ахвяра — гвалтаўніка, драпежнік — здабычу і г.д. Зыходзячы з адпаведнасці такога роду раўнавагі, псіхалогія «ахвяры» і «драпежніка» не можа быць аднолькавай з усімі вынікаючым адсюль наступствамі. Але, у адрозненне ад свету прыроды, у грамадстве магчыма існаванне і трэцяга шляху — так званага пасярэдняга. Можна быць ні тым і ні іншым або тым і іншым адначасова. І менавіта на гэтым стыку з'яўляецца свабода, бо, знаходзячыся ў адной з крайнасцей, чалавек застаецца залежным ад уласнай мадэлі паводзін. І тады ў яго ёсць толькі шлях на супрацьлеглы бок. Для тых, хто абраў пасярэдняю пазіцыю, ёсць два шляхі, якія аднолькава добра бачныя. І з гэтай пазіцыі можна больш аб'ектыўна ацаніць рэчаіснасць.

У той жа час пабудова падобнага роду паралелей паміж светам прыроды і соцыумам з'яўляецца толькі суб'ектыўным пунктам погляду аўтара праекта. Кожны з глядачоў мае права на сваю асацыятыўнасць пры праглядзе выстаўкі «Драпежнік і ахвяра».

Полацкая мастацкая галерэя і кампанія «Вэлком» прадстаўляюць выставу жывапісу святло «60 колераў старога парасона» Віталія Гедрановіча. Вернісаж 2 красавіка 2011 г. у 12.00.

Выстава працуе з 1 да 30 красавіка ўсе дні, акрамя панядзелка, з 10 да 17 гадзінаў у г. Полацку, вул. Стралецкая, 4а.

Прафесійная еднасць творчасці

“Я, каторы сатварыў цябе без цябе <...> не магу выратаваць цябе без цябе”. Сцвярджаюць, так блажэнны Аўгусцін вуснамі Госпада звярнуўся да чалавека. Таго, каму наканавана было стаць у гэтым жыцці творцам: свайго лёсу, лёсу краіны і грамадства і — творцам па прафесіі. Што да апошняга, то прынятае як крылаты выраз правіла ўносіць і іншы акцэнт: прыгажосць выратуе свет.



Ірына ГУЛУПАВА

Так бывае, што пакліканыя да творчасці, той самай, што нясе людзям святло і дабрыню, адчуваюць плячо адно аднаго — якім бы розным ні падаваўся іх занятак. Вось і ў Гомельскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А. І. Герцэна ладзілася выстаўка твораў адразу некалькіх відаў мастацтва: выкананыя ў тэхніцы батык, габелен і ткацтва. Гэта работы Ірыны Данилавай, Таццяны Ананьевай, Веры Вараб'евай, Кацярыны Шаўчук, Наталлі Суворавай, Веранікі Петрачэнкі і Наталлі Блоцкай. З адмысловымі карцінамі і прадметамі побыту выдатна суседнічае кераміка Тамары Дзмітрыевай. Пачынаючы расповед пра сваю працу,

спадарыня Тамара зазвычай бярэ ў рукі керамічны, а глядзячы “прачытваюць” зямны, шар. На ім майстар намалюваў цёмным колерам лініі, на першы погляд, хаатычныя, якія вельмі нагадваюць шляхі-дарогі або рэкі і рэчачкі, што густа апаясалі нашу зямельку: вось такая міні-мадэль свету. І не ўзнікае сумненняў, што гэта таямнічы, загадкавы, але спраўдны твор мастацтва. Як у прызнаным шэдэўры, у ім зашыфравана абавязковая мастацкая праграма, завет майстру, кім ён павінен быць сярод людзей. Прэзентацыя твораў пры такім зачыне адразу набывае высокае гучанне, бо ў кожнага з’яўляецца перакананне: пакуль жанчына-майстра трымае ў руках Сусвет, можна быць спакойным за жыццё на планеце.

Кераміка — заўважана многімі — нясе ў сабе цяпло. Таму так вабіць вока кожны выраб: мікракарціна ў сціснутай прасторы выставачнай залы альбо керамічны посуд у хаце дбайнай гаспадыні, у якім надзіва смачнымі падаюцца прыгатаваныя стравы. Зазвычай чалавек, хто спрычыніўся да працы з такім прыдатным матэрыялам, мае вялікі жыццёвы досвед. Тамара Дзмітрыева скончыла архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытута ў Мінску, пасля працавала шмат і плённа: архітэктарам у Іркуцку, дзе займалася праектаваннем дамоў; асістэнтам у Іркуцкім політэхнічным інстытуце на кафедрах тэорыі і гісторыі архітэктуры; настаўнікам малявання, чарчэння і сусветнай мастацкай культуры; дырэктарам выставачнай залы г. Саянска. А пасля вярнулася ў Беларусь. Па яе эскізах у Гомелі створаны захапляльныя ландшафтныя скульптуры і дэкаратыўныя кампазіцыі “Яшчарка”,

“Рысь”, “Краты”, “Яблыкi”, сяміметровы “Гулівер” — яны ўпрыгожваюць вуліцы, паркі і скверы горада над Сожам. Тамара займаецца ландшафтным дызайнам, скульптурай і керамікай. На выстаўцы яе светапогляд люструецца ў філасофскіх кампазіцыях: анёлаў, позірк якіх скіраваны ў неба, іх трымае на сабе зямная (ды водная) істота — чарапах; прыязнае сонца, што як быццам прасвятляе ўзоры нашага жыцця...

Габелены члена Беларускага саюза мастакоў Ірыны Данилавай і мастака Арсена Двароніна знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, у Францыі і Бельгіі. Мастачка прапанавала для экспазіцыі ў бібліятэцы некалькі сваіх работ. Ірына Данилава выкладае ў Гомельскім дзяржаўным мастацкім вучылішчы якраз дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, вучыць выхаванцаў роспісу па тканіне, далучае да мастацтва вырабу габеленаў. Цяпер настаўніца ставіць задачу пераканаць сваіх наву-

чэнцаў, што любоў выказваецца з дапамогай розуму, але зыходзіць ад сэрца, і толькі тады ўнутраная гармонія майстра ўвасабляецца ў палотнах карцінамі рэальнага свету.

“Раніца. Дзень. Вечар”, “Сланечнікі”, “Вясеннія плыні”, “Палескія сірэны”, “Летняя замалёўка” — назвы дыпломных работ выпускніц і цяперашніх навучэнцаў мастацкай вучэльні яскрава сведчаць пра цікавасць да роднага краю, яго прыроды і традыцый. Іх як быццам паглыбляе, нагадвае пра народную традыцыю ўзорны, тканы, арнаментальны ручнік. Яму на выстаўцы адведзена ганаровае месца: ручнік — сакральная рэч у беларускай абраднасці. Гэты таямнічы прадмет нашага побыту заўсёды семантычна насычаны. Сярод іншых на выстаўцы прадстаўлены “Ручнік на народзіны дзіцяці”. А яшчэ на “карцінах” — выявы жанчын у беларускіх строях (“Справа рук чалавечых”), якія ўвасабляюць сабою лепшыя рысы беларусак: іх прагнулі працавітасць, ямную прыгажосць, невычарпальную пяшчоту, усёдаравальную дабрыню і бясконцую любоў, калі нават на карцінах ад напоўненасці сэрцаў як быццам гавораць іх вусны.

Усе майстры, якія прадставілі ў кніжнай скарбніцы свае работы, з’яўляюцца ўдзельніцамі штогадовых абласных і рэспубліканскіх выставак дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва.

На здымку: кампазіцыя “Тры анёлы”.


Сталічны вернісаж

Наталля КУПРЭВІЧ, фота аўтара

Вясновым падарункам — выстаўкай прыгажосці, якая адкрылася ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, павіншавалі мінчукоў са Стрэчаннем майстры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва Беларускага саюза мастакоў.

Кампазіцыйныя вырашэнні экспазіцыі выстаўкі ствараюць творы з керамікі, габелены і ўзоры мастацкага ткацтва, якія аб’яднаны ідэяй захаплення прыгажосцю прыроды і навакольнага свету. Таму, як паведаміла на адкрыцці выстаўкі яе куратар Ала Непачаловіч, праект атрымаў назву “Цаца ёсць цаца”. Бо Цаца з’яўляецца беларускім правабразам багіні прыгажосці. Прыгажосць керамікі Тамары Васюк, Максіма Калтыгіна і Алега Ткачова, габеленаў Наталлі Сухаверхавай, Уладзіміра Лісавенкі і Вольгі Рэднікінай, мастацкага ткацтва Алы Непачаловіч будуюцца на спалучэнні пластычнага вырашэння ідэі праекта з цэплым і прыгажосцю натуральных якасцей прыродных матэрыялаў — воўны і гліны. Прадстаўлены таксама і сумесныя кампазіцыі. Гэта — вельмі змястоўныя інсталяцыі Алы Непачаловіч і Тамары Васюк, якія створаны на аснове вынікаў даследчай працы ў галіне славянскай старажытнай міфалогіі і з’яўляюцца спробай вяртання да вытокаў увасаблення цэласнай жыццёвай народнай філасофіі і філасофіі сусвету. Разам з творамі мастакоў на выстаўцы экспануецца сама ідэя характара, якая адпавядае адчуванню гармоніі з прыродай і выклікае ўздзям чалавечых пачуццяў. Праект “Цаца ёсць цаца” не абмежаваны рамкамі адной выставы, а будзе працягнуты і надалей.

Сёлета споўнілася 55 гадоў з дня народзінаў мастака і педагога Юрыя Макарава, які кіраваў мастац-



Юрыя Макараў “Ціхая флейта”

кай студыяй студэнцкага гарадка БДУ. Так, у фае будынка рэктарата БДУ адкрылася выстаўка жывапісу, графікі і скульптуры “Дотык да палітры” памяці Юрыя Георгіевіча. Выстаўка арганізавана Саюзам жанчын БДУ сумесна з Беларускай саюзам мастакоў.

Юрыя Макараў — выпускнік (1981 г.) і выкладчык Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Яго

настаўнікамі былі Х. Ліўшыц, М. Залозны, М. Данцыг. Асноўныя жывапісныя работы мастака: “У майстэрні Партрэт маладых беларускіх мастакоў”, “Імкненне”, “Пагроза”, “Чорны лес”, “Чырвоная ралля”, “Абраз дзеяннем. Гмах”. “Атракцыёны. Карусель”, “Партрэт Тамары”, “Ціхая флейта”, “Чорны анёл”, “Ціхая флейта ў начы”, “Ідучы са свечкай”, серыі “Бэз”, “Untitled”.

Творы Юрыя Макарава знаходзяцца ў музеях Мінска, Полацкім гісторыка-культурным музеі-запаведніку, карцінных галерэях Валгаграда і Пскова, фондах Беларускага саюза мастакоў і Міністэрства культуры Расіі. У экспазіцыі выстаўкі прадстаўлены работы калег і сяброў Юрыя Макарава: партрэтны жывапіс Уладзіміра Кожуха, Аляксандра Ксяндзова, Сяргея Лагуновіча-Чарэпкі, пейзажы Сяргея Баянка, нацюрморты Марыі Ісаёнак і Надзеі Лівенцавай, графіка Уладзіміра Мехавіча і Сяргея Баянка, скульптура ў бронзе Уладзіміра Слабодчыкава і дрэве Аляксандра Фінскага.

Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займаюць пяць работ Юрыя Макарава. Адзін з апошніх няскончаных твораў, на якім спынілася яго рука, быў дамалюваны Канстанцінам Шаранговічам і названы “Кветкі для Вольгі”. У сваёй прадмове да карціны, якая прысвечана Юрыю Макараву, ён адзначае, што жыццё мастака мае працяг у палотнах, якія ён пакінуў. І таму Канстанцін Шаранговіч узяў на сябе адказнасць працягнуць яго намер і жаданне.



Тамара Васюк “Знак чалавека”

Як зацвітае саломка?

Спытайцеся пра гэту ў Тарэсы Худзяковай — народнага майстра Беларусі з Новалукомля. Сярод тых, хто займаецца саломалляцтвам, яна вядомая менавіта як стваральнік найпрыгажэйшых саламяных кветак у нашай краіне.



Ірына ТОРБИНА, фота аўтара

Хай за вокнамі кружыцца мяцельца ці спявае песню вясенні шпак, хай радуе пшчотай цёплы летні дожджык ці сцеле дыван восеньскі лістапад — у рабочым кабінце выкладчыка школы мастацтваў горада энергетыкаў — пара цвіцення. Валожкі, рамонкі, ружы Тарэсы Альфонсаўны ніколі не аддзіваюць. З гадамі дзівоснае царства Флары робіцца толькі больш вытанчаным, далікатным. Сакрэт вельмі просты: рукі таленавітай новалукамчанкі вымушаюць цвісці саломку. «Кветкі, — лічыць майстрыха, — сімвалізуюць Беларусь».

Нядоўга ў раённым Доме рамёстваў адкрылася выстаўка Т. Худзяковай і яе вучняў. Каму давялося бачыць, быў вельмі ўражаны і захаваў самыя цёплыя ўспаміны. Паглядзець ёсць на што. Майстар здолела зачараваць старадаўнім рамяством і зусім юных гаражан, і равеснікаў, і тых, хто напчат сталейшы за яе. Першыя ўрокі гэтага захаплення сама атрымала ад маці.

...Вячэрні прыцемак даўно ахутаў вёску. А ў хаце Тарасевічаў святло будзе гарэць яшчэ доўга. Управіўшыся з гаспадарскімі справамі, Вільгельміна Адольфаўна бярэцца за любімую работу. Суседзі, родныя, знаёмыя ідуць і ідуць з просьбамі. Некаму патрэбна бялізна на вясельле для маладых, іншым — убор, сурвэтка, рукавіцы, хустка... Не было лепшай майстрыхі ў акрузе, чым мама маленькай Тарэсы. Рышэль, вышыўка, вязанне, шыццё — чаго толькі не ўмела! З іголкай, кручком ці пруткамі ў руках яна магла сядзець да святання, выконваючы чарговы заказ. З цяжкасцю ўдавалася адправіць спаць дачку: тая, нібы зачараваная, сачыла за мамінымі пальцамі. Ішлі гады. Дарослыя рана заўважылі талент дзяўчын-

кі. З прафесійным выбарам Тарэса не вагалася: вядома, мастацка-графічны факультэт. Шчаслівымі былі студэнцкія гады ў Віцебску, а працоўны шлях яна пачынала ў Новалукомлі. Спачатку — выкладчык спецыяльных дысцыплін у агульнаадукацыйнай школе, крыху пазней — у школе мастацтваў. Стаўшы гараджанкай, ніколі не парывала сувязі з вёскай. Яе работы — сведкі таго, наколькі блізкі майстру вясковы лад жыцця, народныя промыслы.

Ідэя сур'эзна займацца саломалляцтвам прыйшла ў 1990-я гады. Яшчэ ў дзяцінстве маці навучыла плесці простыя рагожкі. Тарэса Альфонсаўна вельмі любіць кветкі і не магла забыць, якімі прыгожымі яны атрымліваліся ў Вільгель-



міны Адольфаўны. Тая рабіла іх са стружкі. Як жа будзе выглядаць флора з саломкі? Гэтая думка не давала спакою. Першую і вельмі простую кветку зрабіла гадоў дваццаць назад. Потым спыніцца ўжо не магла, асвойвала тэхніку рамяства, стварала новыя і новыя вобразы. За гэты час назапасілася найбагацейшая калекцыя саламяных вырабаў. Ёсць там цукерніцы, вазы, капелюшы, але больш за ўсё — кветак. Апошнія маюць надзвычай шыкоўны выгляд. Для іх характэрныя вялікія памеры і складаны кампазіцыі. На адной сцябліне размешчаны суквецці, галінкі, бутоны і лісце. Дзякуючы аўтарскай фантазіі яны разнастайныя па форме і дэкаратыўных упрыгожваннях. Майстар пляце мноства асобных непаўторных кветак і разнастайных букетаў, карыстаецца ўсімі вядомымі пляцёнкамі, а таксама сваімі аўтарскімі. Некаторым з іх яна дала назвы: зорачка, вярвачка, дэкаратыўны лісцік. Усяго — каля трыццаці.

Аглядаючы залу, убраную далікатнымі жоўтымі букетамі, адчуваеш нешта незвычайнае. За акном сакавік, а здаецца, танючкі сцяблінікі саломы, ператварыўшыся ў пялёсткі кветак, маюць водар шчодрэга лета. Кожны вазон — нібы сонечны прамень. Чым больш углядаешся, тым больш разумеш: такая справа па плячы толькі сапраўднаму майстру. Колькі кветак зрабіла Тарэса Альфонсаўна за гэты час? У саломалляцельшчыцы свая сістэма падліку. Яна прыгадвае выдатныя водзкі пра свае вырабы, якія давалася чуць падчас не аднаго «Славянскага базару», розных іншых свят, шматлікіх конкурсаў, выставак. Я слухаю і думаю: каб сабраць усё, зробленае гэтай таленавітай жанчынай, дываном з кветак можна было б упрыгожыць усе вуліцы горада энергетыкаў. А калі дадаць яшчэ работы вучняў? У Тарэсы Альфонсаўны ёсць усе падставы ганарыцца сваімі паслядоўнікамі, сярод якіх Дзяніс Міжуй — добра вядомы саломалляцельшчык у Беларусі. Яго саломка пабывала нават за акіянам.

Сёння народны майстар Тарэса Худзякова шкадуе толькі пра адно: не хапае часу. Сваімі ідэямі дзеліцца з вучнямі і дапамагае іх увасабляць. Каму каркаса зробіць, каму эскіз, каму проста добрую парадую дасць. Вось і рухаецца справа. Сама ж марыць зрабіць з саломкі дрэва жыцця — аб'ёмную кампазіцыю ў памяць пра сваіх продкаў, свае карані.

На здымках: народны майстар Беларусі Тарэса Худзякова; работа Алы Барадаўкі, вучаніцы майстрыхі.

Дарадцам і кансультантам рубрыкі «Дзівасвет» выступае старшыня БСМНТ Яўген Сахута.

Водзкі і матэрыялы дасылайце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазначкай «Дзівасвет».

Імпрэзы

Максім ЛАДЫМЕРАЎ

Знаны філакартыст, лаўрэат прэміі «За духоўнае адраджэнне» Уладзімір Ліхадзедаў парадніўся з Вілейкай.

Пра гэту гаварылі многія ўдзельнікі святочнага адкрыцця фотавыставы «Вілейка: падарожжа ў часе» ў Вілейскім краязнаўчым музеі. Увазе гледачоў прадстаўлены рэпрадукцыі і арыгінальныя выявы старых паштовак з калекцыі У. Ліхадзедава і фондаў музея. Варта згадаць, што старадаўняе мястэчка неаднойчы на пачатку ХХ стагоддзя прыцягвала ўвагу фотамайстроў і шараговых фатографістаў. А ў даваенныя дзесяцігоддзі ў Вілейцы працавала фотаатэльё Б. Бермана.

— Вілейскі край, жыхары нашага раёна, горада, — зазначыла старшыня Вілейскага раённага савета дэпутатаў Наталія Радзевіч, — дастаткова ўважлівыя да гісторыі, культуры роднай старонкі. І прыемна, што да асветніцкай работы краязнаўчага музея, руплівых збіральнікаў памятак мінуўшчыны Вілейшчыны далучаецца Уладзімір Аляксеевіч Ліхадзедаў. Мы спадзяёмся, што гэтая

Вілейка: падарожжа ў часе

выстава — толькі пачатак многіх яго гісторыка-краязнаўчых праектаў, зарыентаваных на вывучэнне, даследаванне Вілейскага краю.

Вілейка краязнаўчая — гэта і шматбагшая дзейнасць Анатоля Рогача, які, на вялікі жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, і грамадская ініцыятыва Барыса Цітовіча па фарміраванні мемарыяльнай прасторы ў памяць пра Першую сусветную, і музейныя праекты Вольгі Коласавай, і мастацкае ўзнаўленне памяці пра родны горад жывапісцам Эдуардам Мацошонкам... Рэпрадукцыі старых паштовак настроілі ўдзельнікаў прэзентацыі выставы на роздум. Нельга не адзначыць, што выставачная зала музея — па адрасе плошча Свабоды, 1, была перапоўненая... Відавочнай з'яўляецца зацікаўленасць жыхароў горада ў спасціжэнні гістарычнага партрэта Вілейкі мінулых часоў.

— Углядаючыся ў старыя вуліцы, адкрываючы іх даўнія назвы, — падзяліўся сваімі развагамі мастак і краязнаўца Барыс Цітовіч, які

ўжо некалькі дзесяцігоддзяў жыве ў вілейскай вёсачцы Заброддзе, — мы не толькі адкрываем для сябе даўнія гістарычныя ландшафты, а яшчэ і ствараем вакол пэўны культурыны, духоўны ландшафт. Новае веданне пра мінуўшчыну, чым і апякуецца Уладзімір Аляксеевіч Ліхадзедаў, выхоўвае чалавека, развівае мысленне, падштурхоўвае да разумнага пераабсталявання свету, рэчаіснасці.

Вілейка — бязмежная прастора для тых, хто хацеў бы асэнсаваць лёс нашай Айчыны. У шэрагі такіх настойлівых вілейскіх шукальнікаў ісціны дастойна ўваходзіць і Уладзімір Ліхадзедаў. Варта, між іншым, адзначыць, што літаральна за некалькі апошніх гадоў ён арганізаваў каля трыццаці філакартычных выстаў па ўсёй краіне. А яшчэ аўтарытэтным даследчыкам і збіральнікам выдадзена 10 (!) філакартычных альбомаў. Рэпрадукцыі паштовак з калекцыі У. Ліхадзедава надрукаваныя ў многіх іншых выданнях.

Афарызм

Дзеці — усмешка Божая.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», РВУ «Літаратура і Мастацтва»

Галоўны рэдактар Аляксей КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Уладзімір Гніламёдаў	Аляксей Марціновіч
Лілія Ананіч	Вольга Дадзімава	Мікола Станкевіч
Аляксей Бадак	Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргінец
Дзяніс Барсукоў	Анатоль Казлоў	Іван Чарота
Святлана Берасцень	Аляксей Карлюкевіч	Іван Штэйнер
Віктар Гардзеі	Анатоль Крайдзіч	
	Віктар Кураш	

Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галуўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
дадатка «Кніжны свет» — 284-66-71
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылацца на «ЛіМ». Рукпісы рэдакцыі не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаасцю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра РВУ «Літаратура і Мастацтва».

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і Мастацтва».

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Наклад — 3113

Умоўна друк. арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк 24.03.2011 у 11.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7

Заказ — 1346
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вясна пачынаецца з кірмашу: пункцірам па выстаўцы

Марына ВЕСЯЛУХА,
Мінск — Масква — Мінск,
фота аўтара

Каня — за добрую кнігу!

“Амаль пасля двухгадовага крызісу, які перажывала кніжная індустрыя, мы сабраліся для таго, каб сказаць: кніга выжыла. Пра гэта сведчыць тое, што выдаўцы падрыхтавалі навінкі і сабраліся, каб паўдзельнічаць у традыцыйным кніжным форуме”, — падчас урачыстай цырымоні адкрыцця выстаўкі-кірмашу заўважыў намеснік кіраўніка Федэральнага агенцтва па друку і масавых камунікацыях Расійскай Федэрацыі Уладзімір Грыгор’еў.

Прадстаўнік Цэнтральнага экспанента форуму, галоўны рэдактар выдавецтва “Эхо Кавказа” Шапі Казіеў падкрэсліў у сваім выступленні, што на Каўказе заўсёды вельмі высока цанілі слова. За добрую кнігу маглі падарыць каня, а за дрэнную — выгнаць з аула. Кнігі на Каўказе заўсёды займалі ганаровае месца ў дамах, нават больш ганаровае, чым зброя. Спадар Казіеў адзначыў і важкасць удзелу пісьменнікаў з Каўказа ў форуме: “Для многіх аўтараў выстаўка — гэта яшчэ і магчымасць сустрэцца з чытачамі, пагутарыць з калегамі і лепш адчуць літаратурны пульс нашага часу”.

Што модна? Усё!

Сярод мноства выданняў, прадстаўленых на форуме, знайшліся месца розным кнігам: сціплым, шыкоўным, з яркімі ілюстрацыямі, інтэрактыўным, мініяцюрным і нават рукапісным. Пра разнастайнасць і разнапланавасць і выданняў, і гу-

У Маскве, ва Усерасійскім выставачным цэнтры, прайшла XIV Нацыянальная кніжная выстаўка-кірмаш “Кнігі Расіі”, у якой прынялі ўдзел каля 500 фірм. На плошчы амаль у 10 тысяч квадратных метраў была прадстаўлена шырокая палітра літаратурнага, навуковага, вучэбнага, дзіцячага кнігавыдання краіны — больш як 150 тысяч найменняў кніг на мовах розных народаў Расійскай Федэрацыі і іншых краін. У якасці Цэнтральнага экспанента сёлетняга форуму выступілі рэспублікі Паўночнага Каўказа, на агульным стэндзе “Кнігі Рэспублікі Беларусь” прадставілі свае кнігі і беларускія выдавецтвы.



стаў ярка сведчыла спецыяльная вітрына, на якой былі прадстаўлены “разынкі” кірмашу. А тут — і грунтоўнае выданне “Народы Расіі” (“ПАН ПРЕСС”), элігантнае “Жыццё і час У. Шэкспіра” (“РИПОЛ классик”), новая кніга Андрэя Рубанава “Псіхадэл” (“АСТ”), і, як заўсёды, нестандартныя дзіцячыя выданні “З чаго пачынаецца сварка” Андрэя Смятаніна (“Компасгид”) і “Дзённік ката-забойцы” Эн Файн (“Самокат”). Што да агульнага стэнда выдаўцоў Рэспублікі Беларусь, тут была прадстаўлена ўся палітра новых кніг, але найбольш запатрабаванымі ў навед-

вальнікаў аказаліся выданні па гісторыі Беларусі, геральдыцы. Так, яшчэ да афіцыйнага адкрыцця выстаўкі кнігі “Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII — XIX ст.” (БелЭн імя П. Броўкі) і “Срэбная страла ў чырвоным полі” Уладзіміра Крукоўскага (РВУ “Літаратура і Мастацтва”) перайшлі ва ўласнасць наведвальнікаў-прафесіяналаў.

Хто дапаможа? Крытык!

Праграма форуму ўключала мноства прафесійных абмеркаванняў, прысвечаных электрон-

наму кнігавыданню, кнігагандлю, узаемадзеянню выдаўцоў, чытачоў і бібліятэк. Сярод “круглых сталоў”, што выклікалі шырокі рэзананс, можна вылучыць і абмеркаванне тэмы “Што такое сучасны рускі раман?”, арганізаванае на стэндзе выдавецтва “АСТ”. У ім прынялі ўдзел лаўрэат “Рускага Букера 2010” Алена Калядзіна, маладая пісьменніца і крытык Аліса Ганіева і празаік, драматург, сцэнарыст Аляксей Слапоўскі. Ці павінен пісьменнік арыентавацца на густы чытача? Думаць пра заробак, што можа прынесці кніга? Ці можна наступны твор напісаць гэтак жа моцна, як і першы паспяховы? Ці павінен аўтар звяртаць увагу на водгукі чытачоў? На гэтыя і іншыя пытанні эксперты спрабавалі знайсці адказы разам з публікай.

Падчас “круглага стала” адбылося абмеркаванне і пытанні якасці і колькасці літаратурнай крытыкі на творы, што з’яўляюцца ў наш час. Аляксей Слапоўскі заўважыў, што сёння ў Расіі можна казаць пра заняпад літаратурнай крытыкі. Часам аўтары па электроннай пошце ці праз сацыяльныя сеткі атрымліваюць ад чытачоў больш кваліфікаваныя і абгрунтаваныя водгукі на свае творы, чым думкі, выкладзеныя ў рэцэнзіях літаратурна-

мастацкіх выданняў. Крытыкі ж ператварыліся ў простых рэцэнзентаў газетнага тыпу. Рэцэнзіі скарачаюцца і спрашчаюцца да пераказу сюжэта, расповеда пра ўласныя адчуванні падчас прачытання літаратурнага твора. “На гэтым форуме прадстаўлена больш як 150 тысяч выданняў, — заўважыў спадар Слапоўскі. — Хто павінен дапамагачу чытачу арыентавацца ў гэтым багацці выданняў? Крытык, які, на жаль, сёння ўсё больш і больш губляе пазіцыі і прэстыж”.

Антыгерой года

Адной з традыцый выстаўкі “Кнігі Расіі” можна лічыць і ўручэнне антыпрэміі “Абзац”, заснаванай газетай “Книжное обозрение” і Генеральнай дырэкцыяй міжнародных кніжных выставак-кірмашоў. Ужо 11 год яе ініцыятары змагаюцца з непісьменнасцю, халтурай і цынічнымі адносінамі да друкаванага слова. Гэтую антыпрэмію раней атрымалі Джон Апдайк, Ніл Гейман, Мішэль Уэльбек, Фрэдэрык Бегбедэр і нават Габрыель Гарсія Маркес. У гэтым годзе “Абзац” у намінацыі “Горшы пераклад” атрымаў раман ірландскай пісьменніцы Сесілі Ахерн “Чароўны дзённік” у перакладзе Людмілы Валадарскай (“Иностранка”, 2010). “Горшая рэдактура” прысуджана раману амерыканскай пісьменніцы Эрыкі Ёнг “Як вырагаваць сваё жыццё” (“Эксмо”, 2011). “Абзац” за горшую карэктур у атрымала культуралагічная кніга Дэвіда Фрыдмана “Пеніс. Гісторыя ўзлётаў і падзенняў” (“РИПОЛ классик”, 2010). Самай жа горшай кнігай года ў намінацыі “Поўны абзац” быў названы раман лаўрэата “Рускага Букера 2010” Алены Калядзінай “Крыж з кветкай” (“АСТ”, 2010).

На здымку: Аліса Ганіева, Алена Калядзіна, Аляксей Слапоўскі падчас абмеркавання пытанняў сучаснага рускага рамана.

Витрина

Михаил ПРИМАКО,
фото Константина Дробова

В Мінске открылся новый книжный магазин — “Резентация”.

Очередной проект коллектива издательства “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки”, чей труд совсем недавно был отмечен премией “За духовное возрождение”, можно назвать вызовом тем трудностям, которые часто перечисляют в разговоре о состоянии книжной торговли и вообще об отношении к чтению. Магазин “Резентация”, открывший свои двери во вторник, поражает симпатичными интерьерными, свободным пространством, удачной раскладкой книг. Об этом, а также о том, что “Белорусская Энциклопедия” генерирует новые идеи, грамотно определяет свою издательскую, книготорговую стратегию, говорили на открытии магазина заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь

Культ новых идей и технологий



Лаптёнок, генеральный директор Белорусского Дома печати Роман Олейник, директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, директор ОАО “Белкнига” Александр Вашкевич и другие гости. Отвечая на вопросы журналистов

на тему, какой же будет работа нового торгового книжного объекта столицы, директор издательства “БелЭн” Татьяна Белова подчеркнула, что в “Резентации” будет внедряться культ новых идей и новых технологий. Не раз в ходе торжеств звучало опре-

деление “энциклопедия вкуса”. Что это означает? Главная идея магазина, — отметила Т. Белова, — как серьёзного структурного подразделения энциклопедического издательства — это пропаганда интеллектуальной книги, создание вокруг неё атмосферы научного сообщества, сотрудничества, соратничества. А ко всему этому, безусловно, мы приложим и оригинальное информационное сопровождение книжных новинок”. А о том, что пропагандировать и рекламировать есть что, свидетельствуют и полки нового магазина, и ближайшие планы издательства “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки”.

На снимке: директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция Василий Стражев и заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Лаптёнок открывают новый магазин.

У падтрымку чытання

Сцэнарыст Юлія Ляшко: «Плакала над вершамі Стывенсана»

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Мае самыя яркія “кніжныя” ўспаміны дзяцінства — “Казкі Шарля Перо” і “Прыгоды Бураціны”. Сёння мяркую, што запомніліся яны выключна з-за шыкоўных ілюстрацый, па-сапраўднаму казачных. Гэта першыя кніжкі, якія я чытала “сама сабе”. Чытаць навучылася ва ўзросце чатырох гадоў.

Мама прывучала мяне да паэзіі. Помню свае гаручыя слёзы, калі яна прачытала мне “Верасовы мёд” Роберта Стывенсана ў перакладзе Самуіла Маршака і верш Барыса Слуцкага “Коні ў акіяне”.

Дзіцяці чытаю класіку — гэта тыя ж самыя “Прыгоды Бураціны”, казкі Перо і Андэрсэна. А яшчэ... коміксы пра Чалавека-Павука і Бен Тэна! Апошнія — без усялякага задавальнення, проста вымушана скарыцца дзіцячай “модзе”.

На маёй кніжнай палічцы — нязменны набор, тое, да чаго пастаянна вяртаюся: Міхаіл Булгакаў, Канстанцін Паустоўскі, Антон Чэхаў, Аркадзь Аверчанка, Тэфі. Люблю добры дэтэктыў — Алістэра Макліна, Дзіка Фрэнсіса, Агату Крысці.



Фота Валерыя Сафонава

Маладзічок

3 казкай — у XXI стагоддзе

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Ідэя серыі “Казкі XXI стагоддзя” нарадзілася ў 2008 годзе за дырэктарскім сталом выдавецтва “Мастацкая літаратура”. “Аднойчы кіраўнік нашай установы Уладзіслаў Мачульскі, Віктар Праўдзін і я, — расказвае галоўны рэдактар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Віктар Шніп, — сабраліся на чарговае абмеркаванне выдавецкіх планаў. Тады ў нас існавала серыя “Аўтарская казка”. Для свайго часу гэта таксама быў прарыў, бо мы прывычаліся чытаць толькі народныя творы, у якіх дзейнічалі баба, дзед ды рэпа. А час патрабаваў казак на сучасную тэматыку, якія б карысталіся попытам у чытачоў. У той час у выдавецтве ўжо існавала серыя “Беларуская проза XXI стагоддзя”, якая выдавалася з 2005 года. Па аналогіі з ёй мы вырашылі заснаваць праект “Казкі XXI стагоддзя”.

Значную ролю ў стварэнні серыі адыграла пісьменніца Алена Масла, тагачасны загадчык аддзела дзіцячай літаратуры ў выдавецтве. Яна падтрымала ідэю і распрацавала падрабязную канцэпцыю. Афармленне належала мастачцы Людміле Рудакоўскай. Супольнымі на-

Адным з самых паспяховых праектаў выдавецтва “Мастацкая літаратура” з’яўляецца серыя “Казкі XXI стагоддзя”. Як жа быў распрацаваны праект? На якую мэтавую аўдыторыю разлічаны? Якія кнігі чакаюць свайго з’яўлення ў серыі?

маганьнямі супрацоўнікаў выдавецтва ў 2008 годзе пабачылі свет першыя выданні серыі.

Спачатку ў серыі планавалася выдаць пяць кніг, якія выйшлі на працягу 2008 года. Гэта “Прыгоды маленькай машыны” Наталлі Бучынскай, экалагічная казка Пятра Васючэнка “Калярова Затока”, “Нарочанскія сказкі” Наталлі Новаш, “Падарожжы ў Чароўны лес” Кацярыны Хадасевіч-Лісавой і “Падказкі ў казках доктара Компі” Вольгі Шчукінай. У наступным годзе з’явіліся казкі Анатоля Бутэвіча “Прыгоды Віруса Шкодзі” і “Вася Лайдачкін у краіне Шкодных Звычак” Генадзя Аўласенкі. Нарэшце, 2010 год прынёс кнігі Алеся Карлюкевіча “Зорны шлях белых гарлачыкаў” і “Як пані Чаротная на госці ў Палангу бегала” Алены Масла. Цяпер у выдавецкім партфелі — рукапісы кніг Уладзіміра Васькова “Дамавік Казік” і Сержука Мінскевіча “Чароўная крыніца, або Як навучыць дракона чысціць зубы”.

На думку Віктара Шніпа, “галоўнай асаблівасцю праекта з’яўляецца якраз яго мэтавая аўдыторыя. Кнігі серыі, што выходзяць наклады каля 3 тысяч асобнікаў, адрасаваныя як дзецям малодшага ўзросту, так і іх бацькам, бабулям і дзядулям”. І сапраўды, тэматыка выдадзеных кніг толькі падкрэслівае такое меркаванне. Камп’ютарную скіраванасць маюць творы А. Бутэвіча (нездарма кніга мае падзаглавак “Незвычайная казка пра караля Віндаўса Вялікага, Віруса Шкодзі і чароўны камп’ютар”) і В. Шчукінай. На старонках твора апошняга аўтара можна прачытаць пра камп’ютарныя гульні. Дарэчы, адначасова аўтар тлумачыць, навошта чысціць зубы і чаму неабходна абавязкова рухацца. А вось у казцы Н. Бучынскай, якая, несумненна, будзе цікавай хлопчыкам, апавед вядзецца ад імя машыны, якая расказвае пра працэс яе зборкі

на заводзе, тлумачыць, якія грузы перавозяць вялікія машыны і чаму шараговым падарожнікам варта стаяць далёка ад лужы. Дарослым чытачам прыйдзецца даспадобы экалагічная тэматыка Пятра Васючэнка.

Што да беларускай спецыфікі ў серыі, адметным, уласнабеларускім выданнем, безумоўна, з’яўляецца кніга А. Масла “Як пані Чаротная на госці ў Палангу бегала”. Яе галоўная гераіня, пані Чаротная, — гэта камышовая жабка, якая расказвае сваім унукам прыгоды часоў маладосці: пра тое, як падарожнічала з роднай сажалкі ў Палангу, да цёткі, і перажыла шэраг прыгод. Таму асобныя крыткі нават сцвярджаюць, што “ў прыгодах жабкі адчуваецца беларуская шляхецкая гісторыя. А прыгоды жучкоў і ракавінак нагадваюць гісторыі смелых рыцараў і прыўкрасных паненак, спрытных авантурыстаў і ўзнёслых лётчэнікаў”.

Мядзведзі і шэранькі ваўчок Сюзаны Смаіч

Майстар-клас для школьнікаў, якія нядаўна пачалі вывучаць нямецкую мову, правяла падчас XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу мастачка Сюзана Смаіч. (На яе візітцы забавныя малюнкi: на адным баку — мядзведзь, што ўскараскаўся на гару кніг і ўладкаваўся з адной з іх на версе, на другім — тры мядзведзі з кніжкамі ў лапах, якія відавочна абмяркоўваюць прачытанае.)



Візітка

Сюзана Смаіч — ілюстратар дзіцячых кніжак, аўтар, кніжны графік — нарадзілася ў 1972 годзе ў Мюнхене, вучылася ў Хале і Мюнстэры, удзельнічае ў мастацкіх выстаўках з 2000 года: “Мастацтва юных у фокусе” ў галерэях кніжнай гільдыі ў Франкфурце-на-Майне, Майнцы, Боне, Дармштаце, Гайдэльбергу, Берліне і іншых гарадах Германіі, “Абліччых фантазіяў” ў Італіі, балгарскіх, галандскіх і многіх іншых творчых праектах. Вядзе курсы малюнка для дарослых.

— Сюзана, вам не даводзілася весці заняткі ў школе?

— Працаваць у якасці настаўніцы з дзецьмі не даводзілася, але вельмі люблю дзяцей.

— А ці здаралася праводзіць такія майстар-класы ў

межах супрацоўніцтва з Інстытутам імя Гётэ ў іншых краінах?

— У Швейцарыі такія сустрэчы з нямецкай мовай праходзілі ў дзіцячых садках і бібліятэках.

— Дзеці розных краін аднолькава сябе паводзяць?

— Беларускія дзеці такія цудоўныя! Яны так добра і ўважліва слухаюць. У Германіі на мерапрыемствах такога кшталту дзяцей не заклікаюць да дысцыпліны — гэта ж не на ўроку.

— Чаму для беларускага майстар-класа была выбрана менавіта казка пра ваўка і казлянят?

— З маленства люблю казкі, мой тата шмат чытаў іх мне вечарамі. Ведаю і рускія казкі. А самыя любімыя — пра Рапунцэль, казкі Андэрсена і, канечне ж, пра ваўка і семярых казлянят.

— Калі вы вырашылі прысвяціць сябе кніжнай графіцы?

— Я пра гэта не думала — стаць кніжным графікам. Само сабою атрымалася. Проста малявала, колькі сябе памятаю. Маю дзве вышэйшыя адукацыі: першую атрымала ва Усходняй Германіі, другую ў Мюнстэры — кніжны дызайн.

— Дзе можна ўбачыць вашы работы?

— Выстаўляюся дома, у Германіі, а таксама ў Бельгіі, Швецыі.

На здымку: Сюзана Смаіч вядзе майстар-клас для гродзенскіх і сліцкіх школьнікаў.

Азбука Морзэ

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
Чэслава ПАЛУЯН

• Вясоўныя школьныя канікулы, да якіх прымеркаваны фестываль дзіцячых і юнацкіх стужак “Сакавічок”, пачаліся з прэм’еры. Фільм “Рыжик в Зазеркалье” — чароўная казка з маляўнічымі спецефектамі — працягвае лепшыя традыцыі кінастудыі “Беларусьфільм”, якая мела пальму першынства ў савецкім дзіцячым кіно. Музыку да фільма напісаў кампазітар Віктар Кандрусевіч, а галоўную ролю выканала трынаццацігадовая Дзіяна Запрудская. Алена Турава не толькі рэжысёр і аўтар сцэнарыя гэтай карціны і тэкстаў песень да яе. (У аснову сцэнарыя пакладзена казка, якую яна напісала некалі для свайей маленькай дачушкі.) На прэм’еры фільма А. Турава выступіла і як аўтар кнігі “Рыжик в Зазеркалье”, што днямі ўбачыла свет у РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

— “Паэтычны розгалас сучаснасці ў кантэксце традыцый нацыянальнай беларускай літаратуры” — пад такой назвай адбыўся ў Грамадскім прэс-цэнтры Дома прэсы “Круглы стол”, прымеркаваны да Сусветнага дня паэзіі і 120-гадовага юбілею Максіма Багдановіча. У ім прынялі ўдзел дырэктар Літаратуранага музея Максіма Багдановіча Таццяна Шэляговіч, начальнік упраўлення навукова-метадычнага суправаджэння адукацыйнага працэсу Нацыянальнага інстытута адукацыі Ірына Шаўлякова, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Людміла Кірухіна, паэты Мікола Мятліцкі, Алесь Бадак і Юрый Сапжкоў. Падчас “круглага стала” абмяркоўваліся пытанні абуджэння ўсебаковага інтарэсу да паэзіі, падтрымкі маладой плыні творцаў і павышэння ролі перакладчыкаў, адзначаўся ўстойлівы попыт карыстальнікаў Інтэрнэта на сегмент беларускай паэзіі. Прагучала інфармацыя пра падрыхтоўку мерапрыемстваў да юбілею Максіма Багдановіча, план якіх зацверджаны пастановай Савета міністраў Беларусі.

• У выдавецкай серыі “Тарадзенская бібліятэка” пабачыла свет новая кніга Віктара Шалкевіча “Рэквіем па непатрэбных рэчах”. У кнігу ўвайшлі ўспаміны пра магацыкл “Усход-2М”, радыёлю “Урал-57”, тэлевізар “Атлант”, бацькавы папругі — усё тое, што было ў дзяцінстве хлопчыка з заходнебеларускага мястэчка 1960-1970-х гадоў.

— У выдавецтве “Беларусь” выйшла кніга “Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік” (склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько). Выданне з’яўляецца працягам акадэмічнага праекта “Беларуская міфалогія”, значна пашыраным і дапоўненым (у кнізе налічваецца амаль тысяча слоўнікавых артыкулаў), з багатым ілюстрацыйным шэрагам.

• Літаратурная прэмія “Рускі Букер”, якая ўжо дваццаць год прысуджаецца за лепшыя раманы на рускай мове, па фінансавых прычынах можа спыніць сваё існаванне. Фінансаванне прэміі ажыццяўлялася ў межах дабрачыннай праграмы ВР з 2005 года, калі памер грашовага прыза павялічыўся з 15 да 20 тысяч долараў. У 2010 годзе скончыўся тэрмін дамовы Фонду “Рускі Букер” з міжнароднай кампаніяй ВР, перамовы з магчымымі партнёрамі на дадзены момант не прынеслі вынікаў, але яны працягваюцца. Таксама паведамляецца, што абвешчана прэміяльнай працэдуры 2011 года адкладзена, а рашэнне пра далейшае існаванне прэміі будзе прынята ў бліжэйшыя месяцы.

Путешествие с детьми

На этот раз издательство «Харвест» предлагает отправиться в путешествие по книжному морю с детьми. Его цель — показать подрастающим чадам красоты страны под названием «Детская Литература». В эту удивительную страну мы попадаем три раза в жизни: в детстве, когда сначала нам читают взрослые, а потом сами начинаем складывать буквы в слова и фразы, в молодости, когда у нас появляются дети, и, пожалуй, самое увлекательное — в зрелости, вместе с маленькими внуками, для которых мы тоже волшебники. Ориентиры этой удивительной страны бережно хранятся нами всю жизнь. А выстроить свой маршрут, наметив собственные предпочтения, довольно легко: литература для всех уровней и на все запросы в издательстве имеется в изобилии.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО,
Денис МАРТИНОВИЧ

А у вас есть КНИГА?

Неужели ещё нет? И правда, в условиях, когда молодые семьи не могут позволить себе такой роскоши, как найти в квартире место для библиотеки, а дать детям лучшие из лучших литературных азоров очень хочется, «Хрестоматия по чтению для дошкольников» (с методическими подсказками для педагогов и родителей) станет волшебной палочкой-выручалочкой. Её автор-составитель — Николай Белов — позаботился о том, чтобы родители с удовольствием поделились с детьми сказками и историями своего детства. Первая часть хрестоматии называется «Русская классика». В ней представлены такие авторы, как Иван Бунин, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Владимир Одоевский, Алексей Толстой, Лев Толстой, Фёдор Тютчев, Афанасий Фет, Лидия Чарская. Вторая часть издания посвящена современной русской литературе: Виктор Астафьев, Агния Барто, Виталий Бианки, Лев Кассиль, Константин Паустовский, Николай Рубцов и другие. Нашлось в этом разделе место и великолепной Людмиле Петрушевской с хитом советских времён и русскоязычных народов — лингвистической сказкой «Пуськи бятые» про Калушу и бутявку, которую калушаточки сначала стрямакали, но она оказалась некузавая. Третья часть — зарубежная литература. Ганс Христиан Андерсен и Астрид Линдгрэн, Шарль Перро и Джанни Родари, и, конечно же, Редьярд Киплинг с его знаменитой кошкой, которая гуляла сама по себе. Четвёртая часть «Русские предания. Библиейские легенды. Мифы» включает в себя произведения таких авторов, как Александра Ишимова («История России в рассказах для детей») и Александр Пушкин («Песнь о вещем Олеге»), отрывки из «Повести временных лет» и «Сказания о Мамаевом побоище», притчи о Вавилонской башне, суде Соломона, мифы о Геракле, историю Орфея и Эвридики. Так что одна книга стоит большой библиотеки, в которую, впрочем, можно обратиться, чтобы поподробнее познакомиться с творчеством каждого из упомянутых в хрестоматии авторов.

Сказочный мир Андрея Платонова

Девять сказок и рассказов открытого читателями в период перестройки Андрея Платонова, автора «Котлована» и «Чевенгура», вошли в российскую школьную программу и составили книгу «Волшебное кольцо». Интересны они будут не только учащимся средней школы, но и взрослым исследователям творчества Платонова, поскольку в них в аллегорической форме отражается мир, в котором жил писатель: сороковые годы прошлого века, в стране идёт дискуссия о фольклоре и массово издаются в литературном пересказе сказки

всех народов СССР. Автор, другие произведения которого не печатают, получает возможность хотя бы таким образом донести свои мысли до читателя. Его система ценностей воплощается в «пересказе» русских народных сказок из сборника учёного-мифолога А. Афанасьева. Героико-трагические сказки «Безручка» и «Иван-чудо», романтические «Финист — Ясный Сокол», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая», о мудрых детях, что бесстрашно говорят правду власть предержащим: «Умная внучка» и «Чудесный мальчик», солдатские «Морока», «Солдат и царица» и феерическая — «Волшебное кольцо» — с «самосильной машиной» и хрустальным мостом надежды, что соединяет влюблённых, позволяя сформировать понятие о добре и зле и увидеть отражение исторических событий в сказочных сюжетах.

Поллианна как лекарство

С героиней книги Элинор Портер «Поллианна вырастает» читатель хорошо знаком и уже успел её полюбить. Спасательным кругом в её жизни остаётся «игра в радость», которой научил девочку отец, бедный священник. У Поллианны умерла мать, все вещи девочка получала из церковных пожертвований. Ей всё время хотелось найти в одной из таких посылочек куклу, но из детских вещей один раз попалась... костьли. И тогда отец сказал: «Во всём, что с нами происходит, нужно найти радость. Например, что эти костьли тебе *не нужны*». Поллианна утверждает, что игра просто замечательная и чем труднее найти повод порадоваться, тем интересней. Удивительную девочку люди рекомендуют друг другу просто как лекарство. В новой книге с ней случилось то, что происходит со множеством её ровесниц — она подросла. И, конечно же, влюбилась. Легко не будет, легко и безоблачно в жизни мало что бывает. Тем интересней читателю вместе с героиней открывать в каждой ситуации новый повод для радости.

О бедной Лизе замолвите слово

Читатель, хотя бы слегка знакомый с личностью Николая Карамзина, пожалуй, удивится, какое отношение он имеет к литературе для детей и юношества. Ведь этот человек снискал себе славу «первого русского историографа», автора «Истории государства российского», которая, словно Колумб Америку, открыла русским их прошлое. Но между тем Карамзин начал свое творчество именно как писатель, автор знаменитой повести «Бедная Лиза», написанной в 1792 году. Чтобы объяснить её значение в истории русской литературы, достаточно сказать, что до этого в изящной словесности господствовал классицизм, который объявлял основой человеческой природы разум. «Бедная Лиза» стала одним из первых произведений нового направления — сентиментализма, который предполагал вы-

свобождение и совершенствование «естественных» чувств человека. Поэтому неудивительно, что история трагической любви крестьянки Лизы и дворянина Эраста буквально потрясла современников Карамзина, да и сейчас читается на одном дыхании. Кроме неё в книге представлены исторические повести «Наталья, боярская дочь» и «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода».

Богатые тоже плачут

Однажды лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Фолкнер сказал о Марке Твене, что он был «первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор — его наследники». И в этих словах нет ни капли преувеличения. Писатель, создавший свои произведения как реалист и романтик, писавший юмор и сатиру, фантастику и публицистику, он пользовался огромной популярностью на родине. Его книги «Приключения Гекльберри Финна» давно стали мировой классикой. Но между тем у писателя есть еще одно произведение, пользующееся не меньшим успехом. Это исторический роман «Принц и нищий», повествующий о событиях, происходивших в средневековой Англии. Мальчик-бедняк Том Кенти попадает в королевский дворец и меняется одеждой со своим ровесником королём Эдуардом, удивительно похожим на него. По воле случая настоящий король оказывается на улице, а маленький «самозванец» — на троне. Теперь перед первым из них открывается настоящая картина происходящего в стране. Второму приходится научиться править. А ведь надо ещё поменяться местами...

С природой на «ты»

Судьба классика детской литературы Виталия Бианки, казалось бы, была predetermined с детства. Его отец, Валентин Львович Бианки, был учёным-энтомологом, работал в энтомологическом отде-

лении Зоологического музея Академии наук. В большой академической квартире находились волтеры и клетки с птицами, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, ящерицами, змеями. Братья будущего писателя и он сам часто бывали на работе отца. По словам биографов В. Бианки, наверное, музей «виделся им продолжением дома, только более интересным и таинственным». А сам писатель вспоминал, как не верил тому, что застывшие вокруг звери и птицы — это чучела. «Они нарочно так заколдовались, потому что люди кругом», и мечтал узнать заветное слово, которое всю эту живность расколдует. Впоследствии ему это блестяще удалось в творчестве. За свою жизнь Виталий Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей. Они вошли в более 40 сборников его произведений, переведённых и изданных почти на всех языках и во всех странах мира. Книга «Лесные домишки» представляет вам лучшее из творчества писателя.

Смеёмся с Зоценко!

Михаил Зоценко в чём-то повторил ситуацию с Карамзиным. Для большинства он является талантливейшим сатирическим писателем, кумиром «взрослых» читателей, а также жертвой знаменитого постановления 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», осудивших творчество Зоценко и Анны Ахматовой. Но кроме сатирических произведений для взрослых Михаил Михайлович создал циклы рассказов, адресованных детям: «Умные животные», «Смешные рассказы», «Лёля и Минька», «Рассказы о Минькином детстве» и «Рассказы о войне». Все они объединены в книгу «Рассказы для детей». Ещё в начале XX века Зоценко сказал, что мечтает «при помощи смеха перестроить читателя, заставить его отказаться от тех или иных мешанных и пошлых навыков». Незаурядный талант сатирика помогал ему показывать, по его собственным словам, «подлинную и неприкрытую жизнь, подлинных живых людей с их желаниями, вкусом, мыслями». Когда Зоценко писал юмористические рассказы для детей, он и не думал высмеивать непослушных девочек и мальчиков. Он просто хотел научить юных читателей быть храбрыми и сильными, добрыми и умными. Многолетнее признание со стороны читателей — лучшее свидетельство того, что поставленная цель была достигнута.



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.



220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 11.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 1 января 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
Республиканское унитарное дочернее предприятие "Полиграф"	231330, г. Ивье, ул. 1 Мая, 16, Гродненской обл.	500007765/1	02330/0494200 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ООО "Белтехпродпром"	220073, г. Минск, ул. Пинская, 28 — 20	190258685	02330/0552713 выдана от 04.09.2009 № 102	До 04.09.2014	за исключением периодических изданий
Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта"	246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34	400057727	02330/0494150 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет, кроме газеты "Вести БелГУТа"
Унитарное предприятие "Информационно-издательский центр" ОАО "Фандок"	213802, г. Бобруйск, ул. Ленина, 95, Могилевской обл.	700300772	02330/0494195 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
РУП "Вычислительный центр Главного статистического управления Гродненской области"	230009, г. Гродно, ул. Врублевского, 3	590000983	02330/0494215 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
Частное производственно-торговое полиграфическое унитарное предприятие "Папирус"	210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, д. 4 А, каб. 1	300510675	02330/0494148 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Витязь"	210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а	300031652	02330/0552756 выдана от 28.04.2010 № 58	До 28.04.2015	за исключением газет, кроме газеты "Витязь"
ООО "МетаПак"	246021, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45	400396831	02330/0494230 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий и книжной продукции
ОДО "Барк"	246050, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, к. 312а	400084989	02330/0494249 выдана от 25.04.2009 № 50	До 25.04.2014	за исключением периодических изданий
ОДО "Диамант ИПИ-ПАК"	220023, г. Минск, ул. Новгородская, 4, к. 201А	190070659	02330/0552752 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
ООО "Брествестпресс"	224002, г. Брест, ул. Суворова, д. 21, пом. 1	200000108	02330/0552789 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 20.04.2009 № 46	До 30.04.2014	за исключением газет
ООО "Тэнлива"	220125, г. Минск, ул. Уручская, д. 7, часть нежилого помещ. 1-го этажа жилого дома	101193947	02330/0552735 выдана от 05.06.2008 № 65	До 05.06.2013	за исключением периодических изданий
ООО "ЮСТМАЖ"	220103, г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, к. 201	190218833	02330/0552734 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
ООО "ПРИНТЭСПАК"	220049, г. Минск, ул. Черняховского, 1, к. 61	101363544	02330/0494203 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
РУП "Национальная авиакомпания "Белавиа"	220004, г. Минск, ул. Немига, 14	600390798	02330/0494149 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Научно-производственное опытно-конструкторское бюро машиностроения"	210602, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81	300048064	02330/0494147 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Республиканское научно-техническое унитарное предприятие "КРИПТОТЕХ" Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь	220006, г. Минск ул. Свердлова, 32а	100093319	02330/0494192 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь"	220086, г. Минск, ул. Славинского, 1 к. 1	100289117	02330/0494177 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет
Издательско-полиграфическое ЧУП "ГУСИ-ЛЕБЕДИ"	220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 16, литер Б 1/К, к. 1	101288294	02330/0494133 выдана от 03.04.2009 № 38	До 03.04.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Лёс"	211011, г. Барань, ул. Набережная, 1, Витебской обл.	300209010	02330/0552744 выдана от 02.02.2010 № 10	До 02.02.2015	за исключением периодических изданий
Производственное ЧУП "БЕСТПРИНТ"	220026, г. Минск, ул. Филатова, 9, каб. 1	100263406	02330/0494209 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"	220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6	100363945	02330/0494175 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением газет, кроме газет "Перекресток", "Ведомостичка"
ООО "СУЖАТ"	Минская обл., Минский р-н, 500 м. юго-западнее д. Тарасово, изолированное помещение № 10	190449320	02330/0494266 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 03.04.2009 № 38	До 30.04.2014	за исключением периодических изданий
Частное производственное унитарное предприятие "Интегралполиграф"	220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, к. 101	100423241	02330/0552767 выдана от 30.04.2004 № 93, продлена от 25.02.2009 № 19	До 30.04.2014	за исключением газет, кроме газеты "Интеграл", "Импульс"
ОАО "МПОВТ"	220013, г. Минск, ул. Кульман, 1	100346861	02330/0494257 выдана от 27.05.2004 № 99, продлена от 19.05.2009 № 60	До 27.05.2014	за исключением газет, кроме газеты "Электрон"
РУП "Минский тракторный завод"	220029, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, к. 201	101483199	02330/0494255 выдано 27.05.2004 № 99, продлена от 19.05.2009 № 60	До 27.05.2014	за исключением газет, кроме газеты "Белорус-МТЗ обозрение"
ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор"	247675, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ленина, 142	400046055	02330/0552712 выдана от 04.09.2009 № 102	До 04.09.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье"	225710, г. Пинск, ул. Первомайская, 159 Брестской обл.	200286262	02330/0494253 выдана от 27.05.2004 № 99, продлена от 19.05.2009 № 60	До 27.05.2014	за исключением периодических изданий
ООО "АЛЬ ПАК"	220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 8 под. 6, ком. 1а	190084258	02330/0131675 выдана от 06.07.2006 № 107	До 06.07.2011	за исключением газет
Учреждение образования "Белорусский государственный университет физической культуры"	220020, г. Минск, пр-т Победителей, 105	100007545	02330/0552705 выдана от 30.07.2009 № 82	До 30.07.2014	за исключением газет
Учреждение образования "Полоцкий государственный университет"	211440, г. Новополоцк ул. Блохина, 29	300220696	02330/0494256 выдана от 27.05.2004 № 99, продлена от 19.05.2009 № 60	До 27.05.2014	за исключением газет
Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская библиотека"	220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 28	100904785	02330/0494258 выдана от 27.05.2004 № 99, продлена от 19.05.2009 № 60	До 27.05.2014	за исключением газет
ОАО "Завод "Оптик"	231300, г. Лида, ул. Машерова, 10, Гродненской обл.	500022435	02330/0494110 выдана от 11.03.2009 № 29	До 11.03.2014	за исключением периодических изданий
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Кричевская типография"	213500, г. Кричев, ул. Ленинская, 45, Могилевской обл.	790223050	02330/0494292 выдана от 12.06.2009 № 65	До 12.06.2014	без ограничений
ООО "Принтлайн"	220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 11, к. 427	190520830	02330/0494252 выдана от 04.04.2007 № 55	До 04.04.2012	за исключением газет
Производственно-торговое ЧУП "СВСТ-К"	220031, г. Минск, ул. Платонова, д. 10, комната 12	101266244	02330/0552708 выдана от 25.06.2004 № 114, продлена от 12.06.2009 № 55	До 25.06.2014	за исключением газет

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

Сучасныя духоўныя плыні

Мартинювич, В. А. Нетрадиционная религиозность в Беларуси: тенденции и опасности / В. А. Мартинювич. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 142 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-511-288-5.

ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. АДУКАЦЫЯ

Гламбоцкий, П. М. Обществоведение: 10-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / П. М. Гламбоцкий, В. Н. Гирина; под редакцией М. И. Вишневецкого. — Минск: Аверсэв, 2011. — 142 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-440-6.

Потапов, В. П. Экскременты природы / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 127 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-61-9.

Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады

Касаева, Т. В. Статистика: курс лекций для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / Касаева Т. В.; Мининстерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2010. — 319 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-481-209-0.

Дэмаграфія

Антипова, Е. А. Беларусь и Молдова: геодемографические сходства и различия сельской местности / Е. А. Антипова, Л. В. Фокеева. — Минск: ФУАинформ, 2010. — 84 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6868-39-2.

Сацыялогія

Беттджер, Ф. От неудачника до успешного бизнесмена: [перевод с английского] / Фрэнк Беттджер. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 238 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1191-0.

Карнеги, Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично / Дэйл Карнеги; [перевел с английского С. Э. Борич]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 412 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1217-7 (в пер.).

Карнеги, Д. Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы / Дэйл Карнеги; [перевел с английского Ю. М. Нешадим]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 238 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1244-3 (в пер.).

Карнеги, Д. Как располагать к себе людей / Дэйл Карнеги; [перевели с английского: Е. А. Бакушева, Г. И. Левитан, Е. И. Недбалская]. — Минск: Попурри, 2010. — 719 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-1170-5 (в пер.).

Наварро, Д. Громче слов. Как понять невербальные сигналы / Джо Наварро, Тони Скьярра Пойнтер; [перевела с английского И. В. Гродель]. — Минск: Попурри, 2010. — 286 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1218-4 (в пер.).

Сантагати, С. Мужчина. Инструкция по эксплуатации / Стив Сантагати; [перевела с английского И. В. Гродель]. — Минск: Попурри, 2010. — 366 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1147-7.

Ценностные ориентации белорусского студенчества: сравнительный социологический анализ (1998–2009 гг.) / [П. И. Бригадин и др.]; под редакцией П. И. Бригадина, И. В. Левицкой; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 207 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-491-050-5.

Шавель, С. А. Общественная миссия социологии / С. А. Шавель; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 403 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-12-10-0 (в пер.).

Якокка, Л. Карьера менеджера / Ли Якокка [с Новаком Уильямом; перевод с английского — С. Э. Борич]. — 4-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 543 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-1227-6 (в пер.).

Палітыка

Бетанов, И. О. Тестовые задания по политологии: учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса медико-диагностического факультета, 2-го курса лечебного факультета и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран /

И. О. Бетанов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра общественно-гуманитарных наук. — Гомель: ГГМУ, 2010. — 108 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-506-330-9.

Довгяло, Н. В. Политология: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Н. В. Довгяло, Ю. А. Авчинникова; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 420 экз. — ISBN 978-985-531-129-5.

Мельников, А. П. Политическая культура в жизни общества / А. П. Мельников, С. Ф. Сокол; БИП — Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2010. — 197 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-523-098-5.

Мячикова, И. И. Политология: курс лекций: [для студентов] / И. И. Мячикова. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 270 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-476-837-3.

Формы палітычнай арганізацыі

Панченко, А. В. Идеология социальной справедливости: пособие по основам идеологии белорусского государства и политологии: [для студентов и слушателей] / А. В. Панченко. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амаффея, 2011. — 148 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-909-1.

Міграцыя насельніцтва. Каланізацыя

Белорусские замечья = Белорусское зарубежье / [Н. Голубева і інш.; складальнік Н. А. Голубева; рэдакацыя: У. І. Адамушка і інш.]; Дэпартамент па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. — Минск: Беларуская Эцыклапедыя, 2010. — 479 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і рускай мовах. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0534-8 (у пер.).

Кіпель, З. Л. Дні аднаго жыцця...: успаміны, артыкулы, дзённікі / Зора Кіпель; укладальнік Сяргей Шупа; тлумачэнні, заўвагі і каментарыі Вітаўта Кіпеля. — Минск: За. Колас, 2010. — 933 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6783-92-3 (у пер.).

Міжнародныя адносіны. Сусветная палітыка. Знешняя палітыка

Сидоренко, Б. И. Геополитика: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Б. И. Сидоренко; БИП — Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2010. — 55 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-523-103-6.

Знешняя палітыка зарубежных краін

Вместе. Казахстан и Беларусь: к новым горизонтам сотрудничества / [составители: Н. И. Чергинцев, Г. А. Киргизбаева; фото В. Бахмутского и др.]. — Минск: Мастацкая літаратура, 2010. — 131 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1213-9 (в пер.).

Эканоміка. Народная гаспадарка

Экономика и менеджмент XXI века: современные методы, формы, технологии: сборник научных статей: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [редколлегия: Н. В. Марковская (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — ISBN 978-985-515-352-9.

Ч. 1. — 291 с. — Часть текста на английском и польском языках. — 95 экз. — ISBN 978-985-515-353-6.

Ч. 2. — 283 с. — Часть текста на английском языке. — 85 экз. — ISBN 978-985-515-354-3.

Эканоміка ў цэлым

Авдей, О. В. Микроэкономика: тесты и задачи с решениями: учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей: [для подготовки к экзаменам, зачетам и тестированиям] / О. В. Авдей, Ю. В. Чайковская, Л. А. Гиткович; под редакцией М. И. Ноздрина-Плотницкого, О. В. Авдей. — Минск: Современная школа: [Мисанта, 2011]. — 108 с. — 1050 экз. — ISBN 978-985-513-916-5 (Современная школа). — ISBN 978-985-6719-81-6 (Мисанта).

Зубко, Н. М. Основы экономической теории: учебное пособие для учащихся экономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — 3-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 427 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-06-1937-2.

Экономическая теория: учебно-методический комплекс для студентов неэкономических специальностей / [В. В. Бичанин и др.]; под общей редакцией В. В. Бичанина; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 310 с. — 420 экз. — ISBN 978-985-531-137-0.

Праца. Навука аб працы. Эканоміка і арганізацыя працы

Журба, А. Ф. Працоўнае навучанне: падручнік для 2-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання: для работы ў класе / А. Ф. Журба, Н. А. Юрчанка; [пераклад з рускай мовы Л. В. Саламахі, А. У. Бельскай]. — 2-е выд., перагледжанае і дапоўненае. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 71 с. — 8630 экз. — ISBN 978-985-471-409-7 (у пер.).

Сысоева, І. А. Працоўнае навучанне. Абслуговая праца: вучэбны дапаможнік для 5-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / І. А. Сысоева, В. Я. Шарпава. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 183 с. — 6120 экз. — ISBN 978-985-465-778-3 (у пер.).

Белорусский профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Съезд (6 ; 2010 ; Минск). Материалы VI съезда профсоюза АСМ, [27 мая 2010 г., г. Минск] / Белорусский профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. — Минск, 2010. — 80 с. — 300 экз.

Гармаза, А. К. Охрана труда: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности лесного профиля / А. К. Гармаза, И. Т. Ермак, Б. Р. Ладик; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 365 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-434-996-1 (в пер.).

Журба, А. Ф. Трудовое обучение: учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: для работы в классе / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — 2-е изд., пересмотренное и дополненное. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 71 с. — 47030 экз. — ISBN 978-985-471-408-0 (в пер.).

Жылёвая гаспадарка

Кадры в жилищно-коммунальном хозяйстве: в 2 кн. / [автор-составитель Липень Л. И.]. — Минск: Дикта, 2010. — ISBN 978-985-494-527-9.

Кн. 1: Образцы должностных инструкций. Квалификационные характеристики должностей служащих. — 2010. — 295 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-528-6.

Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы

Кейс: каталог: [информация для ведения бизнеса]. — Минск, 2010. — 72 с. — 10000 экз.

Фінансы. Банкаўская справа. Грошы

Бюджетный кодекс Республики Беларусь: 16 июля 2008 г. № 412-3: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г.: в Кодекс с 15 октября 2010 г. изменения не вносились. — Минск: Амаффея, 2011. — 209 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-910-7.

Леутина, Л. И. Финансовая система Республики Беларусь: курс лекций: [для слушателей и студентов] / Л. И. Леутина, Т. Г. Струк; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 142 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-527-012-7.

Эканамічная палітыка. Кіраванне і планаванне ў эканоміцы

Гусаков, В. Г. Кооперативно-интеграционные отношения в аграрном секторе экономики / В. Г. Гусаков, М. И. Запольский; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 294 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1195-0.

Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь

Методология разработки и реализации стратегий устойчивого развития территорий (Местных повесток-21) / [О. В. Сивограков и др.; под редакцией О. В. Сивогракова]; Европейский союз, Программа развития Организации Объединенных Наций. — Минск: Ковчег, 2010. — 167 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-69-50-61-5.

Правовые основы устойчивого развития на местном уровне / [Т. И. Макарова и др.; под общей редакцией Т. И. Мака-

ровой]; Программа развития Организации Объединенных Наций. — Минск: Ковчег, 2010. — 55 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6950-62-2.

Соколова, Г. Н. Экономическая реальность в социальном измерении: экономические вызовы и социальные ответы / Г. Н. Соколова; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 458 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Резюме на английском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1207-0 (в пер.).

Социально-экономическое положение Могилевской области в январе – ноябре 2010 г. / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Могилевской области. — Могилев, 2010. — 236 с. — 58 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Берестовицкий район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Волковысский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 300 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Вороновский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 49 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, г. Гродно / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 400 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Гродненский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Дятловский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Зельвенский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Ивьевский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Кореличский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Лидский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 54 с. — 300 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Мостовский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 45 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Новогрудский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 45 с. — 300 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Ошмянский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 51 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Свислочский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Слонимский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 300 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Сморгонский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 300 экз.

Социально-экономическое развитие. Гродненская область, Щучинский район / [Управление идеологической работы Гродненского облисполкома]. — Гродно, 2010. — 47 с. — 300 экз.

Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка. Знешні гандаль. Мытныя пошліны

Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка. Знешні гандаль. Мытныя пошліны

Таможенный кодекс Таможенного союза: с обзором изменений таможенного законодательства / [автор обзора

Ю. Н. Кудрявец]. — Минск: Амаффея, 2010. — 373 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-441-880-3.

Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка

Белицкий, В. Ф. Реализация проектов в программах международной технической помощи Европейского союза: руководство для участников из Беларуси / В. Ф. Белицкий, Б. М. Смолин; [под редакцией Л. П. Орлова]. — Минск: Промкомплекс, 2010. — 100 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6969-12-9.

Глобальный договор в Беларуси = Global compact in Belarus. — Минск, 2010. — 15 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 300 экз.

Права. Юрыдычныя навукі

Пастухов, М. И. Право Европейского союза: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / М. И. Пастухов. — Минск: ТетраСистем, 2011. — 143 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-137-5.

Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

Актуальные проблемы юридической науки в Российской Федерации и Республике Беларусь в современных условиях: сборник трудов / Российский государственный социальный университет, Филиал в г. Минск; [редколлегия: А. Ф. Вишневецкий и др.]. — Минск: РИВШ, 2010. — 116 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-410-4.

Кодавлович, В. А. Правотворческий процесс: курс лекций: [для студентов вузов] / В. А. Кодавлович, Е. В. Жигалко. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: Амаффея, 2010. — 290 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-903-9.

Міжнароднае права

Чудаков, М. Ф. Дипломатическое и консульское право: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Государственное управление и право», «Правоведение», «Международные отношения» / М. Ф. Чудаков; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 231 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-457-999-3.

Дзяржаўнае, канстытуцыйнае і адміністрацыйнае права

Конституции Республики Казахстан – 15 лет: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 10 сентября 2010 г.). — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 59 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-527-020-2.

Курак, А. И. Конституционное право: курс лекций: [для студентов] / А. И. Курак, А. В. Марышкин; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 290 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-457-994-8.

Курак, А. И. Конституционное право Республики Беларусь: практикум: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по юридическим специальностям / А. И. Курак, А. А. Подулейко; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 299 с. — 1000 экз. (1-й з-д 500). — ISBN 978-985-427-603-8.

Союз Беларуси и России. Парламентское Собрание. Сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России: информация о сессиях, стенограмма заседаний, протоколы / Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Секретариат Парламентского Собрания. — Минск: БЕЛТА, 2008—

Т. 8: Тридцать четвертая – тридцать шестая сессии: 16–17 октября 2008 г., 16 декабря 2008 г., 26 ноября 2009 г. — 2010. — 414 с. — Заглавие переплетта: Официальные материалы и документы, 2008–2009. — Именной указатель выступивших на сессии: с. 415. — 214 экз.

Крымінальнае права. Крыміналогія. Крыміналістыка

Глухова, О. В. Уголовная ответственность за недостоинство и укрывательство преступлений: монография / О. В. Глухова; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 247 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-646-4.

Криминалистика: учебник для студентов и курсантов высших учебных заведений по юридическим специальностям: в 3

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес

ч. / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; под редакцией Г. Н. Мухина. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — ISBN 978-985-427-619-9.

Ч. 3: Криминалистическая методика / [А. И. Габа и др.]. — 2010. — 295 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-622-9.

Лагун, Н. И. Особенности расследования уголовных дел о безвестном исчезновении граждан: лекция / Н. И. Лагун; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 59 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-427-617-5.

Лосев, В. В. Преступления против интересов службы: юридический анализ и правила квалификации / В. В. Лосев. — Минск: Амалфея, 2010. — 175 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-881-0.

Особенности выявления правонарушений, раскрытия и расследования преступлений в сфере интеллектуальной собственности: практическое пособие / [И. В. Козелецкий и др.]; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 132 с. — 278 экз. — ISBN 978-985-427-635-9.

Примаченок, А. А. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК по состоянию на 1 ноября 2010 г. / А. А. Примаченок. — 9-е изд., измененное и дополненное. — Минск: ПТЧУП «Молодежное», 2011. — 175 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6731-59-7.

Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика: сборник материалов республиканской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Брест, 19 марта 2010 г. / [редколлегия: В. В. Лосев (отв. ред.) и др.]. — Минск: БрГУ, 2010. — 176 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-473-576-4.

Харевич, Д. Л. Негласное расследование в Германии / Д. Л. Харевич; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 287 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-630-4.

Храмов, С. М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия: монография / С. М. Храмов; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 169 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-592-4.

Гаспадарчае права. Правыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі

Актуальные проблемы экономического развития Республики Беларусь и его правовое регулирование: материалы республиканской научно-практической конференции (г. Минск, 30 сентября 2010 г.) / [научный редактор: Г. Б. Шишко]. — Минск: Интегралполиграф, 2010. — 4 с. — 2010. — 285 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6845-31-7.

Грамадзянскае права. Судовы лад

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: 9 июля 1999 г. № 278-З; [принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; в Кодекс с 15 июля 2009 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2010. — 167 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-899-5.

Корень, Т. А. Правовое регулирование договора страхования: [учебно-методическое пособие: для студентов] / Т. А. Корень, Т. Д. Трамбачева; БИП - Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2010. — 75 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-523-101-2.

Мацукевич, В. В. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-методический комплекс: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по неюридическим специальностям / В. В. Мацукевич, Л. П. Матюшков. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 224 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-1907-5.

Томкович, Р. Р. Банковское право: курс лекций: [для студентов вузов] / Р. Р. Томкович. — Минск: Амалфея, 2011. — 670 с. — 1010 экз. — ISBN 978-985-441-908-4 (в пер.).

Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару. Працоўнае права

Тамашэўскі, К. Л. Гісторыя працоўнага права Беларусі: (кароткі нарыс генезісу крыніц): вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навукаюцца па юрыдычных спецыяльнасцях / К. Л. Тамашэўскі. — 2-е выд., са змяненнямі. — Минск: Амалфея, 2011. — 67 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-441-911-4.

Практика применения трудового законодательства в вопросах и ответах / [составители: О. М. Басальга, С. В. Кондрашук]. — Минск: Промкомплес, 2010. — 99 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6969-13-6.

Чытальня зала



Выхаванне літаратурнага густу

“Азы вершаскладання” — дапаможнік для паэтаў-пачаткоўцаў, выдадзены ў 2011 годзе, стварыў Генадзь Аўласенка, пісьменнік, творы якога добра ведаюць беларускія чытачы. Працуе Генадзь Пятровіч настаўнікам у вясковай школе. І не можа не перадаць свае веды вучням. Бо як адкрыецца ў чалавека сапраўдны паэтычны талент, калі навокал не сфарміравана літаратурнае атачэнне і не прынята выказаць свае думкі і пачуцці вершаваным радком?! Улічыўшы прагу новага пакалення заявіць пра сябе, ён перасцерагае пачаткоўцаў ад шматлікіх памылак недасведчанасці. Праца над радком патрабуе развагі, аналізу. У кнізе ідзе змястоўная гутарка пра паэзію: рыфму — банальную, выпадковую, бедную і глыбокую, рытміку, фоніку, строфіку, інтанацыю верша, паэтычныя жанры. Знаёміць аўтар і з гісторыяй сусветнай паэтычнай творчасці. Не шкадуе старонак на кароткі паэтычны агляд, якім зваршаецца выданне. Цяпер, узброены ведамі, паэты-пачаткоўцы могуць эксперыментавать у плане формы верша, але, папярэджае настаўнік, не забывацца, што галоўнае ў паэзіі — змест. Кніга “Азы вершаскладання” ўбачыла свет у выдавецтве “Чатыры чвэрці”. Падрабязна азнаёміўшыся з інфармацыяй, выкладзенай у выданні, чытач можа абгрунтавана растлумачыць вартасці або недахопы таго ці іншага паэтычнага твора. Думаецца, такі інструментарый не пашкодзіць выкладчыкам мовы і літаратуры, кіраўнікам літаратурных гурткоў і аб’яднанняў, а таксама ўсім, хто неаб’якавы да паэзіі.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Зямельнае права. Права планавання населеных месцаў

Шингель, Н. А. Аграрнае права: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Н. А. Шингель. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 156 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-139-9.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі

Аб’екты, задачы і ступені дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання. Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

История органов внутренних дел Беларуси: курс лекций: [для курсантов и слушателей / А. Ф. Вишневецкий и др.]; под редакцией А. Ф. Вишневецкого; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 218 с. — 450 экз. — ISBN 978-985-427-588-8.

Новое делопроизводство: сборник нормативных документов. — 4-е изд., измененное и дополненное. — Минск: Информпресс, 2011. — 245 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-510-145-2.

Практика работы органов местного управления и самоуправления первичного территориального уровня в Республике Беларусь: пособие: [для преподавателей / И. В. Петрушко и др.]; под общей редакцией А. Н. Морозевича, В. П. Клочкова; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 160 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-527-011-0.

Ваенная справа. Ваеннае майстэрства

Образовательный процесс: методика, опыт, проблемы: тематический сборник / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь; [под общей редакцией Ю. А. Какошко]. — Минск: ВА РБ, 2010. — 74 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6961-64-2.

Токаревский, А. В. Военная история. История военного искусства. Зарождение и развитие транспортных войск: учебно-методическое пособие: [для курсантов] / А. В. Токаревский, А. А. Поддубный, А. В. Коломиец; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра общевоинской подготовки. — Гомель: БГУТ, 2010. — 294 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-468-760-5.

Страхованне

“Белэксимгарант”, белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования (Минск). Вместе мы сильнее: годовой отчет, 2009 / Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант». — Минск, 2010? — 54 с.

Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Российская академия образования, Институт теории и истории педагогики, Национальная академия педагогических наук Украины, Институт высшего образо-

вания; под общей редакцией М. И. Вишневецкого. — Могилев: МГУ, 2010. — 269 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 120 экз. — ISBN 978-985-480-664-8.

Асноўныя тыпы і прыпыткі навучання

Актуальные проблемы педагогических исследований: IX аспирантские чтения: сборник научных статей / [редколлегия: И. И. Цыркун (отв. ред.), А. Р. Борисевич, Н. В. Самусева]. — Минск: БГПУ, 2010. — 153 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-909-2.

Актуальные проблемы современной методики преподавания физики и математики: тезисы докладов межфакультетской научно-практической конференции, посвященной 90-летию Л. Е. Курбако, 3 декабря 2010 г. / [под общей редакцией А. С. Ивковича]. — Брест: БрГУ, 2010. — 28 с. — 60 экз.

Воеводина, С. А. Педагогика: учебно-методический комплекс для студентов 3-го курса специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология» / С. А. Воеводина, Т. Л. Жукова; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 255 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-531-104-2.

Грант, Я. У меня растет дочка! Как воспитать истинную женщину: [100 способов развить в вашей дочери ее лучшие задатки] / Ян и Мэри Грант; [перевела с английского Л. А. Бабук]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 269 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1212-2.

Краткий словарь терминов по теории и методике физического воспитания и спорта: [для студентов] / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составитель В. К. Куприян]. — Брест: БрГУ, 2010. — 27 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-638-9.

Литовчик, Н. Н. Педагогика: практикум: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по профилю образования «Педагогика» (кроме специальности «Дошкольное образование») / Н. Н. Литовчик. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2010. — 231 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-11-0536-2 (в пер.).

Литовчик, Н. Н. Педагогика: тесты и задания: учебно-методическое пособие для преподавателей и учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по профилю образования «Педагогика» (кроме специальности «Дошкольное образование») / Н. Н. Литовчик. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2010. — 191 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-11-0532-4 (в пер.).

Наскалов, В. М. Теория и методика физического воспитания: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-03 02 01, магистрантов специальности 1-08 80 04, слушателей ИПК УО «ПГУ» специальности 1-89 02 75: в 2 ч. / В. М. Наскалов; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — 2-е изд. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 99 экз. — ISBN 978-985-531-124-0.

Ч. 1. — 227 с. — ISBN 978-985-531-125-7.

Ч. 2. — 202 с. — ISBN 978-985-531-126-4.

Орлова, А. П. История социальной педагогики: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по педагогическим специальностям / А. П. Орлова, Н. Ю. Андрущенко. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 383 с. — Часть текста на белорусском языке. — 600 экз. — ISBN 978-985-6993-02-5.

Профессионализм социального педагога: проблемы и пути совершен-

ствования: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорини; [редколлегия: Ф. В. Кадол, В. П. Горленко, Л. И. Селиванова]. — Гомель: ПГУ, 2008. — Вып. 3. — 2010. — 175 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-496-1.

Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии эффективной педагогической деятельности: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / И. И. Цыркун, Л. А. Козинец; [под общей редакцией И. И. Цыркуна]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 255 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-541-024-0.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Быть патриотом каждый должен / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 121 с. — 7300 экз. — ISBN 978-985-405-599-2.

Дашкольнае навучанне

Жалняровіч, Н. І. Хутка ў нашай хаце свята: знаёмім дашкольнікаў з традыцыямі беларусаў: дапаможнік для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н. І. Жалняровіч, М. А. Каліноўская. — 2-е выд. — Мазырь: Белый Ветер, 2011. — 63 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-156-4.

Андрашина, Е. К. В семье играем – малыша развиваем: сборник развивающих упражнений и игр в помощь родителям и педагогам дошкольных учреждений / Е. К. Андрашина. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 22 с. — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-161-8.

Безопасная физкультура для дошколят / [Н. С. Мартынюк и др.]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 50 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-309-5.

Бельская, И. Л. Формирование логического мышления: обучающая пропись для дошкольников / И. Л. Бельская. — Минск: Юнипресс, 2010. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-398-4.

Бельская, И. Л. Я учусь решать задачи: пособие по развитию математических способностей / И. Л. Бельская. — Минск: Юнипресс, 2010. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-396-0.

Буквы и слова: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-047-4 (Современная школа).

Власенко, Н. Э. Фитнес для дошкольников / Н. Э. Власенко; [художник Н. М. Кособуцкая]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 118 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-520-325-5.

Вместо кисточки – рука: забавные уроки рисования с кляксой Алей: практикум для развития творческих способностей детей от 5 до 105 лет / [автор-составитель М. В. Кудейко]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 34 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-311-8.

Гимнастика для пальчиков: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-087-0 (Современная школа).

Денисова, М. Ю. Чудесные ладошки: развиваем художественно-творческие способности, мышление и воображение дошкольников: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / М. Ю. Денисова. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 45 с. — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-158-8.

Железняк, Н. Ч. Домашняя азбука физкультурных движений: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Н. Ч. Железняк, Е. Ф. Желобкович, С. С. Огородников. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 77 с. — 413 экз. — ISBN 978-985-538-153-3.

Жигалко, О. Н. Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: практическое пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / О. Н. Жигалко. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 82 с. — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-160-1.

Звуки и буквы: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-090-0 (Современная школа).

Карандашик в стране сказок: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-045-0 (Современная школа).

Любознательная Капелька: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Любовь Богданович; стихи: В. Лясковский]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-043-6 (Современная школа).

Мавлютова, Н. Р. Веселая азбука: тетрадь по ознакомлению дошкольников с буквами / Н. Р. Мавлютова. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 36 с. — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-162-5.

Мальши идут в детский сад / [автор-составитель А. И. Лейкина]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 171 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-310-1.

Мозаика культурного досуга: (из опыта работы педагогов дошкольных учреждений Минской области) / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — 4 с. — 2010. — 128 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6907-50-3.

Мындыкану, Л. А. Сенсомоторно-математическое развитие детей раннего возраста (2–3 года): сюжетно-игровые комплексы: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Л. А. Мындыкану, Е. В. Цупикова. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 71 с. — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-159-5.

Помоги всзнайке! развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-050-4 (Современная школа).

Путешествие Кисточки: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-044-3 (Современная школа).

Путешествие по сказке «Маша и Медведь» / [автор-составитель Л. Г. Фирсова; художник Н. М. Кособуцкая]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 23 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-319-4.

Развиваем внимание: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-047-4 (Современная школа).

Развиваем логику: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-088-7 (Современная школа).

Развиваем память: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-094-8 (Современная школа).

Сиварева, Т. Л. Буквы, цифры и слова: [развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: для младшего школьного возраста и для чтения взрослыми детям] / Татьяна Сиварева. — Минск: Современная школа, 2010. — 15 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-071-9.

Сиварева, Т. Л. Пишем и считаем: [развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: для младшего школьного возраста и для чтения взрослыми детям] / Татьяна Сиварева. — Минск: Современная школа, 2010. — 15 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-070-2.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.



Кнігарня «Методическая книга», г. Мінск

Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Справочник абитуриента 2011: высшие учебные заведения Республики Беларусь. — Минск: Аверсэв, 2011.

2. С. В. Панов. История Беларуси: билеты, 9 класс. — Минск: Аверсэв, 2011.

3. Правила дорожного движения. — Минск: Современная школа, 2011.

4. У. І. Куліковіч. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Даведчыні матэрыял. — Мінск: Новое знание, 2010.

Дапаможнік створаны на аснове супастаўляльнага аналізу «Правіл Беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (Мінск, 1959) і «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (Мінск, 2008). У ім змяшчаюцца толькі тыя правілы, у фармулёўцы якіх адбыліся пэўныя змены або ўдакладненні. Гэта дазваляе ўбачыць логіку і заканамернасць прыняцця арфаграфічных прадпісанняў. У кнізе падаецца пералік слоў, арфаграфію якіх неабходна засвоіць, маюцца практычныя заданні, кантрольныя тэсты і даведчыні матэрыял.

Дапаможнік адрасаваны настаўнікам і вучням, выкладчыкам і студэнтам, рэдактарам і карэктарам — усім, хто жадае хутка засвоіць новыя арфаграфічныя законы беларускай мовы.

5. Лунный календарь 2011. Урожайные сотки. — Минск: Красико-принт, 2010.

6. Т. А. Адамович. Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» на уровне общего базового образования. — Минск: Народная асвета, 2010.

7. Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове: у адпаведнасці з новым правапісам. — Мінск: Пачатковая школа, 2010.

8. Оксана Котович, Янка Крук. Фольклорныя правілы народнай культуры. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010.

9. Русско-белорусский словарь. Беларуская-рускі слоўнік. — Мінск: Современная школа, 2011.

10. Н. С. Стражева. Бухгалтерский учёт. — Минск: Современная школа, 2010.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Юрий Голицынский. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. — Санкт-Петербург: КАРО, 2010.

2. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. — Москва: Оникс, 2010.

3. Д. Э. Розенталь. Сборник упражнений по русскому языку. — Москва: Оникс, 2009.

4. Н. С. Жукова. Букварь. — Москва: Эксмо, 2011.

5. В. С. Володина. Альбом по развитию речи. — Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2010.

6. Г. Ф. Калинина. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 2 класс. — Москва: издатель В. В. Калинин, 2010.

7. Новый англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и словосочетаний. — Москва: Дом славянской книги, 2010.

8. Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребёнком. Как? — Москва: АСТ; Астрель, 2008.

9. И. П. Неумывакин. Перепись водорода: мифы и реальность. — Санкт-Петербург: Диля, 2010.

10. А. Г. Маклаков. Общая психология. — Санкт-Петербург: Питер, 2009.

Сиварева, Т. Л. Читаем и запоминаем: [развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: для младшего школьного возраста и для чтения взрослыми детям] / Татьяна Сиварева. — Минск: Современная школа, 2010. — 15 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-069-6.

Сиварева, Т. Л. Читаем и считаем: [развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: для младшего школьного возраста и для чтения взрослыми детям] / Татьяна Сиварева. — Минск: Современная школа, 2010. — 15 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-072-6.

Слоги и слова: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-091-7 (Современная школа).

Справочник родителей дошкольника: полезная информация о развитии и воспитании детей 5–6 (7) лет / [авторы-составители: В. А. Талюк, М. А. Дыгун]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 61 с. — 280 экз. — ISBN 978-985-520-314-9.

Считаем: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-092-4 (Современная школа).

30 уроков обучения решению задач: [для старшего дошкольного возраста / составитель Андреева Инна Александровна]. — 3-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 32 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-107-5 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-390-2 (Кузьма).

30 уроков развития мелкой моторики руки: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Андреева Инна Александровна]. — 3-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 32 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-109-9 (Современная школа). — ISBN 978-985-153-392-6 (Кузьма).

Увлекательные прописи для малышей: [развивающее пособие для дошкольников / составитель Бельская Инна Леонидовна]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-395-3.

Учебный бегемотик: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-049-8 (Современная школа).

Учимся играть: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-048-1 (Современная школа).

Ходонович, Л. С. Музыкальная мозаика: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Л. С. Ходонович. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 55 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-791-2.

Цвета и формы: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-093-1 (Современная школа).

Чайка, Е. С. Первая книга малыша / [Чайка Елена Степановна]. — Минск: Харвест, 2010. — 159 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-3243-1 (в пер.).

Читаем по слогам: развивающая пропись-раскраска: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: Ольга Захарова]. — Минск: Современная школа: ЮниверсПресс, 2010. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-089-4 (Современная школа).

Этот чарующий мир природы: [для педагогов дошкольных учреждений / составители: Н. В. Зайцева и др.]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 77 с. — Составители также: Галенко С. Н., Глушак А. М., Грищенко Н. Н. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-520-328-6.

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

Варонін, В. А. Беларуская землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (сярэдняе XIII – сярэдзіна XVI ст.): 7-мы клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / В. А. Варонін; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Асар, 2010. — 35 с. — 2400 экз. — ISBN 978-985-6711-81-0.

Гоўзіч, І. М. Шукаем шэдэўры... (вопыты літаратурных даследаванняў): 11-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / І. М. Гоўзіч, І. Л. Шаўлякова-Барзенка; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 85 с. — 2800 экз. — ISBN 978-985-6941-81-1.

Грынько, М. У. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / М. У. Грынько, А. В. Рудцак; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 37 с. — 2800 экз. — ISBN 978-985-6941-83-5.

Корзюк, А. А. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец XVIII – пачатак XX ст.): 9-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / А. А. Корзюк, С. В. Паню; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Асар, 2010. — 55 с. — 2300 экз. — ISBN 978-985-6711-77-3.

Праскаловіч, В. У. Выкажыся, каб я цябе убачыў! (мастацтва вусных выказванняў): 9-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / В. У. Праскаловіч, В. В. Кушнярэвіч; Нацыя-

нальны інстытут адукацыі. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 85 с. — 3400 экз. — ISBN 978-985-6941-74-3.

Саматыя, І. М. Гэты няпросты прасты сказ: 8-мы клас: вучэбна-метадычны комплекс: [для настаўнікаў] / І. М. Саматыя, В. С. Палтаржыцкая. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 198 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-465-786-8.

Бережливая математика для маленьких экономистов: [для учителей начальной школы / авторы-составители: Н. Е. Байда, Н. Г. Савельева, Н. А. Аристова]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 21 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-520-316-3.

Буславский, А. А. Начальный уровень обучения программированию на языке Pascal: [для учителей информатики] / А. А. Буславский; Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — 89 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6907-51-0.

Гуцанович, С. А. Математика: 5–6-е классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. А. Гуцанович, Н. В. Костюкович; Национальный институт образования. — Минск: Аверсэв, 2011. — 171 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-529-647-9.

Здоровье, которое всегда с тобой: [пособие для учителей начальных классов / автор-составитель Т. И. Грошева]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 26 с. — 440 экз. — ISBN 978-985-520-318-7.

Карневская, Е. Б. Лексико-грамматический практикум: 10–11-е классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина, Р. В. Фастовец; Национальный институт образования. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 23 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-06-1922-8.

Колбышева, С. И. Учимся смотреть мультики: [о формировании зрительной культуры старшеклассников] / С. И. Колбышева. — Минск: Бестпринт, 2010. — 78 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6873-26-6.

Латотин, Л. А. Математика в 7 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — 3-е изд., переработанное. — Минск: Народная асвета, 2010. — 221 с. — 522 экз. — ISBN 978-985-03-1469-7.

Лукашени, З. В. Процесс трудовой подготовки школьников: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений: в 3 ч. / З. В. Лукашени; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — ISBN 978-985-498-377-6.

Ч. 1: Процесс трудового обучения школьников как объект технологизации. — 2010. — 112 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-498-378-3.

Наши проекты: обучение по образовательной модели «Шаг за шагом» / [автор-составитель Т. В. Богачева]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 119 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-520-326-2.

Праздник для всех / [автор-составитель Т. А. Шушпанова]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 257 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-329-3.

Профессия моих родителей / [авторы-составители: Л. С. Козыренцева, Л. М. Волкова]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 125 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-405-598-5.

Развитие критического мышления учащихся начальных классов посредством чтения и письма: [из опыта работы / авторы-составители: З. В. Корткевич, Е. В. Маскевич]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 118 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-520-308-8.

Русский язык в 5 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Л. А. Мурзина и др.]. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 158 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-465-776-9.

Старовойтова, Т. А. От зернышка до каравая: [материалы по профориентационной работе с младшими школьниками] / Т. А. Старовойтова. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 56 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-327-9.

Тематические разработки уроков по литературному чтению: 2-й класс: в 2 ч. / [авторы-составители: Т. В. Федорова, Л. М. Логинова]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2009–2011. — ISBN 978-985-520-059-9.

Ч. 2. — 2011. — 187 с. — 490 экз. — ISBN 978-985-520-317-0.

Ткач, Е. В. Изобразительное искусство во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским и белорусским языками обучения / Е. В. Ткач. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 85 с. — 27 экз. — ISBN 978-985-538-165-6.

Формирование здорового образа жизни младших школьников / [авторы-составители С. И. Ванчук]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 52 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-315-6.

Юдицкий, В. А. Олимпиады по трудовому обучению (технический труд): [для учителей] / В. А. Юдицкий. — Минск: Аверсэв, 2011. — 188 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-628-8.

Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

Быков, С. Н. Подготовка мемориальных отрядов к несению Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Мінска: метадычныя рэкамендацыі / С. Н. Быков, Р. А. Полторжыцкі; УО «Мінский государственный дворец детей

и молодежи». — Минск: МГДДиМ, 2010. — 43 с. — 30 экз.

Зинчук, Т. Г. Совершенствование навыков устной английской речи у детей младшего школьного возраста средствами театра: рекомендации / Т. Г. Зинчук; УО «Минский государственный дворец детей и молодежи». — Минск: МГДДиМ, 2010. — 34 с. — 30 экз.

Махнач, Т. В. ВВН – серьезно о смешном: рекомендации / [Т. В. Махнач]; Минский государственный дворец детей и молодежи. — Минск: МГДДиМ, 2010. — 50 с. — 30 экз.

Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя

Григорьева, Т. А. Образовательный ресурс учебника «Человек и мир» для учащихся специальных общеобразовательных школ: методические рекомендации / Т. А. Григорьева, О. Р. Матвеева, О. Х. Серединская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 35 с. — 50 экз.

Григорьева, Т. А. Образовательный ресурс учебных пособий (учебников) по предмету «Человек и мир» для I–V классов 1-го отделения вспомогательной школы: методические рекомендации / Т. А. Григорьева, О. Х. Серединская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 50 экз.

Григорьева, Т. А. Создание учебников «Чтение», «Русский язык» для учащихся специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи: методические рекомендации / Т. А. Григорьева, С. П. Хабарова, О. Т. Томукевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 66 с. — 50 экз.

Мастер-классы «Союзное государство – молодому таланту XXI века», 2010 / Постоянный комитет Союзного государства [и др.; составитель Масалова О. Т.]. — Минск: БГУ культуры и искусств, 2010. — 65 с. — 500 экз.

Хитрюк, В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития: сборник заданий и упражнений для студентов высших учебных заведений / В. В. Хитрюк; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 92 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-498-399-8.

Прафесійная адукацыя

Системе професійна-адукацыйна-тэхнічнага адукацыя – 70 лет: Брестская область / Управление образования Брестского облисполкома, Государственное учреждение «Брестский областной учебно-методический центр профессионального образования»; [редколлегия: Макаренко А. А., Тимофеева И. Е., Борщевич В. А.]. — Брест: Брестская типография, 2010. — 293 с. — 880 экз. — ISBN 978-985-524-068-7.

Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

Абитуриент-2011: [справочник для поступающих] / Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Командно-инженерный институт; [составители: И. И. Полевая, И. В. Голякова]. — Минск: КИИ, 2010. — 31 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6839-94-1.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Минск). Отчет о работе учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» за 2009/2010 учебный год / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [под общей редакцией П. Д. Кухарчика, А. И. Андарало, А. В. Торховой]. — Минск: БГПУ, 2010. — 201 с. — 40 экз.

Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы V Международной научно-методической конференции, Минск, 24–25 ноября 2010 г. / [редколлегия: Е. Н. Живичкая, Ц. С. Шикова]. — Минск: БГУИР, 2010. — 282 с. — Часть текста на английском языке. — 400 экз. — ISBN 978-985-488-637-4.

Дмитриев, Е. И. Азбука менеджмента качества в вузе: учебно-методическое пособие: [для слушателей системы повышения квалификации] / Е. И. Дмитриев; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Минск: РИВШ, 2010. — 190 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-390-9.

Мицкевич, Н. И. Дидактический контроль в вузе: традиции и инновации: учебно-методическое пособие / Н. И. Мицкевич, И. А. Бартошевич; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Минск: РИВШ, 2010. — 180 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-405-0.

Монтки, О. Н. Предпринимательская деятельность и бизнес-администрирование малых и средних предприятий: методическое пособие по курсовому проектированию для студентов специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» / О. Н. Монтки, С. В. Дадалко; под редакцией А. М. Темичева; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Кафедра «Основы бизнеса». — Минск: ИВЦ Минфина, 2011. — 190 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-693-93-05-6.

На пути к педагогическому мастерству: сборник научных статей по организации идеологической и воспитательной работы со студентами / Брестский государственный университет им. А. С. Пуш-

кина; [под редакцией Л. А. Годуйко]. — Брест: БрГУ, 2010. — 55 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-636-5.

Науменко, А. С. Психологическая практика в группах дошкольного возраста: учебно-методическое пособие для студентов университета, обучающихся по специальностям: 1-01 01 02-06 Дошкольное образование. Практическая психология, 1-01 01 02-04 Дошкольное образование. Физическая культура, 1-01 01 02-03 Дошкольное образование. Иностранный язык (английский) / А. С. Науменко, Е. Е. Марченко; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 60 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-619-8.

Овчинников, Э. В. Строительный факультет БПИ – БГПА – БНТУ, 1920–2010: исторический очерк / Э. В. Овчинников, П. И. Лавренко; [редколлегия: Т. М. Пецоль (председатель) и др.]. — Минск: Белстан, 2010. — 335 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6944-22-5 (в пер.).

Особенности занятий физической культурой со студентами, имеющими отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы: учебно-методическое пособие / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [авторы-составители: Т. С. Демчук, В. А. Шиндорилов, П. Ф. Сидоревич]. — Брест: БрГУ, 2010. — 51 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-637-2.

Педагогика и психология высшей школы: учебно-методическое пособие для магистрантов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра психологии и педагогики; [составитель – Т. Ю. Шлыкова]. — Минск: БГТУ, 2010. — 298 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-519-292-4.

Подготовка специалистов для инновационной сферы: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Республиканский институт инновационных технологий; [под редакцией Б. М. Хрусталева, В. Л. Соломахо]. — Минск: БНТУ, 2010. — 224 с. — Часть текста на английском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-497-4 (в пер.).

Профессионализм учителя как явление педагогической культуры: научно-методический сборник / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — 283 с. — Часть текста на белорусском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-6907-52-7.

Совершенствование и организация учебно-воспитательного процесса на военно-транспортном факультете: материалы научно-методической конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Военно-транспортный факультет; под общей редакцией А. П. Фещенко. — Гомель: БГУТ, 2010. — 131 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-468-733-9.

Справочник первокурсника / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет; [составитель Е. А. Гриневич; под общей редакцией Г. Ф. Ловшенко, Е. А. Гриневич]. — Минск: БНТУ, 2010. — 72 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-525-540-7.</

Мастак і кніга

Дыялог тэксту і ілюстрацыі

Досьць рэдка можна сустрэць у адной асобе спалучэнне выдатнага таленту пісьменніка і мастака. Амерыканскі аўтар і ілюстратар кніг для дзяцей Джон Мут — выключэнне з гэтага правіла. Ён уладальнік прэміі Айзнера — самай ганаровай узнагароды ў галіне коміксаў і графічных раманаў за ілюстраванне комікса “The Mystery Play”, аўтар малюнкаў да зборніка паэзіі для дзяцей Кэрэлайн Кенэдзі (дачкі Джона Кенэдзі), 3-пад яго пярэ і пэндзля выйшла серыя сапраўдных бестселераў — дзіцячых кніг, галоўным героем якіх з’яўляецца вялікі Панда Ціхая Вада. Сёння ў гасцях у “Кніжнага свету” — пісьменнік і мастак Джон Мут.

Марына ВЕСЯЛУХА

— Містар Мут, Панда Ціхая Вада — загадкавы, надзвычай мудры герой цыкла вашых кніг. Як з’явіўся гэты незвычайны персанаж?

— Персанаж Панда з’явіўся выпадкова. Адночы я проста намалюваў вялікага панду ў вялікіх штоніках. Мяне гэты малонак вельмі павесяліў, але ў той момант я не ведаў, што з ім рабіць, таму проста захаваў. У хуткім часе я выправіўся ў турнэ са сваёй кнігай “Тры пытанні” (адаптацыя твора Льва Талстога для дзяцей), падчас якога задумаўся, пра што я хачу гаварыць з маленькімі чытачамі ў сваіх кнігах. Было цікава зразумець, як расці ў самым цэнтры Амерыкі і жыць па суседству з чалавекам, якога лічыш духоўным настаўнікам. Калі вярнуўся дадому, дастаў малонак свайго Панды, паглядзеў на яго і зразумеў: гэта менавіта той персанаж, які мне патрэбны ў якасці духоўнага настаўніка для герояў маіх кніг.

— Хто становіцца мадэлямі для дзяцей-персанажаў кніг?

— Я выкарыстоўваю членаў сваёй сям’і ў якасці мадэляў. Персанажы, якія вы бачыце ў маіх кнігах, у тым ліку і кнігах пра Панду Ціхая Вада, — мае дзеці: сын Майкл, дачка Эдзі і пляменнік Карл. Усе дзеці, якія мяне акружаюць, трапляюць у мае кнігі. І калі вы калі-небудзь прыйдзеце ў мой дом на вячэру, верагодна, станеце персанажам адной з наступных кніг.

— Малюнок, што змешчаны ў кнігах пра Панду Ціхая Вада, намалюваны акварэлю. Чаму выкарыстоўваеце менавіта акварэль?

— Гэта вельмі цікавая тэхніка, якая дазваляе малюнку выглядаць крыху смешным, нязграбным, але з іншага боку дае магчымасць быць сур’ёзным тады, калі хочацца дадаць вагі.

— Вы самі пішаце кнігі і ствараеце да іх ілюстрацыі. Думаеце, што іншы мастак можа сапсаваць кнігу, няправільна інтэрпрэтаваўшы тэкст?

— Не, гэтага я не баюся, у мяне ёсць кніга, ілюстраваная іншым мастаком. Гэта быў каштоўны для мяне вопыт, і праца мастака сапраўды бездакорная. Лічу, што калі хочаш, каб твае творы былі ілюстраваныя, трэба іх “аддаць”, “адпусціць”, каб мастак сапраўды пачуваў сябе свабодным. Я не хвалюся, што мяне няправільна зразумеюць.

— Вы часта працуеце з дзецьмі, праводзіце майстар-класы. Яны даюць вам новыя ідэі?


— Заўсёды. Гэта пастаянная крыніца натхнення.

— Ці складана спалучаць напісанне кніг і стварэнне ілюстрацый да іх?



— Я не вельмі хутка пішу і малую. Гэта можа быць складана, калі час абмежаваны. Пісанне гісторыі і стварэнне ілюстрацый у маім выпадку адбываюцца адначасова. Часам я раблю малюнак, і ён падказвае, што адбудзецца ў апавяданні, я запісваю нешта і ўсведамляю, што хачу ўбачыць на наступнай ілюстрацыі. Да прыкладу, у кнізе “Дзэн у кароткіх штоніках” на першай старонцы ілюстрацыя, у якой Карл глядае ў акно. Я спачатку яго намалюваў і не ведаў, што ён убачыў, што будзе адбывацца далей. Толькі потым здагадаўся, што гаворка ідзе пра Панду. Таму тэкст і ілюстрацыя “размаўляюць” адно з адным у працэсе стварэння кнігі.

— Раней вы працавалі ў



жанры комікса. Праца па стварэнні комікса і ілюстрацый да дзіцячых кніг значна адрозніваецца?

— Гэта розныя дысцыпліны, у тым сэнсе, што форма выражэння розная. У коміксе кожнае дзеянне павінна суправаджацца малюнкам. Калі гаворка ідзе пра ілюстрацыі да дзіцячых кніг, тут малюнок звычайна некалькі падзей, працэсаў. Дзякуючы коміксам я навучыўся, як раскажаць гісторыю малюнкамі і ў дзіцячай кнізе.

— Вы калісьці пісалі, што быць мастаком — вельмі эгаістычна. Чаму вы так лічыце?

— Так, сапраўды, мастакі эгаістычныя, але ў тым сэнсе, што яны засяроджаны на сабе, на сваім унутраным свеце,

на сваіх адчуваннях. Калі ты прачынаешся зранку, свет такі, якім ты яго бачыш. Я адчуў вялікую палёжку, калі ў мяне нарадзіўся сын. Падумаў, што ўсё гэта здарылася не са мной, а з кімсьці іншым. Было нават пачуццё, нібы ўсё, што адбывалася раней, — пра кагосьці іншага. Вялікай палёжкай было пачаць думаць пра кагосьці іншага, а не толькі засяроджвацца на сваім унутраным свеце.

— Маляванне без карэцый, а значыць, без права на памылку, — адзін са спосабаў, якія вы выкарыстоўваеце ў працы...

— Гэта амаль філасофская пазіцыя. Не абавязкова зрабіць памылку, я малую шмат, і, напэўна, толькі адна з пяцідзесяці работ не атрымаецца. Гэта шлях рабіць рэчы хутка, так, як ты іх бачыш цяпер, сапраўды, аўтэнтычнымі. “Памылкі” ў такіх выпадках становяцца намерам, на іх ты вучышся, ведаеш, у якім кірунку зробіш наступны крок. Я стараюся зрабіць працу як мага больш сапраўднай, праўдзівай. Маляванне без змен — філасофская пазіцыя, якую я займаю.

— Якія тэндэнцыі назіраюцца ў ілюстрацыях да сучасных амерыканскіх дзіцячых кніг?

— Гэта цікавае пытанне, і цяжка сказаць, абагульняючы ўвесь той шырокі спектр работ, што ствараюцца для дзяцей. У ЗША шмат розных аўтараў і мастакоў. Некаторыя з іх работ смешныя, лёгкія, некаторыя вельмі педантычныя, іх аўтары зацікаўлены тым, каб навучыць дзіцяці правільна сябе паводзіць. Але што датычыць ілюстрацый, ёсць тэндэнцыя маляваць так, нібы іх малявалі дзеці. Наіўныя, тыповыя малюнок. Мне яны не падабаюцца, бо падаюцца несапраўднымі. Але ёсць і іншы тып ілюстрацый — вытанчаныя, амаль абстрактныя, вельмі сімвалічныя, графічныя.

— У вас ёсць адаптацыя апавядання Льва Талстога “Тры пытанні”. Якіх яшчэ аўтараў можаце назваць сярод любімых?

— Іх шмат. Леў Талстой для мяне сапраўды важны. Я вельмі люблю вершы японскіх аўтараў, чытаю шмат біяграфій, паэзіі. Люблю творы Тома са Мана, Джона Фаўлза, Рэя Брэдберы, братоў Стругацкіх, Станіслава Лема.

— У Злучаных Штатах для рэкламы кніг часам выкарыстоўваюцца трэйлеры, кароткія стужкі рэкламнага характару. Вы таксама маеце трэйлер да адной з кніг. Ці садейнічае такі шлях папулярнага выданняў і чытаньня ў цэлым?

— Гэта новы спосаб рэкламы кніг, трэйлеры выкарыстоўваюцца толькі гады два. Яны “паказваюць” людзям кнігі: інфармуюць, раскажваюць, пра што яны. З пункта гледжання продажу тавару рэклама, у якой штосьці рухаецца, — найбольш паспяхова. Думаю, што яна сапраўды магла б працаваць.

На здымках: ілюстрацыі да кнігі Джона Мута “Дзэн у кароткіх штоніках”.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Дзікі голуб: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі / уклад. Мікола Мінзер. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 232 с.

Пад адной вокладкай сабраны хрэстаматычныя творы, рэкамендаваныя для пазакласнага чытаньня ў восьмым класе сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Гэта апавяданні Вячаслава Адамчыка, Віктара Карамазова, аповесці Алеся Бадака “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца” і Пятра Васючэнікі “Жылі-былі пані Кубліцкі ды Заблоцкі”. Да твораў падаюцца літаратурна-крытычныя артыкулы Яўгена Лецікі, Алеся Бельскага, Ірыны Шаўляковай і Маргарыты Аляшкевіч, якія дапамогуць вучням лепш зразумець тэкст, а настаўнікам — арганізаваць працу па аналізе прозы на ўроку.



Зборнік гістарычнай беларускай прозы / склад. З. І. Падліпская. — Мінск: Беларусь, 2010. — 343 с.

У чарговую кнігу серыі “Школьная бібліятэка” увайшлі гістарычныя творы, уключаныя ў праграму па беларускай літаратуры для агульнаадукацыйных устаноў. Гэта навела Уладзіміра Караткевіча “Ладдзія

Роспачы”, у якой аўтар распавядае гісторыю падарожжа Гервасія Вылівахі на той свет, і раман Леаніда Дайнекі “Жалезныя жалуды”, дзе вядзецца гаворка пра Вялікае Княства Літоўскае, а менавіта той час, калі яго князем быў Міндоўт, а сталіцай — Наваградак.



Янсан, Тувэ. Камета над далінай мумітроляў / Тувэ Янсан; пер. з шведскай Насты Лабады і Алесі Башарымавай; ілюстрацыі Тувэ Янсана. — Мінск: Зміцер Колас, 2011. — 154 с.

Неверагодныя прыгоды маленькага Мумітроля працягваюцца. На гэты раз ён са сваім сябрам Ніфам вандруе да мора, збірае перліны з ракавін. Сябры знаходзяць сапраўдную пячору з каменнымі сценамі і пясчаным дном, спрабуюць пасябраваць з дзікаватым кацянём і знаёмяцца з Андатрам-філосафам. У жывці Мумітроля, яго бацькоў і сяброў адбываецца яшчэ шмат цікавых падзей. Гэта другая кніга з серыі апавесцей, напісаных і праілюстраваных выдатнай фінскай пісьменніцай і мастачкай.



Файн, Энн. Дневник кота-убийцы; Возвращение кота-убийцы / Энн Файн; пер. с англійскаго Дины Крупской; ил. Е. Андреевой. — Москва: Самокат, 2011. — 64 с.

“Ой, да ладно, я вас умоляю. Да, я убил птицу. Ну так повестьте меня! В конце концов, я же кот”. Так пачынае расповед пра сябе галоўны герой кнігі — абаяльны кот Тафі. Што рабіць, калі маленькі гадаванец забівае і прыносіць дадому птушку, потым мыш, а потым... труса? З кім пакінуць Тафі, калі ўся сям’я едзе ў іншы горад? Пра гэтыя і многія іншыя падзеі з сям’і ката Тафі вы даведаецеся са смешнай і добрай кнігі англійскай пісьменніцы Эн Файн, шматразовага лаўрэата звання “Лепшы дзіцячы пісьменнік года” ў Брытаніі.

Водзкі дасыліце на электронны адрас аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.